



У нумары:

✓ Праце выдавецтва ў Гомелі

“Барк”: “Мы разумеем сваю адказнасць за шлях кнігі да чытача”

✓ Быў і парадны, і сатырычны

Беларускі “Агітплакат” святкуе 45-годдзе



✓ Гучанне tutti саюза энтузіястаў

Распачаў працу IV з’езд Беларускага саюза музычных дзеячаў

✓ Шанц на жанокасць

Колькі слоў пра ўзрост, вочы, валасы і ўзровень стомленасці жаночых персанажаў у айчыннай літаратуры



Спяшайцеся выпісаць «ЛіМ»

Для індыўідуальных падпісчыкаў:
1 месяц — 15 000 руб.
 Падпісны індэкс — 63856
 Ведамасная падпіска:
1 месяц — 29 720 руб.
 Падпісны індэкс — 638562
 Індыўідуальная льготная падпіска для настаўнікаў:
1 месяц — 9 150 руб.
 Падпісны індэкс — 63815
 Льготная падпіска для ўстаноў культуры і адукацыі:
1 месяц — 21 950 руб.
 Падпісны індэкс — 63880

Калонка рэдактара

Простыя рэчы

Калі я ўпершыню ўзяла ў рукі “ЛіМ”? Нават і не ўздаю цяпер. Але дакладна скажу, што было гэта ў 90-я гады мінулага ўжо стагоддзя. Якраз тады, калі вырашаўся лёс нашай краіны, калі справы літаратурныя і дзяржаўныя аказаліся непарыўна звязанымі, калі пісьменнікі перасталі ствараць оды “пра Леніна і партыю”, а выказвалі тое, што іх хваліла: пісалі пра жыццё народа, а значыць — кожнага з нас. І з таго часу “ЛіМ” стаў для мяне без перабольшвання той самай “мерай усіх рэчаў”, бо яго стваралі і ствараюць людзі, неабякавыя да таго, якім будзе наша жыццё і наша літаратура.

Для некага мой прыход на месца Аркадзя Куляшова, Міколы Гіля, Алеся Пісьмянкова, Алеся Карлюкевіча і іншых слыхных пісьменнікаў ды грамадскіх дзеячаў можа падацца выклікам: маўляў, што яшчэ можна зрабіць пасля гэтых людзей!

Я і не збіраюся адпрэчваць ні каліва зробленага маімі папярэднікамі. Калі ўзяць хаця б апошнія пяць гадоў, то пералік дасягнутага можа расцягнуцца на ўсю гэту паласу! Але

галоўнае — “ЛіМ” і па сёння застаецца “газетай творчай інтэлігенцыі Беларусі”, ён не стаў “рупарам” нейкіх палітычных арганізацый, саюзаў, прытулкам графманаў ці закрытым клубам творцаў.

На адной з апошніх сустрэч з бібліятэкарамі Мінска я пачула выказанне: “Калі бібліятэкар не чытае “ЛіМа”, ён не мае права працаваць!” Вось — вынік працы маіх папярэднікаў. Вось тое, што нельга згубіць, — давер тых, хто будзе раіць нашу газету іншым.

Так, зроблена багата: напрацаваныя сувязі і з бібліятэкамі, і з установамі культуры ды адукацыі. І няхай падпіска, якую сёння мае “ЛіМ”, — гэта не 150 000 асобнікаў “Літаратурнай газеты”, аднак для нас мае значэнне кожны з нашых чытачоў. Менавіта па іх просьбах мы больш распавядаем пра сучасныя беларускія кнігі, імкнёмся паведаміць пра культурныя падзеі ў кожным рэгіёне, даём прастору для выказвання самых розных думак пра стан нашай літаратуры. Канцэпцыя “ЛіМа” не мяняецца — мяняецца час, і трэба рушыць з ім поруч, не баючыся

памыліцца і не шкадуючы пра зробленае, слухаючы і чуючы сваіх сяброў ды апанентаў.

І яшчэ... На мінулых выхадных я апынулася ў невялічкай кавярні непадалёк ад двух мінскіх універсітэтаў: БДУ і БДПУ. Хлопчык, на выгляд зусім першакурснік, які святкаваў штось са сваімі сябрамі, прымусіў мяне прыслухацца — ён прамаўляў: “Свет складаецца з дробязей: калі ты паклапоцішся пра іх — усё будзе добра... Калі кожны на сваім месцы — ад прыбіральшчыцы да дырэктара — зробіць сваю справу добра, то ўсё будзе добра. У маёй фірме будзе сем чалавек, але яны будуць працаваць, іх нельга будзе звольніць і не заўважыць...” Яго сябры згодна ківалі. А хлопец прадаўжаў: “Мой бацька — фрэзерушчык на заводзе, але палі змены ён сядзіць са слоўнікамі, чытае замежныя выданні, каб даведацца пра тое, як працуюць у іншых краінах...”

Калі гэтыя простыя рэчы разумеюць нават першакурснікі, то мне не трэба даводзіць іх вам, шаноўныя чытачы “газеты творчай інтэлігенцыі Беларусі”. Як і тое, што “ЛіМ” ствараецца намі для кожнага з вас. А значыць — трэба проста рабіць сваю справу добра!

Таццяна СІВЕЦ

17 снежня — Дзень беларускага кіно

Падтрымка гарантавана

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

— Алег Ігаравіч, што кардынальна зменіцца, калі пачне дзейнічаць новы ўказ?


— Пачнём з таго, што з’явіўся гэты дакумент не на пустым месцы — ён рыхтаваўся на працягу некалькіх гадоў і прадстаўляе сабой лагічнае завяршэнне вывучанага вопыту, грамадскай думкі. Ён еўрапеізуе ўсю кінагаліну, прыводзіць яе ў гарманічную адпаведнасць з еўрапейскай кінавытворчасцю. Сёння законам дакладна вызначаны прынцыпы і механізмы дзяржпадтрымкі. Рэвалюцыйнасць у тым, што дзяржпадтрымка прадастаўляецца на конкурснай аснове. Незалежна ад формы ўласнасці кінавытворцы могуць прэтэндаваць на атрыманне грошай для стварэння кіно. І гэта павінна стымуляваць новыя сілы кінамастацтва Беларусі. З іншага боку, манаполія “Беларусьфільма” прышоў канец. І гэта нармальна. Любая замкнёная сістэма без прытоку свежых сіл пераўтвараецца ў балота. Так, гэта гарманічная эксістэма, але яна існуе толькі для захавання сябе. Падпісанне ўказа — моцны штуршок звонку, які парушыў “спакой”.

— Што ў першую чаргу падтрымае дзяржава?

— Праекты, якія маюць дачыненне да мастацкай культуры, ідэйна і сацыяльна значныя.

Будуць падтрымлівацца дзяржавай на 100 працэнтаў праекты для дзіцячай аўдыторыі, што прапісана ва ўказе. І гэта мудра. Дзіцячы фільм немагчыма прадаць тэлеканалам, таму што існуе норма, паводле якой яго трансляцыя не павінна перарывацца рэкламай, а тэлеканалы, як вы ведаеце, жывуць за яе кошт. Так што адразу вытворчасць дзіцячых стужак асуджана на складанасці фінансавання і пошуку партнёраў.

Прыняты нядаўна Указ № 576 “Аб мерах па дзяржаўнай падтрымцы і стымуляванню развіцця кінематаграфіі” мае на мэце даць новы імпульс гэтай галіне. Пракаменціраваць яго мы папрасілі генеральнага дырэктара Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм” Алёга Сільвановіча.



Фота: Аляксандра Дзмітрыева. Каляж: Віктара Калініна

Анімацыя будзе падтрымлівацца да 100 працэнтаў, бо на ёй заробіць амаль што нельга. Анімацыя кароткіх фарматаў — непракатная, яна для тэлебачання, інтэрнэт-сетак. І разлічваць, што зборнік анімацыйных фільмаў выйдзе ў кінапракат і заробіць грошы, не варта. У той жа час гэта сфера нацыянальнага кінамастацтва, якая павінна існаваць, тым больш з такім высокім патэнцыялам, як у беларускіх аніматараў. Сёння ёсць вельмі таленавітыя кадры, якім мы будзем ствараць умовы для працы — нягледзячы на тое, што ў частцы памяшканняў “Бела-

русьфільма” ідзе рэканструкцыя.

Асноўная канкурэнтнасць адразу праявіцца ў сферы дакументалістыкі: у краіне каля 10 прыватных дакументальных студый. Прыяцце ўказа можа рэзка павялічыць іх колькасць. Яны менш затратныя, аператар можа быць і рэжысёрам. Пры наяўнасці даволі яркага героя фільм можа атрымаць грамадскае прызнанне. Таму неабходна аб’ядноўваць рэсурсы. Запушчаны праекты з латвійскімі дакументалістамі, з французскімі.

Што датычыцца ігравага кіно — стопрацэнтная падтрымка нацы-

янальным праектам (важным старонкам гісторыі нашай дзяржавы, якія павінны быць адлюстраваны ў высокадэйнным, высокамастацкім фільме). Усе астатнія могуць атрымаць да 70 працэнтаў. Але мы ўжо сёння ўваходзім у праекты на 15, 27, 40, 50 працэнтаў.

Моцным стымулам здымаць добрае кіно будзе і зацверджанае ўказам вяртанне 50 працэнтаў прадзюсарскіх рызык, калі стужку праглядзюць больш як 80 тысяч кінааматараў краіны.

Пункцірам

✓ Святкаванне 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча працягнуцца ў Беларусі і за яе межамі ў 2012 годзе. Пра гэта паведаміў намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Тадруш Стружанскі на пасяджэнні рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па правядзенні мерапрыемстваў да юбілею класіка, якое праходзіла ў памяшканні Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. Сярод юбілейных мерапрыемстваў, перанесеных на 2012 год, — устанавленне ў Гродне помніка паэту і рэстаўрацыя дома ў Траецкім прадмесці Мінска, дзе нарадзіўся класік.

✓ У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў узнагароджаны медалём Францыска Скарыны.

✓ У Маскве прайшла маладзёжная гісторыка-культурная сесія Садружнасці Незалежных Дзяржаў. У склад беларускай дэлегацыі ўвайшлі найбольш актыўныя ўдзельнікі праектаў, рэалізаваных на тэрыторыі краін Садружнасці ў гэтым годзе, абвешчаныя ў СНД Годам гісторыка-культурнай спадчыны. Усяго ў сесіі бралі ўдзел прадстаўнікі 11 дзяржаў.

✓ Выстаўка, прысвечаная 20-годдзю Садружнасці Незалежных Дзяржаў, адкрылася ў Мінску. На ёй прадстаўлены асноўныя дакументы Садружнасці, друкаваная прадукцыя і кнігі, узоры ганаровых знакаў СНД. На чатырох стэндах размешчана інфармацыя па асноўных кірунках супрацоўніцтва: эканамічным, гуманітарным, ваенным і прававым.

✓ Нобелеўскі фонд і муніцыпалітэт Стакгольма падпісалі дамову пра стварэнне Цэнтра Нобелеўскай прэміі, дзе маглі б сустрэцца лаўрэаты прэміі, навукоўцы і проста цікаўная публіка. Цэнтр будзе пабудаваны ў сэрцы шведскай сталіцы. Ён стане садзейнічаць распаўсюджванню ідэй гуманізму і міру. Конкурс на лепшы праект будынка будзе праведзены восенню наступнага года. Будаўніцтва скончыцца ў 2018 годзе.

✓ Копія ўнікальнага габелена XVII стагоддзя “Наданне княжацкага тытула Мікалаю Радзівілу Чорнаму” зойме ганаровае месца ў Нясвіжскім палацы пасля завяршэння ў ім работ па рэстаўрацыі і рэканструкцыі. Арыгінал габелена калісьці ўпрыгожваў інтэр’еры палаца ў Нясвіжы. Цяпер ён захоўваецца ў польскім музеі ў Нябораве. Да работы над копіяй габелена былі далучаны лепшыя майстрыхі Барысаўскага мастацкага камбіната.

✓ Магілёўскі і Беларуска-дзяржаўны ўніверсітэты падпісалі дамову пра супрацоўніцтва. У дакуменце прапісана больш як 30 пазіцый: абмен студэнтамі і выкладчыкамі, павышэнне кваліфікацыі магілёўскіх выкладчыкаў на базе БДУ, сумесны ўдзел у міжнародных праектах, абмен інавацыйнымі распрацоўкамі ў сферы адукацыі і іншыя.

✓ У Мінску праходзіць Чацвёрты фестываль фільмаў “Чалавечая годнасць, роўнасць і справядлівасць”. Ён арганізаваны сумесна з Прадстаўніцтвам ААН у Беларусі, Прадстаўніцтвам Еўрапейскага саюза ў Беларусі і пры садзейнічанні пасольстваў Францыі, ЗША, Вялікабрытаніі і Кітая.

✓ II Фестываль этнакультурных традыцый “Кліч Палесся” пройдзе восенню 2012 года ў аграгарадку Лясковічы Петрыкаўскага раёна. Мяркуюцца, што гэтым разам фестываль не толькі прадэманструе багацце раёна і традыцый народнай творчасці Палесся, але зробіць і своеасаблівы экскурс у гісторыю іх развіцця ад старажытнасці да сучаснасці.

Падрыхтавала Ірына АЛЯКСАНДРАВА

Падтрымка гарантавана

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1).

Новае прававое поле дазволіць беларускім кінематаграфістам разлічваць на атрыманне кінапрадуктаў зусім іншай якасці, больш матываваных, мэтазгодных з эканамічнага пункту гледжання, сарыентаваных на аўдыторыю. Фокус-групы, якія мы праводзім ужо сёння, дазваляюць зразумець, што ты не маеш права запускаць стужку, не ведаючы меркавання кінагледца. Сённяшняя аўдыторыя — пытанне вельмі складанае. Трэба пашыраць узроставы цэнз — і гэта праблема датычыцца не толькі беларускага, але і сусветнага кінапракату. Колькасць гледачоў — прадзюсарскія рызыкі. Пры роўце касавых збораў у свеце ідзе падзенне наведвання кіназалаў. Інтэрнэт з онлайн-выявімі кінаатрамаў ўваходзіць не толькі ў моду, але і ў практыку, пачынае адцягваць на сябе частку глядацкай аўдыторыі. Другі фактар — доля гледачоў ва ўзросце ад 40 гадоў, якія звольны ўспрымаць мастацкі складальнік фільмаў. У Амерыцы іх 39 працэнтаў, а ў Расіі — 10. Думаю, у Беларусі лічбы на ўзроўні Расіі, калі не менш. Гэта статыстыка сведчыць, што кінапракат пачынае працаваць з аўдыторыяй па прындзе атрацыёна, ён сарыентаваны на гледача 16 — 25 гадоў.

— Якія яшчэ з’яўляцца дадатковымі стымулы для прыцягнення сродкаў у кінавытворчасць?

— На кінавытворчасць будуць прадастаўляцца крэдыты на льготных умовах, а ўладар маёмасных правоў на фільм у долі бюджэтных сродкаў — Міністэрства культуры — можа перадаць іх (у тым ліку бясплатна) стваральніку фільма, пры ўмове, што атрыманы прыбытак пойдзе на кінавытворчасць, прасоўванне фільмаў да гледача, умацаванне матэрыяльнай базы.

Пашырыўся спектр падтрымкі — не толькі на кінавытворчасць, але і на друк зыходных матэрыялаў, дыгіталізацыю фондаў, захоўванне і ўтрыманне кіна-, фотаматэрыялаў і да т.п. На падтрымку ўдзелу беларускіх фільмаў у фестывалях, кінапракату. Гэта таксама вельмі прагрэсіўна. Важны момант: указам прадудлежаны льготы па крэдытах, якія можна ўзяць у беларускіх банках, і дзяржава гарантуе, што пагашэнне

часткі працэнтнай стаўкі крэдыту яна бярэ на сябе. Часта на завяршэнне фільма не хапае параўнальна з агульным яго бюджэтам невялікіх грошай — да паўтара мільёна долараў (рэальна 100 — 250 тыс.). Дзякуючы ўказу сёння гэта перастае быць праблемай.

— Партнёраў кінастудыі не спыняе ўмова, што выкананне ўсіх работ павінна адбывацца на тэрыторыі Беларусі, а ў склад здымачнай групы ўваходзіць 70 працэнтаў грамадзян рэспублікі?

— Ад 20 да 30 расійскіх праектаў задзейнічаюць нашы паслугі, а калі ўлічыць, што яны здымаюць да 100 — 110 фільмаў на год, то “Беларусьфільм” удзельнічае тым ці іншым чынам у вытворчасці 20 працэнтаў расійскага ігравага кіно. У нас ёсць цэнная зона, якая іх задавальняе, у нас ёсць ментальнасць, якая іх задавальняе, у нас ёсць прафесіяналы, якія іх задавальняюць. Так, гэта не мастакі-пастаноўшчыкі, але ў гэтых стужках задзейнічаны беларускія акцёры.

Вялікую колькасць праектаў нам прапануюць, ведаючы, што калі ў дамову напісана “Беларусьфільм”, — значыць, фільм будзе зроблены. Ёсць шмат праектаў, якія былі запушчаны ў розных краінах і не былі скончаны. Мы гарантуем вытворчасць. Гэта моцны аргумент для інвестараў.

Нам выгадна, калі праектаў будзе шмат, каб больш было задзейнічана здымачных груп, студыя больш працавала як фабрыка, большая колькасць беларускіх акцёраў маглі рэалізавацца, нашы менеджары маглі папрацаваць у розных мадэлях фільмаў — еўрапейскай, расійскай і інш. Сёння прапановы маем ад “Арменфільма”, “Ленфільма”, Украіна прапануе сумесныя праекты, Нідэрланды хочучы паставіць у нас казку — фальклорныя еўрапейскія матывы. Не супраць працаваць з намі і амерыканскія — не галівудскія, а незалежныя — кінематаграфісты. Штогод па чатыры-пяць праектаў мы рэальна можам запускаць у вытворчасць.

Дзякуючы ўказу я разумею, як трэба дзейнічаць далей. І разам з тым — што жыць будзе больш складана, але цікавей.

Дзяржава паказвае — стварае сферу, насычае яе свежай крывёй. Цяпер улада кінематаграфістам нічога не павінна, апрача маральнай падтрымкі.

Творцы

Эстрада: якою яна ёсць

Упершыню ў Беларусі адбыўся новы праект — “Нацыянальная музычная прэмія ў галіне эстраднага мастацтва”. З ініцыятывай аб яго правядзенні выступілі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і ЗАТ “Сталічнае тэлебачанне”. На гала-канцэрте ў Палацы Рэспублікі ішчаслівым пераможцам уручана статуэтка-сімвал прэміі — зорка, у промнях якой угадваецца сімвал музычнай творчасці (чароўная нотка).

Зрэшты, у гэтай нататкі маглі б быць і іншыя назвы, кшталту: “Зімовая «Троіца» — пераможцам у намінацыі “Лепшы гурт года” названая якраз “Троіца”. Альбо — словамі з назвы аднаго са спецыяльна запрошаных на гала-канцэрт гуртоў — “No comment...”. Сапраўды, эстрада пры канцы 2011 года паўстала такой, якой яна ёсць: з яе здабыткамі і купінамі, з намінацыямі “лепшы аўтар музыкі” замест “лепшы кампазітар” і “лепшы аўтар слоў” замест “лепшы паэт-песеннік”. Насамрэч, эстрада — гэта тая пляцоўка, на сцэне якой агрэсіўна спрачаюцца павеы часу з успамінам пра традыцыйную класічнасць. Але падзею, як слушна заўважыў старшыня журы, народныя артысты Беларусі Анаоль Ярмоленка, чакалі ў Беларусі больш як 20 гадоў. Упершыню прадставілася магчымасць назваць імёны выдатных спевакоў і сучасных творцаў. Варта адзначыць таксама бездакорную падрыхтоўку гала-канцэрта і выдатную яго задуму: канверты з імёнамі пераможцаў уручалі вядучым кожны раз новыя калектывы, якія прадстаўлялі розныя віды мастацтваў: песеннага, танцавальнага, музычнага, балетнага, цыркавога, роспісу па тканіне і нават гутарковага: пры ўдзеле зборнай каманды КВЗ БДПУ.

На ўдзел у спаборніцтве было пададзена 545 заявак — на 16 вакантных месцаў ды 6 спецыяльных прызоў. І членам журы, у якое ўвайшлі 16 чалавек, па прызнанні намесніка генеральнага дырэктара ЗАТ “Сталічнае тэлебачанне” Паўла Каранеўскага, галасаваць было цяжка. Вось такое, амаль музычнае, шматгалоссе.

Такім чынам, Нацыянальную музычную прэмію атрымалі: Алёна Ланская — яна выканала “Лепшую песню на беларускай мове” (“Белая ластаўка”); Іна Афанасьева — у намінацыі “Лепшы жаночы вакал”; Аляксей Хлястоў (“Лепшы мужчынскі вакал”); “Лепшым музычным гуртом” названа “Троіца”, “Адкрыццём года” стаў ТЭА; “Лепшы аўтар музыкі” — Леанід Шырын; “Лепшы аўтар слоў” — Ніна Багданова; “Лепшы канцэрт года” — у Ядвігі Паплаўскай і Аляксандра Ціхановіча; “Лепшым журналістам (музычным крытыкам)” названы Алег Клімаў; “Лепшым прадзюсарам” — Максім Алейнікаў; “Лепшы гасцольны тур” ажыццявіў гурт “J:Морс”; “Зоркачай года” (лепшым юным выканаўцам) стала Лідзія Заблоцкая, “Лепшы альбом года” выйшаў у Ганны Хітрык і гурта S’ unduk; «Лепшы кліп года» падрыхтаваў гурт Litesound, у намінацыі “Лепшая песня года” перамог Дзмітрый Калдун (песня “Кораблі”). Прызям “За ўнёсак у развіццё беларускай эстрады” аднагалосна адзначана творчасць народнага артыста СССР і Беларусі Уладзіміра Мулявіна. Уручаны таксама спецыяльныя прызы. Адным з іх — “За развіццё традыцый беларускай песні” — уганараваны кіраўнік Нацыянальнага канцэртнага аркестра, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі і прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва прафесар Міхаіл Фінберг.

“Прыз глядацкіх сімпатый” аддадзены Ірыне Відавай.

Ірына ТУЛУПАВА

За падзеяй



Даніна пашаны паэту

У 120-ы, юбілейны, дзень нараджэння Максіма Багдановіча ў Мінску, у скверы каля Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета, адбыўся мійтынг і ўрачыстае ўскладанне кветак да помніка паэту. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі, Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта, Міністэрства культуры, творчай інтэлігенцыі краіны.

Усходняя мудрасць сцвярджае: народ трэба ацэньваць з пункту гледжання таго, як ён ставіцца да сваіх паэтаў. Творцаў сваіх мы шануем спакоўнеку. Прарокі Айчыны — заклікаюць людзей да міру, цярымісці, узаемаразумення. Такім быў і самы малады з беларускіх геніяў — паэт Максім Багдановіч. А яшчэ ён верыў у тое, што аднойчы беларуская літаратура ўзнімецца да ўзроўню сусветнай, а беларускі народ зойме пачэснае месца сярод іншых народаў. Так і сталася.

Адзначыць 120-годдзе класіка беларускай літаратуры і падзвіжніка беларушчыны прыйшлі многія неаб’якавыя людзі: палітыкі і пісьменнікі, навукоўцы і настаўнікі, шмат было моладзі. І гучалі словы падзякі Максіму за яго веру ў нас, сённяшніх. Гучалі яго лепшыя вершы, каштоўныя падарункі атрымаў Літаратурны музей Максіма Багдановіча. Адбылося экспрэс-прадстаўленне персаніфіцыраванай энцыклапедыі “Максім Багдановіч” выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”. Важным акцэнтам стала ўскладанне да помніка класіку вянка ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі.

Ірына МАСЛЯНЦЫНА

Прынятыя ў СПБ



ВАСІЛЕЎСКАЯ Галіна Ануфрыеўна Публіцыст, празаік

Нарадзілася 1 студзеня 1927 года ў г.п. Клічаў Магілёўскай вобласці. Скончыла Беларуска-дзяржаўны ўніверсітэт (аддзяленне журналістыкі). Працавала на радыё, у часопісах “Сельская гаспадарка Беларусі”, “Работніца і сялянка”, “Польмя”. Літаратурнай працай займаецца з 1953 года. Аўтар аповесцей “Маланка ўначы” (1963), “Малюнак на снезе” (1969), “Я еду на вярблюдзе” (1970), “Бывай, Грушаўка!” (1978) і іншых.



ВАГАБЗАДЭ Ісфандзіяр Бахчір аглы Паэт, публіцыст

Нарадзіўся 4 жніўня 1954 года ў г. Баку (Азербайджан). Скончыў факультэт усходназнаўства Азербайджанскага дзяржаўнага ўніверсітэта. З’яўляецца Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Азербайджанскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь. Аўтар кнігі “Паэзія пра паўднёвы Азербайджан” (1987), “Почырк маёй нацыі” (1990), “Не дазволь рукама дакрануцца да твайго хлеба” (1993), “Клетка” (1996), “Лісты з гісторыі эміграцыі” (2000), “Палкоўнік Мацвейкін (з Афганскага дзённіка)” (2002), “Вока свету” (2003). Доктар філалагічных навук, прафесар, член Саюза пісьменнікаў Азербайджана.



СУПРУНЧУК Віктар Пятровіч Публіцыст

Нарадзіўся 6 снежня 1949 года ў в. Сялец Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў у газетах “Электрон”, “Сельская газета”, у часопісе “Польмя”, галоўным рэдактарам перыядычных выданняў “Беларусбанка”. Аўтар кнігі “Страсці” (1982), “Недзе баліць ля сэрца” (1987), “Жывеш толькі аднойчы” (1988), “З плоці і крыві” (1992), “Баю-бай, мой Генерал” (1996), “Рагуіце вашы душы” (2007) і іншых.

Літабсягі

Зялёны Астравец над срэбнай Лошай

Раіса ШЫМАНСКАЯ

Напрыканцы лістапада Астравеччына прымала эстафету акцыі “Чытаем разам, чытаем па-беларуску”, у якой бралі ўдзел вядомы пісьменнік, галоўны рэдактар часопіса “Вясёлка” Уладзімір Ліпскі, яго намесніца і душа кожнай такой літаратурнай вандройкі Анастасія Радзікевіч, знакаміты паэт, галоўны рэдактар часопіса “Польмя” Мікола Мятліцкі, а таксама выдатная паэтэса, пісьменніца Раіса Баравікова.

Наша літаратурная вандройка па Астравеччыне працягвалася два дні: ад вёскі да вёскі, ад школы да школы. Надзвычай хвалявала гасціннасць, якую бачылі і адчувалі ў літаратурнай гасцёўні на базе Рымдзюнскага цэнтру культуры, адукацыі і інфармацыі, у Падольскім дзіцячым садку-сярэдняй школе, чыталі разам па-беларуску і з вучнямі Варнянскага сада-сярэдняй школы... Дзеці розных узростаў выказвалі сваё захапленне і любоў

Як было не вынесці паперад усяго, пра што буду пісаць, гэты радок Уладзіміра Караткевіча з верша “Дом сябра”, які быў напісаны класікам да 500-годдзя Астраўца. Мае ж нататкі кладуцца на паперу з іншай нагоды, але таксама значнай.



да нашай мовы, да беларускай літаратуры. Былі і падарункі дзецям: нумары часопіса “Вясёлка”, каляровыя календарыкі і закладкі для кніжак.

Суправаджаў нас падчас літаратурнай вандройкі начальнік аддзела адукацыі Астравецкага райвыкан-

кама Віктар Млечка, ад якога шмат пачулі пра літаратурную Астравеччыну, ва ўсе часы слаўную сваімі талентамі: Казімір Сваяк, Генрых Сянкевіч, Янка Быліна... І ўжо нашым часам тут надзвычай шануецца славуты прафесар Адам Мальдзіс, пра чый Дом і напісаў Уладзімір Карат-

кевіч. Ганарацца тут і Станіславам Валодзькам, і Рычардам Бялячыцам, а найбольш, напэўна, любяць сваіх, хто жыве на Астравеччыне, з кім штодня сустракаюцца. Не чужая Астравеччына і Міколу Мятліцкаму. Малая радзіма яго жонкі стала яго другой малой радзімай.

І ў той жа дзень эстафета была перададзена Любанскаму раёну. Гэта далейшы маршрут акцыі, закліканай несці прыгажосць і непаўторнасць нашай мовы. Гэта як перадаваць дабро — ад сэрца да сэрца, таму што ад слова беларускага наш старажытны беларускі род. І там, на Астравеччыне, усе нас чулі, і павойным адказвалі сваімі расхвальванымі пачуццямі, што мы не проста чытаем разам, а хутчэй — спадарожнікі, якія ідуць адной сцежкай.

На здымку: удзельнікі акцыі “Чытаем разам, чытаем па-беларуску”.

Артлінія

Каляды па-опернаму

На бюснежных сталічных вуліцах ззяюць навагоднія ёлкі: руплівыя мінчане рыхтуюцца да традыцыйных зімовых свят... А ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі — ужо калядуець! Учора тут пачаўся II Мінскі міжнародны Калядны оперны форум, самая маштабная музычна-тэатральная падзея года.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, фота аўтара

Для тэатра гэта і новая прыгожая традыцыя, і адказны праект, здатны прыцягнуць увагу іншаземных дзеячаў мастацтва да нашай сталіцы і абвергнуць меркаванне пра Мінск як горад не оперны. Дарэчы, на сёлетнім форуме прадстаўлена паўтара дзясятка краін: удзельнікі спектакляў і гала-канцэрта — салісты з Азербайджана, Аўстраліі, Балгарыі, Грузіі, Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі, Узбекістана, Украіны... Сярод гасцей таксама кіраўнікі тэатраў, журналісты, крытыкі.

Распачала музычна-тэатральнае калядаванне “Травіята” Д. Вердзі ў пастаноўцы Маскоўскага акадэмічнага музычнага тэатра імя К. Станіслаўскага і У. Неміровіча-Данчанкі. За ёю ў афішы — тры прэм’ерныя спектаклі беларускай опернай трупы: “Аіда”, “Севільскі цырульнік”, “Снягурочка”. Запрошаныя салісты будуць спяваць поруч з

нашымі ў двух з іх — апроч вельмі адмысловага сцэнічна, таму складанага для ўводу артыстаў-гастролёраў, “Севільскага...”, за пульт якога выйдзе дырыжор-пастаноўшчык гэтай оперы, італьянскі маэстра Дж. Марччыяна. 20 снежня адбудзецца гала-канцэрт зорак сусветнай оперы, якім і завершыцца форум.

Важна, што элітарнае мастацтва пашырае кола сваіх прыхільнікаў. Гэта і публіка, якая не толькі падчас фэстаў запаўняе залу кожны вечар, спрыяючы стварэнню свята. Гэта і партнёры тэатра, генеральным з якіх з’яўляецца ААТ “Белзнешэканбанк”: дзякуючы іх спонсарскай падтрымцы ўдалося без выдаткавання бюджэтных сродкаў зладзіць унікальны для постсавецкай прасторы фестываль, гасцямі якога становяцца не толькі творчыя асобы, але і цэлыя спектаклі.

А напярэдадні форуму адбылася яшчэ адна падзея: у Магілёве паказам балета “Жызэль” на сцэне Палаца культуры вобласці адкрыўся філіял НАВТ



оперы і балета Беларусі. Як адзначыў генеральны дырэктар тэатра У. Грыдзюшка, стварэнне такога філіяла мае на ўвазе не наяўнасць стацыянарнай трупы, а магчымасць рэгулярнага паказу жыхарам Магілёўшчыны лепшых узораў класічнага мастацтва. У бліжэйшай перспектыве — па два спектаклі на месяц: балет і опера. Так што перакалядныя музычна-тэатральныя падарункі радуець не толькі сталічную публіку.

На здымку: сцэна са спектакля “Севільскі цырульнік”.

Повязі

...І агульная інфармацыйная прастора

Ірына ТУЛУПАВА, фота Кастуся Дробава

Эмацыянальным пачаткам цырымоніі стала выступленне майстра пэскаграфіі Аляксандра Канапацкага. Выявы легкакрылага бусла, Белай вежы, лустрацыя карціны “Палёт над горадам”, разгорнутай кнігі змянялі адна адну ў імгненне вока, надавалі сустрэчы ўрачыстасці і разгортвалі тэму да межаў, акрэсленых журналісцкімі артыкуламі, нарысамі, эсэ.

На шостым па ліку конкурсе (ён заснаваны ў 2005 годзе) давалася разгледзець каля 7 тысяч арыгінальных матэрыялаў, звязаных з дзейнасцю Саюзнай дзяржавы. Геаграфія іх досыць шырокая — прадстаўляліся фактычна ўсе рэгіёны Беларусі і Расіі. Па кожнай з 9 намінацый конкурсу вызначаліся два пераможцы — па адным ад кожнай краіны. Сярод узнагароджаных — карэспандэнт аддзела палітыкі, эканомікі і навукі часопіса “Беларуская думка” Сняжана Міхайлоўская (за публікацыю “Без штучных межаў” у намінацыі “Аналітыч-

На мінулым тыдні ў ДOME Масквы ў Мінску праходзіла ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў журналісцкіх работ “Беларусь — Расія. Крок у будучыню.”

няя матэрыялы палітычнай, бізнес-і эканамічнай тэматыкі”), супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага партала Саюзнай дзяржавы Сяргей Бурак (артыкул “На «Брэсцкую крэпасць» прыходзіць цынічная моладзь, а выходзяць грамадзяне” ў намінацыі “Публікацыі, якія асвятляюць навуку, мастацтва, спорт, ахову здароўя і адукацыю ў Саюзнай дзяржаве”).

“Конкурс стаў яшчэ адным сведчаннем таго, што нашы народы знітаваны не толькі мінулым, а і сённяшнім ды будучым, — зазначыў, адкрываючы сустрэчу, намеснік дзяржаўнага сакратара Саюзнай дзяржавы, член Пастаяннага камітэта Іван Бамбіза. — Журналісцкая праца па гэтай тэме складаная, але будучыня адносіні грунтуецца менавіта на пазітыўнай ноце. Мы маем

магчымасць назіраць, як сумеснымі намаганнямі будзеца агульная эканоміка, агульная сацыяльная сфера, агульная культура. Супольна з журналістамі Расіі і Беларусі — і агульная інфармацыйная прастора.”

У гэты ж дзень у ДOME Масквы падводзілі вынікі інфармацыйнага праекта “Юныя журналісты Беларусі і Расіі пра Саюзную дзяржаву”. Праект упершыню быў рэалізаваны летась і меў вялікі рэзананс: непадробны інтарэс дзяцей да літаратурнай працы і жыцця раўеснікаў з суседняй дзяржавы выклікаў эмацыянальныя і шчырыя апаведы, якія і былі надрукаваны ў прэсе для падлеткаў.

Асноўны клопат узяла на сябе рэдакцыя газеты “Переходный возраст”. Яе ініцыятыва была падтрыманая Пастаянным камітэтам Саюзнай

дзяржавы. Сярод іншых інфармацыйных акцый з’явіўся і творчы конкурс “Пісьмо сябру” — тут таксама аказалася паўтары тысячы работ! З іх пасля былі адабраныя 20 лепшых пісьмаў, якія разглядаліся па трох намінацыях. У выніку пераможцамі сталі Вікторыя Курнеўская з Магілёва (намінацыя “Як сябравалі нашыя дзяды”), Раман Рылко з Ганцавічаў (намінацыя “Як сябруем мы”) і Караліна Канада з Крычова (намінацыя “Прыязджайце ў госці да нас”). Старшыней журы юначага конкурсу была начальнік Дэпартаменту сацыяльнай палітыкі і інфармацыйнага забеспячэння Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы Таццяна Кавалёва.

На здымку: Іван Бамбіза ўручае Дыплом III ступені вучню СШ № 2 г. Чэрвеня Аляксандру Шляхотку.

3-пад няра

Прэзентацыя новай кнігі вядомага празаіка Наталлі Касцючэнка “Вярба над вірам” адбылася ў публічнай бібліятэцы № 5 г. Мінска. Апрача аднайменнага рамана пісьменніца ўключыла ў кнігу літаратуразнаўчыя артыкулы і нарысы пра вядомых людзей, нашых сучаснікаў. І прысвяціла сваё выданне самаму дарагому чалавеку — маці. Вечар прайшоў у цёплай, душэўнай атмасферы дзе гераінямі былі як аўтар, так і яе маці Вольга Іванаўна, якая, дарэчы, таксама мае літаратурныя здольнасці, з’яўляецца аўтарам цікавых празаічных твораў. Н. Касцючэнка, распачынаючы мерапрыемства, зачытала ўрывак з кнігі — своеасабліваю малітву, звернутую да маці. Цёпла, пераканаўча пра творчы, рэдактарскі шлях Н. Касцючэнка і яе новую кнігу гаварыў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў. “Раман пісьменніцы, — значыць ён, — унікальная з’ява ў сучаснай беларускай літаратуры. Напісаны ў жанры псіхалагічнай споведзі, твор вызначаецца такой выразнасцю і сілай уздзеяння, што не пакідае аб’якавым нікога”. Ён выказаў упэўненасць, што наперадзе ў аўтара — вялікая творчая будучыня.

Павел КУЗЬМІЧ

Маладая паэтэса Ірына Карэліна, якая ў гэтым годзе дзякуючы свайму яркаму дэбюту стала тварам часопіса “Малодосць”, і публіцыст, аўтарка папулярных кніг па гісторыі Беларусі Ірына Маслянічына завіталі ў госці да навучэнцаў Мінскага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя № 3 машынабудульніцтва. Пра беларускую мову, валодаць якой становіцца ўсё больш прэстыжна сярод моладзі, і пра сучасную беларускую літаратуру, у якой ёсць творы сапраўды яркія, цікавыя і патрэбныя маладым, распавядала студэнтка Інстытута журналістыкі БДУ Ірына Карэліна. Пра беларускую гісторыю, якую трэба ведаць і якой сапраўды можна ганарыцца, казала Ірына Маслянічына. Ліцэйцы слухалі сваіх госцяў з вялікай цікавасцю і ахвотна падтрымлівалі размову. Выкладчыкі падкрэслівалі надзвычай вялікую карысць такіх сустрэч, бо чалавек, якую б прафесію ён ні абраў для сябе, павінен быць асобай эрудзіраванай, выхаванай на лепшых узорах літаратуры і мастацтва.

Аляксей ГАРБУНОЎ

У Дзятлаўскай гімназіі стала добрай традыцыяй арганізоўваць сустрэчы з вядомымі творчымі людзьмі. На гэты раз у госці да гімназістаў завітала мастачка са Слоніма, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Надзея Салейка. Выкладчыкі і гімназісты чыталі ўласныя вершы і дэманстравалі мастацкія вырабы. Пасля мастачка прадставіла свае карціны, якія ўразілі сваёй незвычайнасцю, бо зробленыя яны з керамікі. Н. Салейка расказала, як пачынала працаваць, як выпрацавала ўласны мастацкі стыль. Жадаючы ўзялі ўдзел у майстар-класе, на якім даведаліся, як робяцца самыя простыя дэталі глінянай карціны.

Іосіф ЗАЯЦ

Рэдакцыя альманаха “Вожык” глыбока смуткуе з выпадку смерці свайго былога супрацоўніка, пісьменніка, заслужанага работніка культуры Уладзіміра Рыгоравіча ПРАВАСУДА і выказвае шчырае спачуванне яго родным і блізкім.

Мікола Маляўка: Я ўдзячны за спадчыну

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

— Мікола Аляксандравіч, у юбілейны год заўсёды падводзяцца пэўныя вынікі. Напрошваецца пытанне: што не паспелі зрабіць, думалі, ды не склалася па нейкіх прычынах?

— Падчас працы на радыё, у літаратурнай рэдакцыі, я аб'ездзіў усю Беларусь, напісаў многа нарысаў. Шкадую, што не сабраў іх разам у адну кнігу. Пражыта і перажыта шмат, было безліч вандроўных дарог, сустрэч з цікавымі людзьмі. Столькі ў памяці падзей, вобразаў, характараў!.. Усё гэта просіцца ў праявічныя мастацкія творы, апазданні ці аповесці. Ды не склалася пакуль: паэзія моцна раўнае да прозы, а я адналю.

— Каму казалі б самыя шчырыя словы ўдзячнасці за спрыянне ў вашым лёсе?

— Я шчаслівы, што ў мяне ёсць такая цудоўная вёска — Мікалаеўшчына, пры самым Нёмане, яе маляўнічыя ваколіцы — мая лясная, лугавая, палявая радзіма. Пра маіх бацькоў і сёння ніхто ў вёсцы не скажа благага слова. Працавітыя людзі, яны сціпла і годна пражылі свой век на зямлі, прывяцілі сваё жыццё нам, сваім дзецям. Я ўдзячны ім за любоў і клопаты ў нялёгкай пасляваеннай гады, калі вучыўся, і пазней, калі пайшоў на свой хлеб, за спадчыну, якую яны пакінулі мне і брату, нашым сем'ям — драўляную хату-пяцісценку і агарод з садамі. Там, на многа перажыўшы бацькоў, пладаносяць яшчэ іх яблыні і грушы. Бацькі, аднавяскоўцы, настаўнікі — тыя людзі, якім я абавязаны ўсім лепшым у жыцці, плёнам у творчай працы. Ім, сваім землякам, роднаму краю прывяціў я зборнік вершаў “Божы засценак”,

Ведаю гэтага цудоўнага чалавека шмат гадоў. Можна сказаць, большую палову майго жыцця. У маленстве — як выдатнага дзіцячага паэта, потым — пры асабістым знаёмстве — як справядлівага і добрага чалавека, дзеля якога не існуе чужой бяды, ён заўсёды прыйдзе на дапамогу. У дарослыя гады адкрыла яго як тонкага лірыка, рэдактарам дзвюх кніг якога мне выпаў гонар быць. А яшчэ ведаю як удумлівага настаўніка і, нарэшце, — як паплетніка па творчасці. Ганаруся, што ў яго перакладзе на беларускую мову мае вершы заззялі новымі гранямі і набылі нечаканыя адценні. Здавалася, зусім нядаўна святкавалі яго 55-годдзе. Помню радок свайго верша з гэтай нагоды: “Атрымаць адразу дзве пяцёркі выпадзе не кожнаму ў жыцці”. І вось прыйшоў час віншаваць паэта з сямідзесяцігоддзем. А мне здаецца, ён ніколі не змяніўся — такі ж мудры, добры, справядлівы і спагадлівы.

томік санетаў “Старая зямля”, дакументальна-мастацкую кнігу “Сядзіба, або Хата з матчынай душой”, дакументальную аповесць “Ой, бярозы ды сосны...”

Сярод сваіх настаўнікаў выдзеліў бы яшчэ прыроду. Ласкавая, шчодрая, прыгожая, яна і саграла, і вучыла любіць усё жывое на зямлі, і натхняла, калі я пачаў пісаць вершы.

*Бяроз асенніх залаціца свечкі
У надрэчным гаі,*

як у храме вечным.

*Я ў храме гэтым вернік не чужы:
Гляджу на свет*

вясёлкава-блакітны —

*І нараджаюцца ў маёй душы
Не проста вершы,*

а радкі малітвы.

А ўпершыню мае вершы былі надрукаваны ў газетах “Зорька” і “Піянер Беларусі”. Добрым словам часта згадваю супрацоўнікаў гэтых дзіцячых выданняў Міхаіла Герчыка і Хведара Жычку, якія некалі падтрымалі мяне, пачаткоўца.

— **Ваш родны кут — адметны. Відаць, і зямля, і неба спрыяюць нараджэнню паэтаў.**

— Стаўбцоўшчына, мая Мікалаеўшчына — радзіма Якуба

Візітка:

Мікола Маляўка нарадзіўся 13 снежня 1941 года ў вёсцы Мікалаеўшчына Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці. Пасля заканчэння дзесяцігодкі працаваў у Карэлі лесарубам. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна ў 1965 годзе. Настаўнічаў у вясковых школах. Працаваў у раённай газеце, на рэспубліканскім радыё і тэлебачанні, намеснікам галоўнага рэдактара часопіса “Вясёлка”. Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова (1992), прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі (1970), спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі “Мастацкая літаратура” (2002). Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. На творчым рахунку Міколы Маляўкі шмат кніг для дзяцей і дарослых: паэтычныя зборнікі “Едуць маразы”, “Жалеца”, “Лотаць”, “Круг”, “Дар”, “Эстакада”, “Аднавяскоўцы”, “Зімні дождж”, “Ручнічок на крыжы”, “Покуць”, “Крышталёвая галінка снегападу” і інш.

Коласа. Я добра ведаў яго малодшага брата Іосіфа Міхайлавіча, дзядзьку Юзіка, разам з ім выступаў у школах і бібліятэках, чуў, як цудоўна чытае ён коласаўскія творы. Яшчэ ў дзяцінстве абышоў мясціны, апісаныя ў паэме “Новая зямля”, — і цяпер перад вачыма стаяць не кніжныя малюнкi, а жывыя краявіды: сама прырода шчодро праілюстравала для мяне старонкі славацкай паэмы. Відаць, і такі дотык да творчай спадчыны вялікага па-



эта-земляка закрануў лірычную струнку ў душы. Якубу Коласу я прывяціў дакументальна-мастацкую кнігу “Коласаў абярэг” — пра жыццёвы і творчы шлях народнага песняра Беларусі.

Не ведаю, ці спрыяе паэту неба. А што патрэбны пэўны зямны настрой — хвіліны радасці, смутку, пяшчоты — гэта дакладна. Думаецца, душэўны настрой (перадусім) — гэта і ёсць тое натхненне, якое спрыяе творцу — пісьменніку, кампазітару, мастаку.

— Больш як трыццаць гадоў вы працуеце ў часопісе “Вясёлка”. Не будзе перабольшаннем, што вашы вершы і казкі, баллады і паэмы, дакументальныя аповесці, руплівая рэдактарская праца паўплывалі на стаўленне юнай змены, не аднаго нават пакалення.

— Мы, вясёлкаўцы, клапацімся пра дзяцей — сваіх чытачоў і юных аўтараў. Лістваемся з імі, часта сустракаемся ў рэдакцыі, у школах і дзіцячых садках. Згадваю, як у свой час дапамагалі мне, і сам стараюся спрыяць тым, хто піша. Разумею: “Вясёлка” для юных аўтараў — як першы клас, пасля якога яны, магчыма, падымуцца на новыя прыступкі: прыойдуць у “Старэйшыя” выданні — “Бярозку”, “Маладосць”, “Польмя”. Юным чытачам я падарыў кнігі “Дзед і ўнучка”, “Салодкі лядзяш”, “Запрашаем на Калядкі”, “Дзе жывуць казкі”, “Як дом будавалі”, “Папялушка”...

Беларусь — таксама спадчына, дараваная нам Богам і продкамі. Ніколі не трэба забываць, у якой краіне мы жывём, любіць, шанаваць сваю зямлю, свой народ, сваю мову.

Хочацца жадаць, каб у новым веку нашы дзеці раслі сумленнымі, працавітымі, мужнымі, з Богам у душы. Наперадзе ў іх доўгае жыццё. І ад іх залежыць, якім яно будзе, на якой зямлі і пад якім сонцам. І ад нас сёння — таксама.

*Душа баліць
за кожную правінку,
За кожную дзіцячую слязінку
Душа баліць —
і не спяшае ў рай.*

*Любоў мая,
высокая, як неба,
Але і ёй зямныя крылы трэба,
Каб узляцець
і славіць родны край.*

Давайце жыць і працаваць у згодзе, плённа, кожны ў меру сваіх сіл і здольнасцей, каб нашчадкі некалі ўспомнілі добрым словам.

Глыбокае-2012

Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ

Гутарыць з Вольгай Гінько — адно задавальненне. Ужо з першых хвілін знаёмства захапляешся яе шырокай эрудыцыяй, багатай сакавітай мовай, перасыпанай народнымі прымаўкамі і прыказкамі. Пра вёску Празарокі, яе ваколіцы, помнікі, людзей, які пакінулі след у гісторыі гэтага краю, яна ведае амаль усё.

Дырэктар мясцовай сярэдняй школы і па сумяшчальніцтве дырэктар музея Ігната Буйніцкага, які месціцца тут, яна шмат робіць для прапаганды роднай мовы і літаратуры, развіцця народнай творчасці. Па яе ініцыятыве, напрыклад, складзена карта сталіц Свята беларускага пісьменства. Вучням, шматлікім экскурсантам распавядаюць пра жыццёвы і творчы шлях паэтаў, празаікаў, мастакоў, артыстаў, якія нарадзіліся ў раёнах, дзе прайшлі Дні пісьменства. Школьнікі пабывалі ўжо ў Полацку, плануецца паездкі і ў іншыя культурныя “сталіцы”.

У музеі Ігната Буйніцкага наведвальнікам заўсёды рады. Беларускі акцёр, тэатральны дзеяч, стваральнік нацыянальнага прафесійнага тэатра, нарадзіўся ў вёсцы Палевачы 10 ліпеня 1861 года. Скончыў Рыжскае землярмернае вучылішча. Вучыўся ў прыватнай драматычнай студыі ў Вільні. Працаваў каморнікам. Збіраў народныя песні і танцы, узоры беларускага адзення, арнаменту, размаляўкі. У Палевачах Ігнат стварыў тэатр. З канцэртамі і спектаклямі самадзейных артысты выступалі не толькі ў сваёй, але і

У Празарокі, да Буйніцкага

ў навакольных вёсках. 12 лютага 1910 года яны ўзялі ўдзел у прадстаўленні, якое ўвайшло ў гісторыю беларускага тэатра пад назвай “Першая беларуская вечарынка ў Вільні”. Вось як успамінае пра той канцэрт Паўліна Мядзёлка: “...І нарэшце — пад скрыпкі і цымбалы народныя танцы пад кіраўніцтвам Ігната Буйніцкага. Зграбны, шыракаплечы, у белым народным нацыянальным касцюме, пакрычваючы густы вус, з залётным агенчыкам у вачах, выступае ў першай пары сам Ігнат Буйніцкі са сваёй дачкой. За ім Чэсь Радзевіч з Уладкай Станкевічанкай, Юрэвіч, Мурашка... Восем пар танцуюць “Лявоніху”, “Юрачку”, “Мяцеліцу”, “Вераб’я”. Белыя вопраткі мужчын, рознакаляровыя андаракі і гарсэцікі жанчын, зграбныя фігуры, зухаватыя агністыя рухі... З першых жа тактаў “Лявоніхі” сцены залы задрыжалі ад гарачых воплескаў. З кожнай новай фігурай танца энтузіязм публікі ўзрастаў...”

У 1910 годзе тэатр стаў прафесійным і атрымаў назву “Першая беларуская трупа Ігната Буйніцкага”. Умовы для творчай працы былі складанымі. Усе свае невялікія матэрыяльныя сродкі Ігнат Цярэнцьевіч бескарысліва аддаваў ка-

лектыву. Тут працавалі і яго дзве старэйшыя дачкі: Ванда выступала як драматычная актрыса, чытальнік-дэкламатар і танцоўшчыца, Алена — у танцавальнай групе.

У асноўным з-за матэрыяльных цяжкасцей і ўціску царскіх улад у 1913 годзе трупа спыніла сваю творчую дзейнасць. Праз год І. Буйніцкі паспрабаваў стварыць новы калектыў, аднак Першая святая вайна перашкодзіла здзейсніць гэтую задуму.

У пачатку 1917 г. І. Буйніцкі стаў ініцыятарам арганізацыі прафесійнага тэатра ў Мінску — “Першага беларускага таварыства драмы і камедыі”. Пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. артыст адправіўся на Заходні фронт. Там ён раптоўна памёр. Спачатку быў пахаваны ў в. Палачаны Маладзечанскага раёна, потым яго прах быў перавезены ў родныя Палевачы, а ў 1975 годзе перапахаваны ў в. Празарокі Глыбоцкага раёна.

У рамках падрыхтоўкі да Дня беларускага пісьменства ў Палевачах, на магіле Буйніцкага, плануецца ўстанавіць памятник каменю. Магчыма, будзе вырашана і пытанне пра будаўніцтва музея Ігната Буйніцкага ў Празароках.



На здымку: помнік Ігнату Буйніцкаму ў в. Празарокі (скульптар І. Міско).

Газета “Літаратура і Мастацтва” — інфармацыйны партнёр Свята беларускага пісьменства.



Нясём Сталіну прывет.
(ЛіМ, 1939, 21 снеж.).

Партыя — у песнях рабочых:
Шыроку дарожаньку
Ленін пралажыў.
Пастройку дарожанькі
Сталін завяршыў.
(ЛіМ, 1939, 21 снежня).

І, што здаецца зусім неверагодным, партыйныя прынцыпы пранікаюць нават у прыказкі і прымаўкі: “Беражы маёмасць калгасную, як сваю ўласную”; “Раней жыла — зрэб’е насіла, а як пайшла ў калгас — адзелася ў шоўк і атлас” (ЛіМ, 1939, 1 мая).

Але сапраўдным апягеем абсурднасці стала наданне камуністычнага адцення казкам розных народаў. Як тут не ўспомніць знакаміты радкі: “Сказка — ложь, да в ней намёк — добрым молодцам урок”. Прыклад такога ўздзеяння на свядомасць маладога пакалення — яўрэйская народная казка “У Леніна”. Такому сюжэту-фэнтэзі можа пазаздросціць нават сучасная літаратура:

— Што тычыцца механікі, машын, — кажа Ленін, — дык мы запросім да нас таварыша Сталіна. Ён кіруе ўмацаваннем краіны, клапоціцца аб яе багаці і шчасці.

Пры гэтым Ленін націснуў кнопку ў сцяне і звон-кліч разнёсся па ўсяму Крэмлю:

— Таварыша Сталіна просяць да сялян!

Як Сталін пачуў, што яго просяць да Леніна, да сялян, — ён адразу з’явіўся.

Ленін кажа яму: так і так.
Адказвае Сталін:
— Няма такой рэчы, якую бальшавікі не змаглі б зрабіць. Хадземце ў зал да інжынераў...” (ЛіМ, 1939, 22 студзеня).


Праўда, некаторым момантам трэба аддаць належную павагу. Скажам, такой з’яве ў савецкім друку, як зварот да алегорыі. Менавіта цяпер на старонках газет усё часцей можна прачытаць разнастайныя неадназначныя па сэнсе байкі, напрыклад, К. Крапівы. Але і сярод гэтых баек нямала камуністычнага мілітарызма падтэксту. Так, у адным з нумароў заўважаем байку далёка не мірнага характару “Воўк-дыпламат”:

З ваўком-агрэсарам —
кароткі разгавор,
Няма чаго лавіць варон там.
Рыхтуе воўк агрэсію —
давай адпор
Адзіным фронтам.
(ЛіМ, 1939, 11 ліпеня).

Б. Брэхт сцвярджаў: “Нешчаслівая тая краіна, якой неабходны героі”. Навязванне сродкамі масавай інфармацыі новых каштоўнасцей не стала культурным багаццем беларусаў. Ды і хто сёння ўспомніць “сачыненне народа” з Леніным, Сталіным ці Варашылавым у галоўнай ролі?

Пазітыўна і ў меру

Таццяна ШАБЛЫКА



Лістападаўскі нумар часопіса “Беларуская думка” прапануе багатую палітру цікавых тэм і актуальных праблем. Дыскусійны тон зносін з чытачамі задае самая першая публікацыя — артыкул “Імідж дзяржавы” начальніка ўпраўлення інфармацыі Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэя Савіных. Аўтар разважае над пытаннем стварэння прывабнага іміджу нашай краіны і прапануе ўсім уключыцца ў гэты працэс, не забываючы, аднак, пра тое, што тут катэгарычна забаронена выкарыстоўваць прапагандысцкія прыёмы. Спробы стварыць занадта прыхарошаны вобраз краіны здольны загібці справу, перакананы беларускі дыпламат.

У пэўным сэнсе працягвае і развівае тэму стварэння вобраза нашай Радзімы і саміх беларусаў, але ўжо на іншым полі — літаратурным, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец. У сваім інтэрв’ю ён акцэнтна ўвагу на нядаўняй сустрэчы пісьменнікаў з Прэзідэнтам краіны, распавядае таксама пра праблемы публікацыі новых твораў, расказвае пра супрацоўніцтва паэтаў і празаікаў у межах Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы. Сярод першасных задач, якія стаяць перад творчымі саюзам, яго старшыня вызначае падтрымку маладых аўтараў, развіццё дзіцячай літаратуры і літаратурнай крытыкі.

У традыцыйным для часопіса раздзеле “Саюзнае вектар” гэтым разам друкуюцца два артыкулы. Першы з іх, пад назвай “Пачатак пачаткаў”, прысвечаны запуску навуковай праграмы Саюзнай дзяржавы “Ствалавыя клеткі”, якая заклікана ва ўмовах жорсткай міжнароднай канкурэнцыі ў галіне клетачных тэхналогій забяспечыць беларускім і расійскім вучоным высокія вынікі. Аўтар падкрэслівае неабходнасць фарміравання прававой базы для практычнага прымянення ствалавых клетак у медыцыне — пакуль што гэты аспект у краінах-удзельніцах Саюзнай дзяржавы распрацаваны слаба.

Другі артыкул “саюзнай” тэматыкі распавядае пра чарговы прэс-тур прадстаўнікоў расійскіх СМІ ў Беларусь. Адметнасцю паездкі стаў сам яе маршрут — у чарнобыльскія рэгіёны Гомельшчыны. Журналістам давялося пабываць у Палескім дзяржаўным радыяцыйна-экалагічным запаведніку, дзе адбылася цікавая размова з вучонымі, а таксама на свае вочы пабачыць, як жыве зона адчужэння.

“Кожны з нас стварае сваю эпоху” — гэта выказванне вядомага беларускага навукоўца Адама Мальдзіса дало назву грунтоўнаму інтэрв’ю, пачатак якога з’явіўся ў № 10, а заканчэнне друкуецца ў прэзентаваным нумары часопіса. Наўрад ці каго пакінуць аб’якавым развагі аўтарытэтнага даследчыка пра карані беларускай культуры, яе развіццё на працягу стагоддзяў, меркаванні пра неардынарныя гістарычныя асоб, што пакінулі след у гісторыі нашай Айчыны.

Грамадзянскім гуманізмам і рэлігійнай талерантнасцю прасякнута інтэрв’ю з Вярхоўным муфтыем Расіі Талгатом Таджудзінам. На прыкладзе Рэспублікі Башкартастан дэманструецца вопыт узаемаўзаумнення і супрацоўніцтва традыцыйных для краіны канфесій у такой шматнацыянальнай і поліканфесійнай краіне, як Расійская Федэрацыя. Духоўны лідар расійскіх мусульман выказвае слушнае меркаванне пра формы вывучэння ў школах краін СНД асноў традыцыйных рэлігій.

Неардынарным прадстаўнікам беларускай правінцы прысваецца публікацыя раздзела “Час і асоба”, які нядаўна з’явіўся ў часопісе. У гэтым нумары героем нарыса “З танцаў па жыцці” журналіста Сяргея Галоўкі стаў загадчык арганізацыйна-метадычнага аддзела Любанскага раённага Цэнтра культуры Сяргей Выхварка. Захапленне танцамі роднага краю і наогул фальклорнай спадчынай рэгіёна займае значнае месца ў жыцці гэтага няўрымслівага даследчыка. Адшуканыя народныя танцавальныя скарбы ён з поспехам аднаўляе разам з удзельнікамі дзіцячага ўзорнага харэаграфічнага ансамбля “Верабейкі”.

З астатніх публікацый нумара можна даведацца пра праблемы цэментнай прамысловасці краіны, шляхах удасканалення айчынных грузавых авіяперавозак. Прапануюцца таксама артыкулы вучоных, якія аналізуюць узаемадзеянне друкаваных СМІ і сацыяльных сетак, разважаюць пра перспектывы развіцця беларускіх гарадоў.

ЛіМ: 1939 год

Вольга ПАСІЯК

Якія асацыяцыі ў межах нашай гісторыі ў вас выклікае гэта дата — 1939 год? Увод савецкіх войск у Заходнюю Беларусь? А можа, святкаванне 20-годдзя ўтварэння БССР? Апошнія, напэўна, выглядала так. У прасторнай зале пасяджэнняў на трыбуну ўпэўненым крокам падымаецца сакратар ЦК КП(б)Б П. Панамарэнка. Дачакаўшыся поўнай цішыні, ён пачынае свой даклад: “Вечарам 1 студзеня 1919 года быў апублікаван маніфест Часовага рэвалюцыйнага рабоча-сялянскага савецкага ўрада Беларусі, які з’явіўся першым канстытуцыйным актам, юрыдычна аформіўшым асновы грамадскага і дзяржаўнага ладу маладой Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі” (ЛіМ, 1939, 5 студзеня). У знак згоды гучаць апладысменты. За ла зноў сціхае, а дакладчык працягвае свой манатонны апавед...

Кожная газета ў тым годзе стракаціць усхваленнямі ў адрас савецкай улады. Жыхарам Заходняй Беларусі аб’яцоўць будаўніцтва савецкага шчасця, без якога, калі верыць шматлікім публікацыям, жыццё пад крылом Польшчы было невыносным і абяздоленым. Сёння сказана і напісана пра гэта нямала, шматлікія падручнікі па гісторыі падрабязна апавядаюць пра падзеі 17-га верасня, аналізуючы плюсы і мінусы. Але была ў прэсе 1939 года яшчэ адна асаблівасць, якая нагадвае вытрымку са знакамітага рамана Джорджа Оруэла “1984”, — перапісанне гісторыі з самых яе вытокаў, з фальклору. Грунтоўны зварот да слоў М. Горкага “...Пачатак мастацкага слова — у фальклору. Збірайце ваш фальклор, вучыцеся на ім” (ЛіМ, 1939, 11 студзеня.) быў ператвораны ў спе-

цыфічную страву савецкай ідэалогіі з прыправай абсурднасці.

Так, менавіта абсурднасці. А як яшчэ можна ахарактарызаваць, скажам, з’яўленне дажынкавых песень кшталту:

Ой, папераду нясуць жнеечкі
Два вянкi ў руках...
У вяночках тых два партрэцікі:
У адным — Леніна,
у другім — Сталіна.
(ЛіМ, 1939, 1 мая).

Калі вярнуцца ў тыя часы і папраціць у сялян праспяваць што-небудзь з папулярнага падчас палявых работ, наўрад ці мы пачуем такія радкі. Нам прапануюць штосьці зусім іншае і, несумненна, з іншымі героямі. Тым не менш пастулаты савецкай ідэалогіі абрушваліся на маладое пакаленне з першых дзён жыцця. Для дзіцяці прапапоўвалі спецыфічныя шэдэўры народнай творчасці ў выглядзе калыханак. Замест спрадвечных казачных істот у снах будучых камуністаў павінны былі з’яўляцца іншыя персанажы:

Вырасцец, сыноч, вялікі,
Пойдзеш у Армію службуць,
Сам таварыш Варашылаў
Будзе там цябе вучыць.
(ЛіМ, 1939, 1 мая).

Партыя — ва ўсім. Менавіта так можна ахарактарызаваць змест савецкіх газет таго часу, і “ЛіМ”, зразумела, не быў выключэннем. Партыя — у беларускіх міфах і легендах: “Дзед гэты мае цяпер многа гадоў, але яшчэ моцны і ўсё ўспамінае вялікага Леніна, дзякуе любімаму Сталіну за тое, што пад старасць дачакаўся шчаслівага жыцця” (ЛіМ, 1939, 22 студзеня).

Партыя — у народных прыпеўках:
Запаліце гэту зорку,
Хай авесціць увесь свет;
Мы з Савецкай Беларусі

Ад кватэрнікаў да беларускай міфалогіі

Кацярына БЕЗМАЦЕРНЫХ

Фантастычны палёт і фантастычнае падзенне Крона Тэнлі, пра якія распавядае Серж Мінскевіч, вершы маладой гомельскай паэткі Надзеі Філон, спеў з нотамі ад Дзмітрыя Пятровіча, расповеды пра інтэлект-мапу, кватэрнікі — усё гэта і шмат чаго іншага чытайце ў лістападаўскай “Бязрозцы”.

Авечы Адэлі з казкі Наталлі Бучынскай яшчэ не надакучыла завітваць у гоці да чытачоў. Гэтым разам гаворка з ёй пойдзе пра небяспечнасць рагоў і капытоў. Акрамя гэтага ў нумары змешчаны працяг п’есы

Ягора Конева “Дамавічкі” і аповесці “Шчанячыя гады” Мельхіёра Ваньковіча. А ў рубрыцы “Паэзія” паднаць стагодзі справе Уладзіміра Мазго.

Галіна Пшонік прапануе ўвазе чытачоў чарговае павучальнае апавяданне “Новае веданне”, а Ірына Клімковіч працягвае знаёміць падлеткаў з беларускімі міфалагічнымі істотамі. Аказваецца, прабог-каваль Сварог некалі быў вярхоўным богам і валадарыў светам. Расповед пра чароўную зброю дыкульных чараўнікаў — у традыцыйнай рубрыцы “Беларуская міфалогія”.

Публіцыстычны блок “Бязрозцы” і на гэты раз

— самабытны, займальны. Напрыклад, у рубрыцы “Захапленні” чытачы знойдуць матэрыял “Стыхі пад назвай “кватэрнік” пра феноменальную моладзевую з’яву, якая мае месца толькі на постсавецкай прасторы. Рубрыка “Атлас свету” прапануе падлеткам даведацца пра народнасць, якая так і не атрымала дзяржаўнасці, — сербалажычане. Алена Іванюшанка ў “Займальнай псіхалогіі” распавядае пра тое, як інтэлект-мапа дапамагае паспяхова раскрыць сябе. У “Дынаміку” Вітаўт Мартыненка, як заўжды, “па-мартыненкаўску” стылёва і сучасна піша пра польскіх беларусаў — гурт



По&friends, а Вольга Навязылава — пра мюзікл Марка Самойлава “Чароўная лямпа Аладзіна”, які ідзе на сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра. Рубрыка “Вернісаж” запрашае паглядаць на работы выхаванцаў альтэрнатыўнай арт-студыі “Востраў” пад кіраўніцтвам Юрыя Іванова.

Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск

Шчодры талент

Галоўным рэдактарам газеты ў той час працаваў Васіль Праскураў, пры якім у “раёнцы” была выпэставаная плеяда талентаў. Літаратурнае аб’яднанне “Рунь”, што існавала пры газеце, узначальваў паэт Віктар Гардзеі. Алеся Каско згадвае, што і Васіль Праскураў, і Віктар Гардзеі сталі яго першымі і самымі важнымі дарадцамі на шляху ў паэзію. Ён і цяпер сябрае са сваім старэйшым калегам па пярэ. Прозвішчы змешчаныя побач на адмысловай скульптурнай кампазіцыі-звітку, усталяванай у Ганцавічах, на Алеі паэтаў.

Нарадзіўся Алеся Каско 10 снежня 1951 года ў ганцавіцкай вёсцы Чудзін, якая здаўна славілася сваімі выдатнымі казачнікамі. Недалёка ад вёскі, на хутары, жыў некалі выдатны беларускі этнограф, фалькларыст Аляксандр Сержпутоўскі. Такое багата насычанае народнай творчасцю асяроддзе не магло не паўплываць на фарміраванне паэта. У 2001 годзе Алеся Канстанцінавіч запісаў казкі землякоў і выдаў зборнік “Чыстага ўсё нячыстае баіцца”.


Адметным перыядам у жыцці Алеся Каско была вучоба на філалагічным факультэце

У Беларусі добра вядома імя паэта, перакладчыка, эсэіста Алеся Каско. У літаратуру ён прыйшоў у 1968 годзе, 17-гадовым юнаком.

Захапленне паэзіяй прывяло Алеся ў рэдакцыю ганцавіцкай раённай газеты “Савецкае Палессе”, на старонках якой убачыў свет яго першы надрукаваны твор — верш “Пралескі”.

Брэсцкага педінстытута, дзе на яго вялікі ўплыў аказаў вядомы пісьменнік, прафесар, загадчык кафедры беларускай літаратуры Уладзімір Калеснік. Пасля ён выкладаў беларускую мову і літаратуру ў роднай Чудзінскай сярэдняй школе і вучыўся завочна, а з цягам часу перавёўся на стацыянарнае аддзяленне. Скончыўшы педінстытут, Алеся Каско на працягу васьмі год працаваў карэспандэнтам жабінкаўскай раённай газеты “Сельская праўда”, затым быў рэдактарам на Брэсцкай абласной студыі тэлебачання.

Вынікам плённай працы Алеся Каско на паэтычнай ніве сталі зборнікі “Скразная лінія”, “45”, “Трохкроп’е”, а за кнігу “Час прысутнасці” ён быў адзначаны Літаратурнай прэміяй імя А. Куляшова. А. Каско таксама лаўрэат прэміі У. Калесніка і першы, хто атрымаў незвычайную літаратурную прэмію — пуд мёду. Прэмію гэтую заснаваў паэт і пчаляр з Пружан Мікола Папека. Алеся Каско таксама вядомы як дзіцячы пісьменнік (для маленькіх чытачоў — яго кніга “Два сонцы”) і як перакладчык з польскай, нямецкай, рускай, украінскай, македонскай моў. Кнігі паэта сёння можна сустрэць амаль у кожнай бібліятэцы краіны, не залежваюцца яны і на паліцах кнігарняў. А нядаўна ў брэсцкім выдавецтве “Аль-



тэрнатыва” пабачыў свет новы паэтычны зборнік Алеся Каско “Нічога больш”. Вершаваная творчасць А. Каско адметная глыбокім філасофскім роздумам. Так кранае душу верш “Не сустрэцца...”, які паэт прысвяціў сваёй матулі: “Больш ніколі не сустрэцца. // Ты, вядома ж, за той брамай, // за якую з цяжкім сэрцам // не пускаюць, мама”. Прымушае задумацца верш Алеся

Каско “Няведанне”: “У маленстве // не ведаем, што жывём. // У юнацтве // не ведаем, што нявечныя. // У сталасці // не ведаем, ці жыць варта. // У старасці // не ведаем, ці паўторымся. // Не ведаем. // Не ведаем...”. Непакоіць паэта лёс роднай мовы, праблема знікнення палескіх вёсак: “Мужная мова”, “Кут мой і карчуюць, і выполваюць”. Любоў да сваёй Радзімы — Беларусі — паэт выказвае наступнымі радкамі: “Які ні ёсць, а родны край — святыня”.

Цяпер Алеся Каско жыўе разам са сваёй надзейнай спадарожніцай — Людмілай Канстанцінаўнай — у Жабінцы, працуе ў раённай газеце “Сельская праўда”. Не забывае ён і сваіх землякоў, часта бывае на радзіме, з аднавяскоўцамі. Памятае Алеся Каско і пра тых паэтаў Ганцаўшчыны, якіх ужо няма з намі. З яго дапамогай, ужо пасля смерці Васіля Праскурава, выйшла ў свет яго кніга “Наўсцяж вясковай вуліцы”. Нядаўна я патэлефанаваў Алеся Каско, і ён паведаміў, што рыхтуе да выдання новы зборнік вершаў.

Ірына БАЖОК

“Новы герой культуралагічнай прасторы”, — так В. Акудовіч называе Міхася Баярына, аднаго з яркіх прадстаўнікоў сучаснай беларускай інтэлектуальнай літаратуры.

Паэзія М. Баярына адметная складанасцю сэнсавага зместу вершаў, г.зн. кожны радок змястоўны і нясе пэўную інфармацыю, ідэю, дзеянне, якія разам ствараюць адзінае цэлае. Галоўныя катэгорыі, якія М. Баярын пераасэнсоўвае ў сваёй паэзіі, — час і прастора, што стварае адметны метафізічны хранатоп. Побач з гэтымі паняццямі ў змястоўны бок актыўна ўключаецца катэгорыя сну, выкарыстанне якой не зусім характэрнае для інтэлектуальнай літаратуры, таму што сон толькі ўскосна звязаны з рэчаіснасцю.

У вершах М. Баярын заклікае да руху наперад:

*Ўзнож і руш!
Сненнем сна зіхцяць прасторы.*

Рух — самавольны, няспынный, паэт прапануе ісці, не зважаючы на наваколле, на тое, што застаецца. Узнікае сімвалічны вобраз чорнага каня, які вырываецца са стайні. Гэта культуралагічнае пераасэнсаванне рэчаіснасці, шлях да новай літаратурнай сітуацыі:

*Калі конь, паламаўшы дзверы
І звіхнуўшы ў стаёвага ногу,
Вылятае ўдзень са стайні,
У ягонных вачах — радасць,
Што гульня ідзе шляхам прыемным,
Абяртаецца справа —
цікава.*

Матывы надзеі, аднаўлення, чакання (“у паўсне паўстае мая радасць”) яшчэ саступаюць месца больш моцным сімвалам сну, вечару, ночы:

*Магільны вечар.
Б’е хвостом птушка-ноч,
Захінаючы горад
Нябёсным крылом.*

Вечны сон паўстае ў вобразе Гаспадары, а сны герояў вольна адчуваюць сябе на розных прасторах.

Тым не менш М. Баярын вызначае сон як магчымасць ідэальнага ўтаймавання:

*Сон азначае крохкае маўчанне,
У гэты час мы людзі больш,
чым рэчы.*

Канец геаграфіі

Метафізічны хранатоп у паэзіі Міхася Баярына

*...Цяпер я заўважаю, што мой голас
На самай справе мкне ад цішыні.*

Нягледзячы на тое, што сон — ірэальнасць, гэта ўсё ж шлях да пераасэнсавання. У вершы “Напрыканцы цёмных вякоў” М. Баярын гаворыць пра адсутнасць у рэчаіснасці вызначаных месца і часу і прапануе чытачу самому вытлумачыць змест гэтых паняццяў:

*Лексікон наваколя
страчвае слова “час”.
На пытанне “вы дзе?”
атрымаеш адказ
“Мы тут” і ня убачыш нас.*

Усё мінулае ўяўляецца паэту сном, але надыходзіць час прачнуцца.

Калі катэгорыя часу звязаная ў асноўным са сном, то прастора — больш шырокае паняцце, у змест якога ўключаюцца розныя тыпы прасторавых меж, характэрных для інтэлектуальнай літаратуры.

У паэзіі М. Баярына ёсць асабістая прастора. Гэта дом з яго атрыбутамі: сутарэннямі (У падземных сутарэннях майго дома), каморай (Я прачнуўся і стаў злачыніцам, // Адамкнуўшы камору, выйшаў), пад’ездам (Я выходжу з пад’езда // у цёплым вечар. // Скамянелы стаю // на шурпатым ганку).

П. Васючэнка заўважае: “Арганізацыя прасторы — гэта, як правіла, яе звужэнне. Невербалізаваны Сусвет мусіць канцэнтравана ў межах больш вузкай прасторы, бо літаратура вучыць нас кампактным, даступным для чалавечага розуму формам мыслення”. Вузкая прастора таксама мае сімвалічнае значэнне. Магчыма, гэта спроба вывесці ўсю літаратуру з пэўных рамак і “разнявольці” яе. Тым больш што лірычны герой заўсёды выходзіць з меншай прасторы ў большую. У сувязі з гэтым сімвалічны сэнс набывае і вобраз падземнага пераходу: “І самотнае лісце заставалася ў пераходах”.

Горад з яго ціхімі завулкамі таксама становіцца асобнай прасторай у сучаснай інтэлектуальнай літаратуры.

Побач з асабістай прасторай знаходзіцца прастора сусвету. Цікава тое, што градацыя прастораў пабудаваная не на іерархіі, а на ўзаемазалежнасці і цесным узаемапрапанікненні: “У пакоі цячэ Хуанхэ”.

Так, гульня вобразаў дазваляе змясціць раку ў прыватнай прасторы, а вялізны сусвет становіцца маленькім і безабаронным:

*Самотны сусвецік, глыбока зарыты,
голлем закіданы,
сненнем забыты.*

Як і ў выпадку з часам, М. Баярын не дае адказу не тое, дзе знаходзіцца ідэальная прастора. Ні майстэрня, падобная да ўсходняга храма, ні Рым, дзе “Папа думае пра Бога забыты край”, ні “дзіўны горад” не задавальняюць лірычнага героя: “Надышоў канец геаграфіі, падарожжы страцілі сэнс”.

Але і гэты факт дае падставы для з’яўлення нечага новага:

*Сусвет пачынае трымецць,
як ветразь напята ад ветру
У зруйнаванай сьвядомасці.*

Такім чынам, катэгорыя прасторы значна пераасэнсаваная М. Баярыным, ім выкарыстаны адзін з прыёмаў інтэлектуалізму — дыягностыка цяперашняга (“сядзі і вучыся прастору”).

М. Баярын — прадстаўнік “інтэлектуальна-метафізічнай літаратуры” (В. Акудовіч), ён з’яўляецца адным з прадаўжальнікаў новай беларускай філасофіі, да якой у 70-я гады звярнуўся А. Разанаў.

*Я заходжу ў дворык і дыхаю
Метафізікай страчаных вуліц...*

Такую ролю ў адным з вершаў М. Баярын надае метафізіцы: ён проста ёй дышае. Погляд на рэчаіснасць

існуе “тут і цяпер”, таму паэт часта апісвае навакольныя з’явы прыроды не з мэтай апаэтызаваць іх ці стварыць пэўны настрой, а з мэтай проста паказаць іх існаванне, наяўнасць. У метафізічным свеце рухаецца толькі чалавек:

*і застанецца самотна мне
бадзяцца па стыненым свеце.*

Аднак і сама катэгорыя чалавек пераасэнсоўваецца: чалавек “уліваецца” ў прастору ўсіх навакольных рэчаў, яго прысутнасць адчуваецца ва ўсім, чалавек стаіць на адным узроўні з прадметамі і з’явамі:

*І да літараў розных, і словаў,
і знакаў прытынку
Можа смела дадаць сябе.*

Разам з тым, чалавек — адзіная істота, якая можа пазнаць рэчаіснасць, толькі чалавеку дадзена магчымасць адкрываць:

*Бо я ключ,
рэчаіснасць — замок.*

Надышоў час, калі спыненне руху дазваляе паглядзець на сябе. Насычанае эксперыментамі ХХ стагоддзё прывяло да таго, што “форма дзівіцца зместу, а рэчы — сэнсу”. Пазнаць адно аднаго дапамагае метафізіка.

Па словах В. Акудовіча, “інтэлектуальна-метафізічная літаратура пакуль толькі на пачатку свайго шляху. У яе яшчэ ўсё наперадзе. Але, незалежна ад будучых поспехаў і страт, ужо сёння яна шмат у чым вызначае вобраз, ды і самую наяўнасць Новай літаратурнай сітуацыі”. У адным з вершаў М. Баярын заклікае: “Спынім жа ўсе гадзіннікі! Гісторыі больш няма”.

Сапраўды, сучасную інтэлектуальную літаратуру цікавіць не столькі пераасэнсаванне мінулага, клопат пра будучыню, колькі рэчаіснасць, якая і становіцца прадметам спазнання.

Зваротная сувязь

Анатоль ІВАНЧАНКА

Пісьменнік-фантаст А. Сілецкі — фантаст і ў палеміцы: не знайшоўшы памылку у маім водгукі ("ЛіМ", 2010, № 40, с. 7) на яго артыкул, ён іх выдумаў. І паспяхова абверг свае словы, прыпісаныя мне. "Мой паважаны апанент імкнуўся даказаць, што ніколі фантастыку не лічылі літаратурай другога гатунку" ("ЛіМ", 2011, № 15, с. 6). Але пра злоснікаў фантастыкі ў СССР я напісаў у 11-м абзацы, 22 радкі з якога ўзноўленыя тлустым шрыфтам у вынасцы. Не заўважыць гэтага А. Сілецкі не мог.

Супраць тых злоснікаў я прывёў цытаты з друку, з "ЛіМа" (9.04.1982, с. 5) — словы, што крытык, які патрабуе скідак пры ацэнцы фантастыкі, сам лічыць яе жанрам другога гатунку, хоць быццам і выступае супраць гэтага. А. Сілецкі ўхапіўся за "мае" цытаты і піша, што такімі словамі "апанент, па сутнасці, аспрэчвае самога сябе", — г. зн. я аспрэчваю быццам свае словы, што ў СССР фантастыку не лічылі другім гатункам. Так, я аспрэчваю гэтыя словы, бядя толькі ў тым, што словы гэтыя не мае, іх прыпісаў мне А. Сілецкі.

А. Сілецкі пісаў ("ЛіМ", 2010, № 24, с. 7), што ў СССР фантастыка была ў гэта і што ў "казачна-фантастычнай" літаратуры "або адкрыта кралі ("Залаты ключыч...", "Прыгоды Нязнайкі..."), або перайначвалі так, што лепш бы гэтага не рабілі". Чаго тут болей: невуцтва ці зласлівасці? Шмат тых, хто чытаў казкі і пра Пінокія, і пра Бураціна, лічаць, што пераробка палепшыла твор. А. Сілецкі жа перакруціў пераробку ў плагіят! А М. Носаў "Нязнайку" цалкам стварыў сам, і ўсё адно мой апанент абвінавачваў яго ў крадзяжы.

Іншы аўтар, злоўлены на недасведчанасці, прызнаў бы сваю памылку ці сарамліва маўчаў бы. Не такі А. Сілецкі. Ён атакуе: "Хаця артыкул мой — пра фантастыку, А. Іванчанка раптам пачынае спяваць дыфірамбы У. Вішнеўскаму... толькі таму, што я ўспомніў "Аптымістычную трагедыю" ў шэрагу слабенькіх прыкладаў "вялікай" літаратуры". І ў тым жа сказе абверг сябе: не "раптам", а ў адказ на яго згадку

У палеміцы трэба быць сумленным

п'есы. Каб утаіць, што калісьці памыліўся (твор пра подзвіг жанчыны-камісара назваў "бытапісальніцкім"), ён цяпер піша, быццам назваў твор "слабенькім" (маўляў, не дакажаш, што твор не такі). Аднак у 1955 годзе "Аптымістычную трагедыю" паставіў Таўстаногаў, атрымаўшы Ленінскую прэмію (як і Ю. Талубееў за ролю Важака, а роляй Сіплага, праўда, ва Уладзіміры, праславіўся Я. Еўсцігнеў). Можна прэмію далі "ідэалагічна"? Але нядаўна, у ліпені, гаворачы пра тэатр у СССР пасля XX з'езда (цыкл "Жывая гісторыя", тэлеканал "Мір"), С. Юрскі назваў першай ластаўкай новага, пасталінскага тэатра таўстаногаўскую "Аптымістычную трагедыю". Рэжысёр марыў пра "неверагоднае" — каб усе тэатры мелі да пастаноўкі сучасныя п'есы з мастацкімі якасцямі "Чайкі" ці "Аптымістычнай трагедыі" (Таўстаногаў Г. Круг думак. Л., 1972. С. 6).

Дадам, што У. Вішнеўскі насамрэч дастойны "дыфірамбаў" (слова апанента). З 14 гадоў ён ваяваў добраахвотнікам, быў разведчыкам, атрымаў тры Георгіеўскія ўзнагароды. У 1946 годзе як галоўны рэдактар часопіса "Знамя" надрукаваў аповесць Віктара Някрасава "У акопах Сталінграда" ў аўтарскай рэдакцыі, хоць было шмат кан'юктурных заўваг.

А. Сілецкі ў сваім адказе піша: "Мой артыкул... выклікаў нечаканы (!) водгук... апанент папракае мяне ў шматлікіх агрэхах. На першы папрок... што Дорыс Лесінг... жанчына, а не мужчына, — прыкра марнаваць газетныя радкі. Памылка, мабыць, укралася пры наборы..." Хай чытач лічыць Лесінг мужчынай? "Далей А. Іванчанка, абураючыся, прыводзіць цытату..." Абураенне выдуманнае: маўляў, апанент неадэкватны. Я ж прывёў словы А. Сілецкага пра Нобелеўскія прэміі Гесэ і Грасу за "цалкам" фан-

тастычныя творы і словы з нобелеўскіх актаў, якія сведчаць, што гэта не так. А. Сілецкі прызнаў слова "цалкам" недарэчным — але не сваю памылку. Ён "выкрыў" мяне: "А. Іванчанка прыводзіць афіцыйную фармулёўку, паводле якой Гесэ стаў Нобелеўскім лаўрэатам "...за натхнёную творчасць, ідэі гуманізму, а таксама за бліскучы стыль". Маўляў, вось за якія добрыя якасці ўзнагародзілі Гесэ, але... не за фантастыку! А хіба падобная характарыстыка не можа быць дадзена і выдатнаму твору фантастычнай накіраванасці? Выходзіць, і сам апанент лічыць, што ёсць літаратура "першага шэрагу", сапраўды якасная, а ёсць "другога гатунку" — фантастыка... Але такая ўстаноўка ідзе ўразрэз з тым, што А. Іванчанка спрабуе адстойваць..." З цытавання мною акта, дзе нічога няма пра фантастыку, А. Сілецкі вывеў, што я лічу яе жанрам другога гатунку, і тым выкрыў яго нібыта крывадушнасць: лічу жанр другарадным, а пішу, што ніхто так не лічыў.

Адна з галоўных тэм фантастыкі — будучыня. Шмат хто лічыць, што ХХІ стагоддзе стане векам новага прышэсця сацыялізму. Прачытаўшы раман Белама пра сусветны сацыялізм, Л. Талстой садзейнічаў яго выданню ў Расіі. Раман пахваліў Янка Купала (1934). А. Сілецкі піша, нібыта Н. Крупская склала спіс шкодных кніг, куды ўвайшло шмат фантастычнай літаратуры. У тым ліку і згаданы раман Белама. "Усе шкодныя выданні звозіліся ў велічэзныя гурбы і ўрачыста аддаваліся агню... задоўга да аналагічных дзеянняў Гітлера". Лічу недарэчнай фантазію А. Сілецкага, што Купалу маглі рэпрэсараваць за пахвалу твору Белама, а тым больш калі ён хваліў "Вызвалены свет" Уэлса. Яго раман пра

калектывісцкую Сусветную Рэспубліку, якая ўзнікла пасля атамнай вайны, мяркуючы па ўсім, не лічыла "шкодным" нават Крупская.

Я шукаў факты супраць камуністаў, чытаў успаміны Алега Волкава, Сяргея Грахоўскага і іншых вязняў Гулагу, дзённікі К. Чукоўскага (дзе шмат згадак пра спрэчкі з Крупскай), М. Прышвіна і г.д. І нідзе не было пра буйное ўрачыстае спальванне кніг. Як не было такіх звестак і ў Інтэрнэце.

У адным згодны з апанентам: недарэчы згадаў "Чароўную гару" Т. Мана. А. Сілецкі назваў фантастамі і тых, каго "Энцыклапедыя фантастыкі" (Мінск, 1995), як і я, не лічыць такімі, у тым ліку Чэхава, Мана. Калісьці ўжо пісаў, што ў Чэхава герой апавядання ў тэлескоп бачыць Гродна, але гэта ўсяго 18 радкоў — мала для залічэння ў фантасты. Элементы фантастыкі ёсць у Мана ў "Прызнаннях авантурыста Фелікса Круля", дзе д-р Круц разважае пра тры таямніцы Сусвету (як быццё ўзнікла з небыцця, жывая матэрыя з нежывой і разумнае рэчыва — з неразумнага) і ў "Чароўнай гары" (жыццё як "захворванне матэры", "касмічныя пачвары, якія складаюцца з сонечных сістэм" і г.д.). Але ніякая гэта не фантастыка: згаданыя разважанні ніяк не ўплываюць на дзеянне. Таму я напісаў: самае фантастычнае ў Мана — "дужа элегантна правінцыялка з Мінска" сярод пацыентак тубсанаторыя ў Давосе ("Чароўная гара". Бо прыемна бачыць беларускія назвы, згаданыя ў сусветнай літаратуры (Мінску чамусьці не шанцуе, яго назву сустраэў толькі ў "Гадзюцы" А. Талстога, калі гаварыць пра класіку).

Аднак артыкул давалася скараціць, і я зняў усё пра "не фантастаў", акрамя Гродна Чэхава і Мінска Мана. Скарацілі і даму з Мінска. А згадка пра "Чароўную гару" засталася...

Universum



Віка ТРЭНАС

Вандроўка па зведанай зямлі

Ці часта мы задумваемся, ідучы штодзень на працу звыклым маршрутам, якія загадкі гісторыі захоўвае ў сабе тая ці іншая вуліца, сведкамі якіх падзей сталіся старыя забудовы і хто ўзнімаўся на той жа лесвіцы, што і мы, прыкладам, гадоў 50 або 150 таму? Пэўна ж, не, аднак за будзённасцю хаваецца метафізіка, а ў кожнай мясціне ёсць *genius loci* ("геній месца"). Гэта відавочна гэтак жа, як і тое, што ў кожным з нас існуе надсвядомае імкненне памятаць нашых ад іх веды наступным пакаленням. Калі да ведаў далучаецца любоў да таго месца, дзе чалавек нарадзіўся і вырас, атрымаецца краязнаўства. Асмелімся назваць гэтую навуку "метафізічнай картай" той або іншай мясцовасці, бо гаворка ідзе не толькі пра фіксацыю гістарычных фактаў, але і пра фарміраванне нацыянальнай памяці. Каб не заблукаць у не знаёмых дагэтуль куточках нашай Радзімы, возьмем з сабой у падарожжа кампас. А лепей — дасведчанага правадніка.

Светлагоршчына ў пытаннях і адказах

Компасам, калі мы збіраемся наведаць Гомельшчыну, можа стаць кніга краязнаўчых нарысаў, што нядаўна пабачыла свет у выдавецтве "Галіяфы". А правадніком — яе аўтар.

Віктар Раманцоў — журналіст, літаратар, краязнаўца — нарадзіўся ў 1970 годзе ў Светлагорску. Скончыў Светлагорскі індустрыяльны тэхнікум і філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. Да 450-годдзя роднага горада (дарэчы, які да 1961 года меў назву Шацілкі) Віктар падрыхтаваў навукова-папулярнае выданне "Зведаная зямля: Светлагоршчына ў пытаннях і адказах". У кнігу ўвайшлі 50 артыкулаў, прысвечаных самым важным падзеям, што адбыліся ў Светлагорскім раёне ў розны час — ад старажытнасці да сучаснасці. Не меншую ўвагу ўдзяліў аўтар і нарысам пра слаўных людзей, лёс якіх тым ці іншым чынам звязаны з гэтай зямлёй. Дзякуючы рупліўцу Віктару Раманцову пра Светлагоршчыну можна дазнацца літаральна ўсё: ад першых пісьмовых згадак пра паселішча з маёнткам Шацілінскі Востраў (1560) да інфармацыі пра ўдзельнікаў адборачнага тура дзіцячага "Еўрабачання" 2006 (Крысціна Макаруч) і 2010 (Ягор Шаранкоў) гадоў. У кожным артыкуле ёсць спасылкі на першакрыніцы. Асабліва цікавае ўяўляе ілюстрацыйны матэрыял: напрыклад, праекты гербаў і сцягоў Светлагорска рознага часу.

Ва ўступным слове Віктар Раманцоў піша: "Я даю табе, чытачу, кавалачак майёй спазнанай зямлі <...> Гэта кавалачак майго часу, у якім я жыў і са званіцы якога сузіраю падзеі. Мае крытэрыі простыя. Гісторыя краіны складаецца з гісторыі яе рэгіёнаў. Гісторыя майёй зямлі — гэта істотныя падзеі, якія адбыліся ТУТ, яна тоіць незвычайнае, неверагоднае, дзіўнае. Выбітныя людзі майёй зямлі — толькі тыя, хто нарадзіўся ТУТ і зрабіў у жыцці штосьці адметнае".

Светлагоршчыне пашчасціла з таленавітымі жыхарамі. Такія кніга не зашкодзіла б кожнаму рэгіёну. Каб беларусы ведалі, пра каго раскажыць сваім дзецям, ствараючы тым самым павязь паміж мінулым, сучаснасцю і будучыняй.

Духоўнасць — дарога да Бога

Надзея ПАРЧУК

Сёлета выйшаў у свет калектыўны зборнік духоўнай паэзіі і прозы берасцейскіх творцаў. Называецца ён "Дазволь прычасціцца..."

"Сапраўднае мастацтва пачынаецца з малітвы. Паэзія — таксама. Ці не таму ва ўсім свеце не знойдзецца, бадай, ніводнага паэта, які б за ўсё сваё творчае жыццё ні разу не паспрабаваў бы стварыць сваю малітву, сваю песню-ўшанаванне Госпаду, не скіраваў бы свой творчы талент (ці Божы дар) у філасофска-духоўным накірунку?" Такімі словамі пачынаецца прадмова да зборніка.

Пад адной вокладкай месцяцца творы шаснаццаці аўтараў (паэтаў і празаікаў), чые душы напоўненыя дабротай і верай і не абдзеленыя нябёсамі дарам, духоўнай асветленасцю і натхнёнасцю. Сярод іх І. Дацкевіч, Р. Бензюрук, Т. Лазнюха, М. Якімук, І. Рудкоўская... Кожны творца па-свойму спрабуе даследаваць трапяткое бяздонне сэрца, глыбіню чалавечай душы і, у рэшце рэшт, прыходзіць да высновы, што яму, чалавечаму сэрцу, немагчыма без любові да Бога, без веры ў Яго прысутнасць, магутнасць і мудрае ўздзеянне на

людзей. Кожны з аўтараў сэрцам адчувае і розумам спасцігае, што неўміручая святая вера і ёсць сэнс чалавечага існавання на зямлі, а духоўнасць — гэта найкаштоўнейшы набытак душы, найважнейшая яе ўласцівасць.

У розных аўтараў, вядома, свой густ і стыль, але галоўныя тэмы і матывы паэзіі — адны. Гэта тыя ж хрысціянскія ідэі міласэрнасці, даброты, жыццялюбства, разуменне адказнасці перад людзьмі і Богам за свае ўчынкы, імкненне да ачышчэння душы і прабачэння ўсялякіх крыўд, філасофскія разважанні пра веліч і сілу Божую, замілаванасць прыгажосцю прыроды, створанай Усявышнім.

Варта сказаць, што кожны з аўтараў зборніка з вялікай адказнасцю паставіўся да падборкі сваіх твораў, старанна працаваў над імі. Таму яны гучаць шчыра, усхвалявана, пранізаныя любоўю і не пазбаўленыя літаратурнай вобразнасці і светлай мастацкасці. А ў доказ працэнтую радкі В. Бакун:

Як толькі ў небе вызірне заранак
І... усміхнецца сонейкам Палессю,
Зноў цішыню парушыць ў светлы ранак
Царкоўны звон, што льецца ў паднябессе.



Святлана
Абдулаева

Сатканы з гукаў лёс

Святлана Абдулаева (Юшкевіч) нарадзілася 23 снежня 1964 года ў вёсцы Ашмяны Шчучынскага раёна. Закончыла Гродзенскае музычнае вучылішча, працуе ў Навагрудскай дзіцячай школе мастацтваў. Друкавацца пачала з 1985 г. Кампазіцыя пераважнай большасці яе вершаў заснавана на рэпрызе: праз паўторнае вяртанне да перажытай толькі што настраёвасці выяўляецца дзеянне духоўнай сілы, якая шукае выйсця да паўнаты, да сэнсу — яшчэ пакуль што няснага, але абавязкова недзе існага. Кожны верш Святланы Абдулаевай нагадвае музычную п'есу, накірорн, які выконваецца ў актуальным часе.

Аляксей РАГУЛЯ

* * *

На цёплым узмор'і — усё, як калісьці...
І чайкі здалёку зноў крыкам вітаюць.
А мне падаецца —

што белыя пісьмы

Ляцяць да мяне...

і не далятаюць.

Усё, як заўсёды на ціхім узмор'і...

А я адчуваю, сягоння — іначай,

Хоць пірс той жа самы

і тое ж надвор'е...

Слядоў Ваішых побач

з сабою — не бачу...

* * *

У снежнай завеі гублялася ўсё:
Бярозавы гай за дарогай,
Малыя хацінкі раскіданых сёл
І велічнасць дуба старога.
У рытмах зімовых кружыўся прастор,
Знікалі абрысы прадметаў.
Сняжынкі ляцелі, як ціхі дакор,
А сэрца так празнула лета...

* * *

Гучала баркарола у цішы
І паланіла сумам невядомым,
Які быў так падобны да імжы,
Што сыпле ўвосень

на аэрадромы...

Гучала баркарола у цішы,

І слухаў піяніст яе...

і студзень...

А я стаяла моўчкі на мяжы

Між тым, што ўжо было,

і тым, што будзе...

Свіцязянскі пейзаж

Кранаўся змрок ледзь-ледзь
Зямлі суровых рыс.
З дубоў лістота-медзь
Ляцела сонна ўніз.
І ціхі плёскаў хваль
Лазурнае вады
Змываў усе, на жаль,
Сівых легенд сляды.



Фота Югена Шастакова

Бо прыйдзе час і на жыццёвай пожны
Адно пустыя знойдзеш каласкі.

* * *

Старэю я... А бацька не старэе,
Такі, як быў, ён з помніка глядзіць.
Адзін другога мы ўжо не сагрэем.
Я штось кажу яму,
а ён — маўчыць.

Кажу яму пра ўсё на гэтым свеце
(А можа, мае словы далятуць?):
Як мы жывём, якія нашы дзеці
Ды праўнукі, як на зямлі ідуць.

Я ведаю: мне бацька не зайздросціць,
Бо ён пажыў, а я яшчэ жыву,
Пакуль хаджу я на магількі ў госці,
Пакуль схіляю нізка галаву...

* * *

Сёння восень на маім двары,
А на скронях нечаканы іней.
Адлятаюць даўнія сябры
Безгалосым,
незваротным клінам.

Ноч са мною стала сябраваць —
Не магу заплюшчыць доўга вочы.
Успаміны не даюць мне спаць,
Маё сэрца сцішыцца не хоча.

Марамі лячу я ў маладосць,
Думкамі — да той, бацькоўскай, хаты:

Тут цяпер я не жаданы госць —
Гаспадар скупы,
дзівакаваты.

Хата перароблена даўно
На свой лад
чарговымі жыльцамі.
Памянялі нават і акно
На верандзе,
устаўленае намі.

Восень засыпае на двары
Жоўтым лісцем тое,
што збылося.
Свецяць сумам зверху ліхтары,
Успаміны ноч люляе-носіць...

* * *

Без бацькоў памірае сад —
Плачуць дрэвы
празрыстым бурштынам.
Як так сталася, што назад
Не паклікала сэрца сына?

Колькі бацька здароўя аддаў,
Каб гудзела з бявенняў хата.
Ён да самае смерці чакаў
Родных дзетак —
сваіх буслянятак.

Кожны вечар ля плота стаяў,
Сумаваў, пазіраў на гасцінец
І душою, і сэрцам чакаў.
Ён чакаў хоць малодшага сына.

Трыціх

Requiem aeternam*

Восень.
Цяжкія хмары
Расплаўленым свінцом
Збіраюцца за даляглядам.

Восень.
Ізноў балюча
Вецер зрывае лісце.
Счарнелыя ружы.

Восень.
Па размытым шляху
Кроцьць асірацелы вандроўца —
Вечнасць.

Dies irae**

Удар. Другі.
Мацней — балюча:
Б'ецца сэрца.
Удар. Яшчэ:
Гоніць крывёю па венах.
Удар. Другі —
Глядзі! Кроццаць!
Там — злева
Здзічэлыя душы!
Удар. Другі.
Мацней — балюча;
Збегчы?! — Зямля трымае.
Будучыня альбо нябыт?
Удар. Яшчэ.
Шукаючы шлях, стогне вецер:
Страчаны вырай.
Удар. Другі...
Б'ецца сэрца.

Lacrimosa***

Самотнае рэха
Не ведае, каму адгукацца.
Сцюжа.
Вецер знішчае ўспаміны.
Паўзы...
Празрыстыя здані
Ладзяць карагод.
Калыханка.
Вусцішна. Розныя жыці.
Паўзы...
Палацы крышталёвыя
Мароз будзе.
Страчана шмат...
Паўзы...

* * *

Абарані мяне каханнем,
Да сэрца шчыра прытулі.
Пуд выпадковага спаткання
Найбольш каштоўны на Зямлі.
Я вельмі стомлена чаканнем —
Хвіліны вечнасцю былі,
Душа знясілена расстаннем.
Абарані...
Абарані...

* * *

Вязі мяне ў свой Парыж,
Каб сэрца радасцю гучала.
Глядзіш ласкава ды маўчыш...
Я столькі год цябе чакала.

Ад вуснаў прагных увесь дрыжыш;
Пачуццяў гэтых я жадала.
Усмешкай дражніш
ды маўчыш...
Я ж так ніколі не кахала!

Твае гады... мая любоў...
Але ж каму якая справа!
Якая розніца — Парыж,
Мілан, Стагольм або Варшава?

* Вечны спакой
** Дзень гневу
*** Рэквіем

Карагод

* * *

Адлятаюць у вырай
Зноў дзікія гусі,
Я на неба, як клірас,
За цябе памалюся.
А таксама за птушак —
Хай яны ў сваёй скрусе
Твае сны не парушаць.

Гнуцца нізка ад ветру
Ў садзе тонкія вішні...
Хай табе, нібы кедру,
Сіл паіле Усявышні.
Калі ж цёплае лета
Звяжа збожжа снапамі —
Вось тады за мяне ты
Памаліся у храме.

Рву я рамонкаў белых пялёсткі

Рву я рамонкаў белых пялёсткі,
Хоць і не веру ў самападман.
А за ракою ціхую вёску
Ужо закалыхвае белы туман.

Прыйдзе, не прыйдзе —
скажы мне, рамонак,
Верыць, не верыць... Чакаць альбо не?
Ах, як удалечы грае гармонік!
Божа, мо гэта ўсё мроіцца мне?..

З неба начнога яркая зорка
Раптам сарвецца пад ногі ў траву.
Вузкай сцяжынкай прайду я на ўзгорку,
Белых рамонкаў букецік нарву.

Прыйдзе, не прыйдзе —
скажы мне, рамонак,
Верыць, не верыць... Чакаць альбо не?
Ах, як удалечы грае гармонік!
Божа, мо гэта ўсё мроіцца мне?..



Аляксей
Галасок

Запавет

З вядром пустым не пераходзь дарогу,
Чужыя грошы доўга не трымай,
Ніколі не клянися Богу,
Нялюбых па жыці не абдымай.

За плот сваё не перакідвай смецце,
З чужога саду яблык не зрывавай,
Ніколі не жадай другому смерці,
Радню сваю, бацькоў не забывай.

Хто шчасце меў,
таму не пазайдрасці,
Старому добрым словам адкажы.
Не запрашаюць — не ідзі у госці
І адступі хоць трошкі ад мяжы.

Алдай, як просяць,
свой крышан апошні,
Не кроч па буйным жыце напраткі...

Васіль БАРХАНАЎ

— Міла Аляксандраўна, з чаго ўсё пачалося?

— У Гомелі шмат вышэйшых навучальных устаноў, тут актыўна працуюць творчыя саюзы: пісьменнікаў, журналістаў, мастакоў... А творчыя людзі, як вядома, нешта ствараюць, чым яны і прагнуць падзяліцца з іншымі. Не ўсім удавалася дамагчыся свайго. Ёсць у Мінск — там шмат і выдавецтваў, і часопісаў, дзе можна было б надрукавацца... Але ці так ужо чакаюць там гамельчан? Ды і не кожны асмеліцца звярнуцца. Калі я ўбачыла, што існуе такая праблема, падумала: а ці не ўзяцца мне за выданне кніг? Па адукацыі я гісторык, люблю літаратуру. Разумела, што гэта будзе няпроста зрабіць, але рашылася. І сёння не шкадую.

— Сярод ваших аўтараў ёсць і прафесійныя літаратары, і вядомыя навукоўцы... Я і на сабе некалі адчуў, што вы вельмі патрабавальна ставіцеся да рукапісаў. Заўсёды ладзіце з аўтарамі ці бываюць і канфліктныя сітуацыі?

— Мы разумеем сваю адказнасць за тое, якой кніга прыходзіць да чытача. Таму сур'ёзна і старанна працуем з тэкстамі. Аўтары ўдзячны за гэта і разам з намі рыхтуюць рукапісы да выдання. Бываюць і выключэнні. Некаторым хацелася б, каб відэачныя моўныя хібы мы ўспрымалі за арыгінальнасць. Безумоўна, не пагаджаемся. Тады раімся, спрачаемся, бяром у рукі слоўнікі, падручнікі... І, у рэшце рэшт, прыходзім да паразумення. Адначасова хачу адзначыць, што да аўтарскага стылю (вельмі добра, калі ён ёсць!) мы ставімся далікатна і максімальна яго захоўваем.

— Шлённа сябруюць з вамі, наколькі я ведаю, выкладчыкі-гуманітары ГДУ імя Ф. Скарыны. А нядаўна мне падараваў кнігу "Тэатр мой — Беларусь святочная" рэжысёр народных свят і відэавішчаў, публіцыст і паэт Мікола Макарацёў. Гляджу — выдадзена ў "Барку".

— Так. У асноўным мы выдаём навукова-папулярную літаратуру па пытаннях гісторыі і культуры як Гомельшчыны, так і ўсёй Беларусі. Зыходзім з таго, што мінулае — гэта той фон, на якім разгортаюцца падзеі сённяшняга дня,

Прэзентацыя

Вольга ПАЛОМЦАВА

У Музеі кіно прайшла вечарына, прысвечаная адразу некалькім падзеям: прэзентацыям кнігі Сяргея Трахімёнка "Чаша Петры", дакументальнай стужкі "Крэпасць над Бугам" (аўтар сцэнарыя і вядучы — Сяргей Трахімёнка) і 65-й гадавіне з дня нараджэння паэта Мікалая Шыпілава, чые песні займаюць важнае месца ў рэпертуары Сяргея Аляксандравіча.

Здавалася б, што можна сказаць новага пра Брэсцкую крэпасць, якая даўно ўжо стала сімвалам самаахвярнага супрацьстаяння ворагу? Аўтару сцэнарыя Сяргею Трахімёнку, рэжысёру Аляксандру Анісімаву і апэратару Мікіце Пінігіну гэта ўдалося. Гісторыя крэпасці падаецца ў нечаканым ракурсе — яна выходзіць за межы кантэксту Другой сусветнай вайны.

Працуе выдавецтва ў Гомелі

У пісьменніцкім і культурна-асветніцкім асяродку Гомеля шырока вядома ТДА "Барк", якое ўзначальвае Міла Беразоўская.

"Барк" выдае кнігі мясцовых аўтараў, і выдае даўно, ствараючы канкурэнцыю гомельскім паліграфічным прадпрыемствам "Сож" і "Палесдрук".



а павязь часоў — не стэрэатып, а духоўная катэгорыя. Мы выдавалі кнігі па паходжанні беларускага этнасу і назвы "Белая Русь", гісторыі і гістарычнай антрапыміі Гомеля і наваколля, пошуку вытокаў і станаўленні нашага горада. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны, гэтага трагічнага часу ў жыцці краіны, таксама знайшла адлюстраванне ў нашай выдавецкай дзейнасці.

У пазнанні мінуўшчыны вялікае значэнне маюць тапонімы. Яны — своеасаблівыя помнікі роднай гісторыі, культурна-эстэтычныя каштоўнасці, у якіх адлюстраваны мудрасць і душа народа. Вельмі плённа ў гэтым напрамку — на стыку агульнага мовазнаўства, сацыяльнай і этнічнай лінгвістыкі, этналогіі і гістарычнага краязнаўства — працуе наш пастаянны

аўтар, доктар філалагічных навук прафесар А. Рогалеў. Намі выдадзены многія яго працы. І цяпер рыхтуецца да выдання "Тапанімія Беларусі, легенды і паданні ў эза-тэрычным аспекце".

Асобныя нашы выданні былі прысвечаны абрадаваму фальклору, календарна-абрадавай паэзіі, замоўнаму слову, прыкметам і павер'ям, русальнай традыцыі Гомельшчыны. Тут мы цесна супрацоўнічаем у першую чаргу з даследчыцай народнай творчасці, доктарам філалагічных навук прафесарам В. Новак.

— Ведаю, што вы выдавалі і мастацкую літаратуру.

— Так, выдаём і мастацкую, і дакументальную прозу, і публіцыстыку. Звярнулі, напрыклад, увагу чытачы на рамана маладога талена-

вітага празаіка Ю. Рыдкіна "Німб над сэрцам", на эсэ журналістаў Д. Смірнова і С. Смірнова "Несакрытныя матэрыялы".

Не так даўно ў нас выйшла кніга пісьменніка і драматурга Васіля Ткачова "Булачка". Гэта кніга гумару на трох мовах: беларускай, рускай і ўкраінскай. Весела і з душэўнай цеплынёй распавядае аўтар пра розныя смешныя выпадкі з людзьмі. Рыхтуюцца да выдання кнігі знаёмых чытачам пісьменнікаў Юрыя Фатнева, Рыгора Андрэяўца, Барыса Кавалерчыка.

— У мяне ў руках адна з апошніх кніг, якая пабачыла свет у "Барку". Гэта зборнік вершаў "Горд дзевяці над кручамі Сожа". Своеасаблівае выданне, ці не так? Я маю на ўвазе тое, што вы сабралі ўсе вершы, якія прысвечаны нашаму гораду. Ці амаль усе...

— Не пагаджуся. Мы выбралі толькі лепшае з таго, што напісана пра Гомель. І менавіта тое, дзе найбольш глыбокія пачуцці і дасканалая форма, дзе яскрава адчуваецца прыцягненне роднай зямлі.

Наш горад заслужыў таго. Адзначу толькі, што сёння ён з'яўляецца цэнтрам міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння Беларусі, Украіны і Расіі як культурны, прамысловы і турыстычны цэнтр, займае віднае месца ў жыцці краіны і бліжэйшых рэгіёнаў замежжа. Гомелю прысвячалі вершы Пятрусь Броўка, Паўлюк Прануза, Канстанцін Цітоў, Іван Кірэйчык, Анатоль Грачанікаў, Браніслаў Спрычан, Віктар Ярац, Эдуард Акулін, Алесь Дуброўскі, Міхась Башлакоў, Мікола Старчанка, Міхась Буткевіч, Юрый Максіменка, Яўген Саблін, беларускі масквіч Дзмітрый Кава-

леў, а таксама Яўген Далматоўскі і многія іншыя паэты.

Крыху раней у нас выйшаў зборнік вершаў паэтаў Гомельшчыны "Святло шчымылівай памяці", які вельмі хутка знайшоў свайго чытача.

— Вы выдалі таксама асобныя зборнікі вершаў многіх гомельскіх паэтаў.

— Бачыце, на кніжнай паліцы ў нас стаяць паэтычныя зборнікі вядомых у рэспубліцы аўтараў, членаў пісьменніцкага саюза Алеся Дуброўскага, Галіны Нячаевай, Генадзя Лапаціна, Алены Кобзевай, Ніны Шкляравай, Генадзя Говара.

— Ці здаралася адмаўляць аўтарам, якія пішуць вершы, у выданні іх твораў?

— Такое адбываецца вельмі часта. Мы паважліва ставімся да ўсіх, хто спрабуе пісаць і піша. Але заўсёды акрэсліваем: ёсць паэзія — і ёсць рыфмаваныя радкі для сябе. Ці лёгка гэта растлумачыць асобным людзям? Бывае, і няпроста. І плакалі ў маім кабінце, і крычалі, і пагражалі...

— Здаецца, паэзія ўвогуле ва-ша асабістае захапленне?

— Паэзію я сапраўды люблю і не ўяўляю жыцця без яе. Прыгожае слова здольнае ўзабагаціць, узнесці душу, вярнуць ёй раўнавагу, быць яе абярэгам.

— Ведаю, што ў вашага калектыву добрыя сувязі з гарадской бібліятэкай імя Герцэна.

— Сапраўды добрыя. У бібліятэцы праходзяць прэзентацыі многіх нашых выданняў. Да іх правядзення супрацоўнікі на чале з дырэктарам Т. Уласавай ставяцца з разуменнем важнасці гэтай справы. І робяць усё з добрым густам. Мы вельмі ім удзячны за прапаганду кнігі і творчасці мясцовых аўтараў.

Планы ёсць і на будучае, часткова пра іх я ўжо казала. Галоўным у нашай выдавецкай працы лічу тое, што мы дапамагам чытачам больш глыбока пазнаваць родны край, духоўныя вытокі, асэнсоўваць свой лёс у плыні гістарычнага часу.

У падтрымку чытання



Дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Вячаслаў Даніловіч:

Гісторыя праз усё жыццё

Марына ВЕСЯЛУХА

— Заўсёды любіў і па сёння люблю чытаць. У дзяцінстве мяне цікавіла гістарычная літаратура, у якой наша мінуўшчына падавалася ў мастацкім выглядзе. У гэтым кірунку бясспрэчным лідарам назаву Уладзіміра Караткевіча. Захаплялі і творы Васіля Быкава: ён майстар у тым, што датычыць гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Чытаю шмат, але цяпер гэта ў асноўным выданні, якія рыхтуюцца нашым Інстытутам — гістарычная літаратура навуковага і навукова-папулярнага кшталту.

Кнігай на ўсё жыццё магу назваць выданне "Старажытны Полацк", што падрыхтавана знакамітым гісторыкам і археолагам Георгіем Штыхавым. Гэтая кніга была ў майго дзеда. Калі наведваўся да яго, заўсёды гартаў, разглядаў фотаздымкі і малюнкi ў выданні. Яна блізкая яшчэ і таму, што нарадзіўся я ў Полацку, адсюль вытокі маёй цікавасці да гісторыі. Дарэчы, Георгій Васільевіч і сёння працуе ў нашым інстытуце, што мне надзвычай прыемна.

Маладзічок

Такія розныя прыкметы

Выдавецтва “Народная асвета” прапануе новыя кніжкі з любімай чытачамі серыі “Апавяданні Дзеда Прыродазнаўцы”.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Гэтым разам аўтары Галіна і Сяргей Трафімавы адпраўляюць свайго любімага героя разгадаць загадкі кольцаў і ўсяго чорнага, што ёсць вакол нас. Кніжка “Чаму ў чорных парэчак ягады чорныя?” запросіць не толькі ў сад, дзе духмянае лета. Мудры Дзядуля раскрые перад вамі шмат іншых “чорных” таямніц прыроды. Ён раскажа пра дрэвы з чорнай драўнінай, птушак з чорным пер’ем, запросіць у вандроўку да Чорнага мора і Чорнага возера, падзеліцца рэцэптам прыгатавання чорнай солі, дарэчы, вельмі карыснай, раскажа, адкуль бярэцца чорны і не толькі перац. Вы зазірняце на дно акіяна, дзе хаваюцца “чорныя курьлішчыкі”, і ў зорны космас, дзе ёсць небяспечныя “чорныя дзіркі”, даведаецеся, дзе



можна ўбачыць чорнага буслы, чорнага дразда і чорнага стрыжа. Ужо калі пачалі пра птушак, даведаецеся, што чорны воран зусім не “муж” шэрай вароны.

Ці ведаеце вы, што ў Італіі абаронцы жывёл адзначаюць Дзень чорнага ката? Усміхніцеся: чорнага ката не толькі не баяцца, але і вельмі паважаюць. Напрыклад, для англічан сустрэча з ім — добрая прыкмета. Яны лічаць: калі кот ускочыць у дом — гэта да радасці, а калі чорная котка чхне побач з маладой — гэта да шчаслівага сямейнага жыцця. І ў сем’ях англійскіх маракоў вераць: пакуль чорны кот у доме, рыбаку ў моры небяспека не пагражае.

Не менш цікавай падасца і кніжка “Раз — кальцо, два — кальцо”, прысвечаная ўсяму, што мае адпаведную форму, але размова пойдзе

не пра ўпрыгажэнні, хлебабулачныя вырабы, хаця Дзядуля і раскажа, адкуль пайшла мода на пірагі з дзіркай пасярэдзіне, не пра снарад, на якім працуюць гімнасты, а пра кольцы, якія сустракаюцца ў прыродзе. Вы даведаецеся, чаму зарасці крываўніка і “калоніі” грыбоў маюць форму кольцаў, як па кольцах на спілах дрэў і на рыбінай лусцы вызначыць іх узрост, якія земнаводныя могуць звачацца колам, навошта людзі кальцоў пералётных птушак. Можна, вам пашанцуе некалі ўбачыць снег, скатаны кольцамі. Гэтыя “абаранкі” зрабіў не хто іншы, як вецер, дзвучы на снег, які сыпаўся на ледзяную корку шарпаку. Чакае вас разам з Дзядулем падарожжа па марак-акіянах, дзе “растуць” кальцавыя рыфы — атолы. Не абыдзеце і без экскурсіі ў космас. У якіх планет, апрача Сатурна, сучасная тэхніка дазволіла налічыць кольцы і з чаго тыя кольцы створаны, што насамрэч людзі ведаюць пра туманнасць Кальцо — безліч цікавых фактаў знойдзеце на старонках гэтага каляровага выдання.

У кніжках “Чаму ў чорных парэчак ягады чорныя?” і “Раз — кальцо, два — кальцо” традыцыйная “Гульня-тэка Дзеда Прыродазнаўцы” прапануе шмат займальных рэбусаў ды загадак.

Марына ВЕСЯЛУХА

У апошнія гады на паліцах кнігарняў з’яўляецца шмат цікавых кніг, што распавядаюць пра вытокі беларускай дзяржаўнасці, лёс нашага народа на працягу стагоддзяў, знакамітых беларусаў. Гэта самыя розныя выданні, разлічаныя на рознага чытача — спецыяліста, навукоўца, турыста. Адметнае месца ў гэтым шэрагу займаюць выданні серыі “Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі” выдавецтва “Пачатковая школа”. Іх патэнцыяльныя чытачы — вучні пачатковых і сярэдніх класаў, якія толькі пачынаюць знаёмства з гісторыяй. Не так даўно ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь прайшла прэзентацыя другой кнігі гэтай серыі “Мінск — сталіца Беларусі”.



Школьнікам — пра Мінск

Заканамерна, што выданне кніг серыі “Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі” распачалося з самага старажытнага горада краіны — Полацка. Цяпер жа аўтары звярнулі ўвагу на сталіцу дзяржавы — Мінск. Як распавёў Навум Гальпяровіч, адзін з аўтараў, “задума гэтай серыі ўзнікла даўно. Яна выпэставана ў родным Полацку. Мы хацелі ў першую чаргу раскажаць юным чытачам пра нашу гісторыю, адметнасці нашай зямлі. У гэтых кнігах ёсць гістарычныя звесткі, фотаздымкі, пытанні да школьнікаў, звесткі пра ганаровых грамадзян, літаратурныя прысвечэнні гораду. Адметнасцю выдання пра Мінск стала тое, што ў якасці дадатку прапаноўваецца мультымедычны дыск з песнямі, прысвечанымі нашай сталіцы”.

Праект выдання кніг серыі разлічаны на многія гады. І таму ў наступным годзе, калі будзе адзначацца юбілей Полацка, з’явіцца нагода зноў звярнуцца да кнігі “Полацк — бацька гарадоў беларускіх”. Навум Якаўлевіч выказаў спадзяванне, што ўрокі полацказнаўства пройдуць не толькі ў самым старажытным горадзе

Беларусі, але і ў іншых мясцінах краіны.

Што ж да новай кнігі пра Мінск, то аўтары прызналіся, што вельмі складана было змясціць увесь багаты матэрыял пра сталіцу ў фармат адной кнігі. Таму выбіралася найлепшае. Над кнігай працаваў аўтарскі калектыў. Гэта не толькі Навум Гальпяровіч і Наталля Ваніна, дырэктар, галоўны рэдактар выдавецтва “Пачатковая школа”, але і мінчукі Вітаўт Чаропка і Таццяна Сівец.

Намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Тадэуш Стружэцкі падчас прэзентацыі падкрэсліў: “Выданне кніг гэтай серыі — вельмі важны праект, які своечасова распачаты ў краіне. Магчыма, мы яго сёння крыху недацэньваем, але я ўпэўнены, што з кожным годам ён будзе прыцягваць да сябе самых розных выканаўцаў: пісьменнікаў, навукоўцаў, практыкаў, кіраўніцтва гарадоў, пра якія будуць пісацца кнігі”.

У выдавецтве ўжо ідзе праца над падрыхтоўкай трэцяй кнігі серыі “Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі”. Наступнае выданне будзе прысвечана адзінаму каралеўскаму гораду краіны — Гародні.



Мовазнаўства

Языкаломкі язык не паламаюць...

Заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь, пісьменнік, мовазнавец, педагог, перакладчык — усё гэта Анатоль Клышка ў адной асобе. А яшчэ ён аўтар кніга-камплектаў (“Буквар”, “Пропісь 1”, “Пропісь 2”, “Пісьмо”) для навучэнцаў 1-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. З 2000 года ў букварах А. Клышкі прапаноўваецца новая метадыка засваення граматы. Загадкі, скорагаворкі, займальныя практыкаванні дапамагаюць дзецям глыбока вывучыць матэрыял, развіць памяць, здольнасць думаць. Пра нязведаныя магчымасці мовазнаўства — артыкул Анатоля Клышкі.

Анатоль КЛЫШКА

Языкаломкі... Некаторыя аўтары называюць твора гэтага жанру па-руску — скорагаворкі. Другія ж, напрыклад, Рыгор Барадулін, па-ўкраінску: хуткамоўкі. А мне здаецца, па-беларуску няблага называць іх языкаломкі. Ёсць жа па суседстве яшчэ і галаваломкі.

Пад назваю языкаломкі я змясціў некалькі іх у сваіх падручніках. Бачу, мяне падтрымаў Васіль Жуковіч: у друку з’явіліся яго языкаломкі. А тут і ў аўтарытэтным энцыклапедычным даведніку “Фальклор Беларусі”, у якім знайшлося месца і на-

татцы пра мяне, Янка Саламевіч якраз спецыяльна адзначыў гэты мой наватвор.

Аднак да гэтага жанру нашы паэты звяртаюцца як бы мімаходзь, побач з іншымі жанрамі.

Дык вось парупілася мне падрыхтаваць асобны зборнічак языкаламак — амаль на ўсе гукі нашай мовы.

Падштурхнула да гэтага і праўнучка Мая. Гады ў чатыры яна ўзмоцнена сама сабе паўтарала словы з гукамі “р”, які ў яе не вельмі выходзіў. Я чуў, як яна настойліва падбірае адпаведныя словы.

Чаму ж не дапамагчы дзецям, падбраўшы патрэбны гукарад?

І вось што пачало атрымлівацца: “У бабра торба дабра. Добра бабру: у бабра торба дабра”. Або: “Далі Даню дома дыню”. Ці: “Да Кіці і Каці пад’ехаў кот на самакаце”.

І дай, Божа, гумар, фантастыку...

У некаторыя языкаламкі падаліся загадкі. Напрыклад: “Колькі вішняў Насця можа з’есці нашча?”

І калі дзіця падкажа: адну (бо другая вішанька будзе ўжо есціся не нашча!), дык цудоўна! А сямтам языкаламцы можа паспрыяць форма прыказкі: “Ад папрокаў — адна марока”.

Дзе-нідзе няхай языкаламка прыме форму вучнёўскага павучання: “Пад вечар і ўвечар кажы: «Добры вечар!», а нанач: «Дабранач!»”.

А ці не карысна, калі языкаламка разгорне перад дзіцем прадметнае радаслоўе:

На радню наш збан багач — гляк, гаршчок, гладыш, гарлач.

Але, вядома, часам рыфма, так добра служачы языкаламцы, гукава спалучаючы словы, раптам адцягвае аўтара ад асноўнага — спакушае забыцца, што яна — языкаламка, а не проста зарыфмаваны вершаваны радок.

Цяпер, калі ласка, паспрабуйце на зуб (даруйце, на язык, бо гэта ж языкаламка!) некаторыя з іх. А свой зборнічак збіраюся паказаць майму ўлюбёнаму выдавецтву “Народная асвета”.

- На, Грыша, грошы на грушы.
- Спыталася ў слана сланяня, дзе сланянец асляня.
- Бобік б’е бадзёра ў бубен. Бобік рады добрай будзе. Жыць у будзе Бобік будзе.
- Чатыры чарапахі і чатыры чарапашаняты.
- Саломіна са Слоніма, а трасціна з Трасцянца.
- Каля яліны — каліна, каля каліны — каляіны.
- Малы Улас улез у грязь і ўраз уграз.
- Ад ветру парэчкі ўсчалі сваркі і спрэчкі.
- Друкавалі друкары, брукавалі брукары.
- Чэся чэша ўздоўж шашы.
- Арэшкі ў арэшніку, а не ў алешніку.
- Аладка і паўаладкі — паўтары аладкі.
- Тры на тратуары і тры пры тратуары.
- Для Курты не страта, што хвост куртаты.
- Гурочки — у бочкі, а грыбочкі — на шнурачкі.
- Маня маліну ламала, але мала наламала.

Рай для гурмана

Денис МАРТИНОВИЧ,
Ольга ПОЛОМЦЕВА

Made in Japan

Японская кухня — одна из самых оригинальных и специфических в мире. Во многом на это повлияло то обстоятельство, что страна, которая находится на островах, на протяжении двух веков (с середины XVII до середины XIX) находилась в изоляции от остального мира и поэтому развивалась по собственным законам. Самое известное блюдо японской кухни — суши — можно отведать в любом уголке мира.

Книга Дарьи Ермакович «Суши. Самое лучшее», которая вышла в серии «Карманная иллюстрированная энциклопедия», содержит большое количество рецептов основных японских



блюд и подробное описание процесса приготовления суши. Кроме того, читатели смогут познакомиться с премудростями японской трапезы, узнают правила поведения за столом, смогут детально разобраться в особенностях этикета при еде палочками.

Отдельная глава посвящена истории местной кухни. На страницах книги вы сможете познакомиться с древней легендой о том, как появились суши. Чтобы сохранить интригу, не будем пересказывать её полностью. Приведём только расшифровку термина. Согласно Д. Ермакович, слово «суши» впервые произнёс 9-летний император Мей Цзы. Оно означало следующее: «Очень вкусные рисовые колечки с рыбкой внутри. Пусть тот, кто их приготовил, подойдёт ко мне!» С того времени это блюдо начало своё победное шествие по Японии, а затем и по миру.

Попробуем «воду жизни»?

История этого напитка начинается с незапамятных времён. Ирландцы считают, что «воду жизни» изобрёл святой Патрик — покровитель Ирландии. Едва прибыв на остров, он начал обращать в христианство язычников и изготавливать «святую воду». Тогда как шотландцы убеждены, что он появился именно в их регионе от христианских миссионеров. Местные жители изменили процесс приготовления напитка (вместо винограда начал использоваться ячмень) и назвали его «водой жизни». Как вы уже догадались, речь идёт о виски.

В книге Дарьи Ермакович «Виски. Самое лучшее», также вышедшей в серии «Карманная иллюстрированная энциклопедия», ценители напитка найдут описание технологии его производства, типы, историю возник-

Прошли те времена, когда в меню были такие дорогие сердцу радости, как чай без заварки и сахара, «ливерка» и «кровянка», куриный суп без курицы. Теперь желудок требует куда более изысканной пищи. Представляем читателям «Книжного свету» кулинарные издания, которые вышли в ООО «Харвест».

новения той или иной марки, специфические особенности, а также правила дегустации. Подробно рассмотрена история виски: первоначально его готовили в монастырях и использовали исключительно как лекарство, поэтому количество продукции было достаточно скромным. И лишь позднее технология приготовления напитка вышла за монастырские стены и распространилась среди простых жителей.

Как украсить блюда и стол?

Представьте, что суши приготовлены. Напитки ждут на кухне. Остаётся лишь «мелочь»: правильно оформить праздничный стол. А ведь искусство украшения блюд — одна из немаловажных частей кулинарии. Умение сделать даже из обычного бутерброда привлекательное и аппетитное кушанье ценилось всегда и везде. Книга Владимира Маргтынова «Украшение блюд и праздничного стола», несомненно, поможет читателям, так как содержит множество интересной информации об оформлении блюд с учётом эстетических и художественных требований. Здесь имеются указания по правильному применению посуды, различных кухонных приспособлений и инструментов и даже рекомендации о сочетании



цветов в таком нелегком деле, как кулинария. В книгу включены рецепты блюд, сопровождаемые пошаговыми инструкциями и красочными иллюстрациями с возможными вариантами их оформления. Всё это, особенно если подключить фантазию и изобретательность, непременно поможет любой хозяйке порадовать близких изысканными и неповторимыми блюдами, которые станут настоящим украшением стола.

Умереть от любви

Очаровать за один вечер! Книга «Кухня любви» адресована обладательницам именно такого девиза. Из этой мини-энциклопедии вы узнаете всё об афродизиаках, научитесь готовить восхитительные любовные напитки и разнообразить будни и праздники в соответствии с порой года и собственным настроением. Но помните: главное — знать меру. А то



ведь в Древнем Риме были вынуждены запретить продажу любовных зелий, потому что многие из тех, кому они предназначались, не успевали дожить до радостей любви: в растениях, из которых изготавливали зелья, содержались ядовитые вещества. Впрочем, к еде это не относится. Пряный морской коктейль из репчатого лука, молотой паприки, бальзамического уксуса и прочих деликатесов, кажется, не смертелен. Думаем, курица с финиками и салат из сыра с фруктами тоже. Равно как и свинина с сыром и лимоном, быстрый малиновый мусс, мусс из белого шоколада и куриный суп по-индийски...

Для тех, кто желает побаловать вторую половинку завтраком в постель, — целая глава этой удивительной роскошной иллюстрированной книги. Тонкости и нюансы: о набитом нужными продуктами холодильнике нужно позаботиться заранее. И тогда — ни в коем случае не перекармливать! Что-нибудь изысканное: авокадо с креветками, шоколадно-кокосовый рулет, десерт «Кокосовый рай».

А тонким намёком на продолжение праздника вполне может быть чай с кардамоном или корицей... Выбор за вами!

Бабушки, вперёд!

Кто ещё способен так потакать вкусам ребёнка, как бабушки?! Мамам бывает совершенно некогда изобретать для чада нечто особенное, а вот любящие сердца бабушек готовы на всё, лишь бы внучата попросили добавки. И не чего-то там непознанного, а самого что ни на есть нужного растущему организму. «Миллион меню» к вашим услугам! «Кулинария для детей», или, если уж читать подзаголовки, — «Большая кулинария для маленьких детей» не утаит от вас ни одного секрета приготовления вкусностей. В книге, впрочем, не только рецепты всяких запеканок типа «Заячий домик», кабачкового суфле, биточков из гречневой каши, йогуртового супа с брокколи, австралийского сухарного кекса, лимонада из ревеня и яблочного морса с шиповником. На её иллюстрированных страницах вы найдёте множество полезных советов. Например, как с грудного возраста привить ребёнку привычку к здоровому питанию. В книге этой щекотливой теме

посвящена целая глава «Что такое хорошо в детском питании»: «С того самого момента, как ребёнок-грудничок попробовал первую ложку каши, жизнь родителей меняется самым кардинальным образом — мама и папа пускаются в захватывающее и полное сюрпризов путешествие по стране Детских Кулинарных Предпочтений». И вот что удивительно: дети от рождения имеют собственные гастрономические пристрастия. Для того, чтобы пища ребёнка содержала в себе все необходимые организму вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и воду — и написана эта книга.

Благодаря ей вы станете настоящим экспертом в таком вопросе, как детское питание: сможете чётко ответить,



сколько калорий в день нужно ребёнку и сколько в рационе крохи должно быть кальция, где находятся основные источники белков и залежи витамина С, почему полезны жёлтые овощи и фрукты, какие продукты богаты железом... Не обойдут авторы вниманием и «что такое плохо» — продукты, которые «подарены» научно-техническим прогрессом: чипсы, гамбургеры, супы из пакетиков и прочие добавки-красители. Теперь вы узнаете наверняка, почему именно они вредны для детского организма и как не правы мамы, говоря: «Пусть лучше ест такой суп, чем никакого».

Хэндмейд: стекло+фантазия

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО



Книга «Лэмпворк. Украшения из стекла» Дениса и Ольги Букиных предназначена для тех, кто оригинален во всём. Особенно в таких вещах, как бусины, броши, серьги. Потому что авторы этого издания, пополнившего ряды книг серии «Мир энциклопедий Аванта+», предлагают создать удивительные вещи собственными руками. И так, что такое лэмпворк? Это технология и искусство создания украшений из стекла, расплавленного в пламени горелки (в каком именно, авторы расскажут подробно). Что для этого нужно? Стекланные разноцветные стержни — на столе у мастера их может оказаться до сорока, горелка, пропановая или, если уж совсем современно, кислородно-пропановая, газовый баллон, от которого горелка будет заряжаться, рабочий стол, обитый металлом. А всё это будет размещаться в мастерской, где для очистки воздуха нужна вытяжка из жестяного «зонтика» над рабочим столом в зоне контакта стекла и пламени, вентилятора и гибкого воздуховода. Авторы советуют при планировке мастерской предусмотреть место для муфельной печи, даже если пока вы не планируете её покупать. А пока обходиться керамическим одеялом: свежеприготовленные бусины нужно охлаждать медленно, иначе они потрескаются. Не забыли Ольга и Денис о дополнительных вещах, как то: фритт (мелкая стеклянная крошка определённых цветов), эмали (порошкообразные, очень мелкого помола), металлическую фольгу, проволоку, сетку и шарды (это такие стеклянные осколки для покрытия бусин сверху, которые создают эффект реальной акварели). Конечно же, вам нужна будет и фурнитура, и средства защиты, и специальные инструменты.

А дальше, как обычно в такого рода изданиях, — иллюстративный материал, благодаря которому легко шаг за шагом представить, что можно сотворить из стекла при помощи фантазии.

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за её пределами. Это — книги **для детей**, художественная литература, деловая литература, издания для досуга, научно-популярные издания, энциклопедии, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» осуществляет **оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
Тел./факс: 205-77-75
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

220013, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
Тел./факс: 205-77-75
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Татьяна ШАМЯКИНА

Мастер новеллистики

В городском мире новелл и О. Генри, и Николь Валье случаются отнюдь не мистические чудеса, счастливо разрешаются жизненные конфликты; впрочем, нередко герои терпят фиаско. Но в любом случае ситуации подаются с искромётным юмором, с некоторым едва заметным кокетством, о чём свидетельствует даже псевдоним автора — Николь Валье — человека, прекрасно знающего французскую культуру и имеющего склонность к игровому началу в искусстве.

Некоторые новеллы из первого сборника «Коллекция» включены в новую книгу: «Причуды любви», «Лифт», «Из жизни шоколадных конфет», «Локоны», «Фамилия». Новые произведения — «Уравнение с двумя неизвестными», «Диета», «Курочка гриль», «Клин клином», «Ювелир» — позволяют в полной мере оценить мастерство писательницы, молодой женщины, знающей языки, поездившей по свету, хорошо понимающей многие аспекты общественной психологии, поскольку занимается ею профессионально. Фабулы её произведений допускают едва-едва заметный фантастический сдвиг, скорее, намёк на чудо, иногда происходящее в мире, позволяющий, однако, принять условность повествования, включиться вместе с автором в милую игру, очень часто — женскую, для того, чтобы привести в порядок и несколько очеловечить уж слишком затянутых водоворотом стремительной деловой жизни любимых мужчин.

Героиня новеллы «Причуды любви» чего только ни делала, чтобы вернуть любовь мужа, осуществила на практике «почти все рекомендации, которые нашла

Экзотическое для наших соотечественников имя Николь Валье — псевдоним молодой писательницы, пишущей по-русски, члена Союза писателей Беларуси. В этом году вышла её вторая книга новелл «Диета» (2011). Первая книга «Коллекция» (2009) обратила внимание искушенных читателей непривычной эстетикой, обаятельной манерой повествования, своеобразием интонации и стиля, что позволило знатокам говорить о появлении в отечественной литературе своего О. Генри. Отличие современного автора от американского классика в том, что последний изображал людей пика развития индустриального общества, стоящих на грани достатка и нищеты, а у Николь Валье герои предстали вполне благополучный средний класс информационного общества и живут не в «городе жёлтого дьявола» начала XX века, а в столице европейского государства третьего тысячелетия. Но подход к жизненному материалу в чём-то схож.



на страницах глянцевого журнала, и претворила в жизнь советы, полученные от более опытных подруг». Когда все способы были испробованы и не принесли плодов, героиня по какому-то наитию решила избавиться — хотя бы в спальне — от всего, что напоминало о безрадостном супружестве и одной деталью напомнить о романтическом времени зарождения любви. Это сработало — оказалось важно разрушить стереотип сложившегося уклада жизни.

В новелле «Уравнение с двумя неизвестными» героиня так же нетривиально излечивает от головной боли мужа, излишне увлечённого своей профессией математика.

Остроумный выход из создавшегося положения в новелле «Лифт» находит особа, названная «блондинкой», что сегодня благодаря анекдотам сразу объясняет уровень её умственного развития. Тем не менее, застряв в лифте с тремя такими же бедолагами, в том числе своим шефом, она умело имитирует стоны рожавшей женщины, чем приводит в шок людей, оставшихся снаружи. Совесть монтеров «заговорила», и несчастных достаточно быстро освободили. В новелле «Диета» Римма, ранее безуспешно сражавшаяся с собственным весом, похудела благодаря психологическому фактору — влюблённости во французскую культуру, и это даже несмотря на ежедневное употребление французского батона.

Как и её героини, писательница наблюдательна, находчива, остроумна, предельно искренна. С непревзойдённым

изяществом она разрешает разные, часто достаточно сложные, житейские коллизии. И при этом исключительно точна в деталях, подробностях современной городской среды. Использованные ею приёмы не банальны. Новелла «Из жизни шоколадных конфет» повторяет фабулу рассказа А. Чехова «Произведение искусства»: подарок проходит по кругу и, побывав у разных людей, возвращается в конце концов, к первому дарителю. Однако классический сюжет выстроен на ультрасовременном материале. Рассказ наполнен массой мельчайших подробностей — от описания процесса производства конфет до образа жизни представителей разных профессий. Благодаря точным и узнаваемым деталям рисуется облик современных обывателей, для которых самым важным в жизни оказывается внешний глянец, собственный вид и антураж, соответствующий модным стандартам.

Нельзя не заметить, что в новой книге молодая писательница вскрывает тему современного обывателя, которая решается в основном при изоб-

ражении отношений мужчины и женщины. Вопрос о «своей половине», о преодолении отчуждения внутри пары остро ставится в новеллах «Причуды любви», «Уравнение с двумя неизвестными», «Коллекция» «Курочка гриль». При всей заимчивости литературной игры горечь не раз звучит на страницах книги. В «Коллекции», «Локонах» не остаётся места улыбке, которая часто возникает при чтении других новелл сборника. В «Ювелире» улыбка — скорее, усмешка — саркастическая. Тема брака по расчёту, рационально выстроенных отношений в семье очень серьёзно волнует автора, причём в показе любви она далека от патриархального морализаторства, равно как и от грубой эротики современных российских авторов-женщин. Всё интимное, глубоко личное описывается легко, изящно, непринужденно, в духе любимых Валье французских классиков, однако в современном антураже, с мельчайшими подробностями быта. И эта узнаваемость интерьеров, дизайна одежды, посуды, кулинарии придает особую теплоту произведениям молодого автора.

Николь Валье — писательница самобытная, всё более склоняющаяся к аналитико-иронической либо печально-лирической манере повествования. Молодой мастер отечественной новеллы создаёт срез частной жизни современного белорусского общества через забавные и одновременно предельно серьёзные фабулы произведений.

Новое имя

Алесь МАРТИНОВИЧ

Я имею в виду книги, написанные Вадимом Гавриловым, историком по образованию и писателем по призванию. Созданное им говорит в пользу того, что на читательский суд вынесены вовсе не ученические пробы пера. Безусловно, я не собираюсь называть В. Гаврилова мастером, но в том, что он хороший подмастерье, сомневаться не приходится.

У В. Гаврилова есть то, что и предопределяет литературный успех: он чувствует слово. Уверенно владеет сюжетом, умея композиционно выстроить его таким образом, что получается захватывающее повествование. А ещё у В. Гаврилова есть свои темы, а следовательно, и свои герои. Поэтому он и не идет проторенными литературными тропами, а выбирает собственную творческую стезю, которая и ведёт к успеху.

Уже в своей первой книге «Армагеддон до востребования», вышедшей год назад, Вадим Гаврилов дал понять, что повторять других не собирается, хотя, вроде бы, уже изначально мог создать нечто такое, что только условно претендовало бы на оригинальность. Ибо что такое Армагеддон? Вроде бы и напоминать неудобно, но всё же... Армагеддон, согласно Библии, — место, где собираются силы сатаны для решающей битвы с Богом. Если же подходить к этому в широком плане, то Армагеддон — символ извечного противостояния и последней битвы Добра со Злом.

Казалось бы, не так и просто сказать здесь нечто своё. Но В. Гаврилов смог это сделать. Благодаря тому, что как раз и заострил внимание именно на относящемся к широкому пониманию Армагеддона. Главный герой повествования — молодой инвестор Тед Ричардс — волей обстоятельств сходится с

Амазонки, пираты... Талант

Возможно ли, чтобы молодой автор всего за год издал пять книг? Скептик сразу же ухмыльнётся: были бы деньги, в наше время ничего невозможного нет. Возразить как будто нечего. Однако я к скептикам не принадлежу, поскольку убеждён: нет правил без исключений. Тем более что в своих рассуждениях отталкиваюсь от конкретного случая.

нунцием братства Пия X в Нью-Йорке, непреклонным рыцарем наших дней Вольфгангом Вальденсом. Оказывается, приближается Армагеддон. Тот и предлагает Теду взять на себя инициативу по предотвращению этой вселенской катастрофы. Ричардс, который мечтал только о богатстве и славе, не может остаться в стороне. Однако Армагеддон всё же начинается...

Сознательно ограничиваюсь многоточием, ибо если раскрыть все карты, то для того, кто возьмётся читать книгу, притупится ощущение новизны. А произведения В. Гаврилова построены так, что в них многое держится как раз на интриге. Многие берёт на себя и неожиданный сюжетный поворот, который заранее трудно предугадать, ибо писатель, как тот жонглер (в хорошем смысле этого слова), часто действует на границе возможного. Даже как бы рискуя выпустить нить повествования из своих рук, но в последнее мгновение не только удерживает её, а и уверенно направляет в заранее обдуманное русло.

В этом воочию убеждаешься, знакомясь и с книгой «Не забывайте Древние Афины». На этот раз действие происходит в 464 году до н. э. Молодой эретрийский офицер Итакл, как и Тед Ричардс из «Армагеддона до востребования», не раз оказывается в таких

жизненных водоворотах, что только диву даёшься, как ему удаётся не только остаться в живых, но и продолжать борьбу за счастье родного города. Всё, что ни делает Итакл, он делает во имя того, чтобы город Эретрия вступил в Афинский морской союз и стал верным союзником Афин, а не Спарты, ибо она мечтает поживиться за счёт цветущей Эретрии. Для воплощения своей мечты отважному офицеру Итаклу приходится сражаться с амазонками, которые, в отличие от него, не обременяют себя высокими стремлениями, а проявляют безжалостность.

Эти два произведения можно отнести и к приключенческому жанру, хотя В. Гаврилов не забывает давать точную психологическую мотивацию тому или иному поступку своих героев. Постоянно заботится он и о том, чтобы правдиво выписывать события, в которые вовлекаются персонажи, что, согласитесь, не так и просто, принимая во внимание отсутствие должного литературного опыта и то, что В. Гаврилов каждый раз окунается, по сути, в новую эпоху. Большую помощь оказывает ему богатая творческая фантазия.

Особенно она пригодилась В. Гаврилову при написании фантастических повестей «За миг до вечности», «Человек — существо податливое», «Осколок великого Фаэтона». Среди них выделя-

ется последняя, в некоторой степени сюжетно связанная с реалиями сегодняшнего дня. К недавно обнаруженной комете отправляется космическая экспедиция. По прибытии выясняется, что на обломке бывшей планеты находится дверь, ведущая в... Не будем забывать, что Вадим Гаврилов — историк, так почему не использовать свои познания. Оказывается, эта дверь ведёт в мир древних жрецов. Более того, теперь за ней живут люди, управляющие таинственной энергией древней цивилизации Фаэтона.

Немало приключений ожидает и героев повести «Далёкие берега», давшей название пятой книге В. Гаврилова, в которую вошли повесть «Осколок великого Фаэтона» и рассказ «Домик на берегу океана». Они хотят завладеть сокровищами, а сокровища, как известно, легко не достаются. Поэтому персонажам В. Гаврилова придётся немало пережить. А если принять во внимание, что они оказались на пиратском корабле...

Даже познакомившись с уже названными произведениями В. Гаврилова, читая новое, нельзя предугадать, что ожидает впереди. И это ещё одно свидетельство мастерства писателя — не повторяться. Конечно, я далёк от мысли, что всё, написанное В. Гавриловым следует воспринимать однозначно. Но уверен: он находится на верном творческом пути и со временем напишет произведения, которые будут выглядеть ещё лучше, ибо талант на то и талант, чтобы развиваться и совершенствоваться. Однако бесспорно и иное: хорошее начало много значит.

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатой Беларусі апошнім часам

Пачатковая школа. Сярэдняя школа

Галыш, Г. А. Кніга запрашае ў падарожжа: 2-гі клас: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання / Г. А. Галыш; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Жаскон, 2011. — 72 с. — 1008 экз. — ISBN 978-985-6923-57-2.

Груша, М. Ю. Беларуская мова: 4-ты клас чароўны сшытак: [для настаўнікаў] / М. Ю. Груша, І. Ц. Сухаверава. — 5-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 95 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-998-2.

Краснова, М. А. Гісторыя Беларусі ў 7 класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / М. А. Краснова, Ю. М. Бохан. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 156 с. — 3060 экз. — ISBN 978-985-471-451-6.

Маўлютава, Н. Р. Праверачныя работы па беларускай мове: 2-гі клас / Н. Р. Маўлютава. — 3-е выд., перапрацаванае і дапоўненае. — Мінск: Эксперспектыва, 2011. — 31 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-399-6.

Маўлютава, Н. Р. Праверачныя работы па беларускай мове: 3-ці клас / Н. Р. Маўлютава. — 3-е выд., перапрацаванае і дапоўненае. — Мінск: Эксперспектыва, 2011. — 38 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-398-9.

Паўлюскі, І. І. Беларуская красамоўства: 4-ты клас: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / І. І. Паўлюскі; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Жаскон, 2011. — 67 с. — 808 экз. — ISBN 978-985-6923-59-6.

Правераем дамашнія заданні. Беларуская мова: 6-ты клас: каментарыі да практыкаванняў вучэбнага дапаможніка «Беларуская мова» для 6-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання, 2009 (аўтары: В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, С. Р. Рачэўскі) / [складальнік С. І. Цыбульскі]. — 2-е выд., выпраўленае і дапоўненае. — Мінск: Сэр-Віт, 2011. — 225 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-558-2.

Правераем дамашнія заданні. Беларуская мова: 8-мы клас: каментарыі да вучэбнага дапаможніка «Беларуская мова» для 8-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання, 2009 (аўтары: Г. М. Валочка [і інш.]) / [складальнік С. І. Цыбульскі]. — 2-е выд., выпраўленае. — Мінск: Сэр-Віт, 2011. — 243 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-559-9.

Прастора ўрока – прастора здароўя: арганізацыя здаровага асяроддзя на ўроках беларускай мовы і літаратуры: (з вопыту работы) / Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі»; [складальнік: І. А. Серадзінская]. — Мінск: МАІРА, 2011. — 82 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6907-86-2.

Цыбульскі, С. І. Беларуская мова: 5–11-я класы: кантрольныя работы: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / С. І. Цыбульскі. — 5-е выд., выпраўленае. — Мінск: Сэр-Віт, 2011. — 176 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-572-8.

Алгебра: 7-й [клас]: самастойныя і кантрольныя работы, тэставыя заданні: пособие для учителяй агульнаадукацыйных устаноў з рускім мовай навучання: [в 2 кн.]; в 4 варыянтах / [Е. П. Кузнецова і др.]. — 8-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 207 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0030-1.

Алгебра: 8-й [клас]: самастойныя і кантрольныя работы, тэставыя заданні: пособие для учителяй агульнаадукацыйных устаноў з рускім мовай навучання: [в 2 кн.]; в 4 варыянтах / [Е. П. Кузнецова і др.]. — 6-е изд., переработанное. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 268 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-700-1.

Алгебра: 10-й [клас]: самастойныя і кантрольныя работы, тэставыя заданні: пособие для учителяй агульнаадукацыйных устаноў з рускім мовай навучання: [в 2 кн.]; в 4 варыянтах / [Е. П. Кузнецова і др.]. — 3-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 221, [2] с. : ил. — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0032-5.

Алгебра: 11-й [клас]: самастойныя і кантрольныя работы, тэставыя заданні: пособие для учителяй агульнаадукацыйных устаноў з рускім мовай навучання: [в 2 кн.]; в 4 варыянтах / [Е. П. Кузнецова і др.]. — 3-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 152 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0024-0.

Боразнова, Г. Д. Можна і нужно навуку дзяцей чытаць і пісаць лудзе: метадычнае пособие / Боразнова Г. Д. — Изд. 2-е. — Могилев: Могилевская областная типография, 2011. — 54 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-6848-79-0.

Вдовиченко, В. М. Человек и мир: тематический контроль: 3-й класс: общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: [по новым программам] / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук. — 4-е изд. — Мінск: Пачатковая школа, 2011. — 86 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6988-02-1.

География материков и стран в 8 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [Е. А. Зыль и др.]. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 159 с. — 3035 экз. — ISBN 978-985-471-456-1.

Гин, С. И. Зачетные работы по математике и русскому языку: 2–4-е классы: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / С. И. Гин. — 3-е изд. — Мінск: ИВЦ Минфина, 2011. — 87 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6993-40-7.

Домасевич, Е. В. Родительские собрания: 1–4-е классы / Е. В. Домасевич. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 165 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-433-7.

Журова, Е. С. Тематические разработки уроков по трудовому обучению: 3-й класс / Е. С. Журова. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 132 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-432-0.

Заборовский, Г. А. Информатика в 9 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Г. А. Заборовский, А. Е. Пупцев. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 111 с. — 3055 экз. — ISBN 978-985-471-448-6.

Информатика в 8 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / [Е. Л. Миняйлова и др.]. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 119 с. — 3060 экз. — ISBN 978-985-471-447-9.

Калейдоскоп семейных традиций / [редактор-составитель Л. И. Жук]. — Мінск: Красико-Принт, 2011. — 121 с. — 6400 экз. — ISBN 978-985-405-642-5.

Корчагина, Е. Н. Тематические разработки уроков по ИЗО: 1-й класс / Е. Н. Корчагина; [под общей редакцией И. А. Юматовой]. — 4-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 102 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-520-436-8.

Косаревская, Т. П. Проверем домашние задания. Алгебра: 8-й класс: к учебному пособию «Алгебра. 8» / Е. П. Кузнецова [и др.]. Нар. света, 2010 г. / Т. П. Косаревская. — 2-е изд., исправленное. — Мінск: Сэр-Віт, 2011. — 284 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-573-5.

Косаревская, Т. П. Проверем домашние задания. Математика: 6-й класс: к учебному пособию «Математика. 6» авторов: Е. П. Кузнецова [и др.] под ред. Л. Б. Шнепермана. 2010 / Т. П. Косаревская. — 2-е изд., исправленное. — Мінск: Сэр-Віт, 2011. — 183 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-564-3.

Красницкая, А. В. Тематический контроль по математике: 4-й класс / А. В. Красницкая. — 8-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 39 с. — 22 экз. — ISBN 978-985-538-408-4.

Кротов, В. М. Теория и практика организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся при изучении физики: монография / В. М. Кротов; Министерство образования Республики Беларусь; Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2011. — 278 с. — 42 экз. — ISBN 978-985-480-708-9.

Майсейчик, А. Н. Черлдинг: пособие для педагогов учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи / А. Н. Майсейчик. — Мінск: Национальный институт образования, 2011. — 133 с. — 1760 экз. — ISBN 978-985-465-924-4.

Пикульки, В. В. Начальный курс географии в 6 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. В. Пикульки. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 163 с. — 3030 экз. — ISBN 978-985-471-455-4.

Правовые аспекты жизни / [авторы-составители: В. Н. Пунчик, А. Р. Борисевич, В. И. Врублевская]. — Мінск: Красико-Принт, 2011. — 122 с. — 1300 экз. — ISBN 978-985-405-638-8.

Романенко, Е. С. Приемы самооценки и самоконтроля в безотметочном обучении: (из опыта работы учителя начальных классов) / Е. С. Романенко; Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Мінск: МОИРО, 2011. — 50 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6907-83-1.

Рящикова, В. А. Биология в 6 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. А. Рящикова. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 115 с. — 3040 экз. — ISBN 978-985-471-450-9.

Сохраним климат – начнем с простых энергетических решений: методические разработки уроков, факультативных занятий по энергосбережению, внеклассных воспитательных дел / [Т. М. Баравикова и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, УО «Республиканский экологический центр детей и юношества». — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 70 с. — 315 экз. — ISBN 978-985-471-462-2.

Устный счет: 1-й класс: пособие для учителей начальных классов / составитель Н. Р. Мавлютова. — 4-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. — 111 с. — 213 экз. — ISBN 978-985-538-419-0.

Учебная программа факультативных занятий для учреждений общего среднего образования «Энергия и окружающая среда»: 5-й (6, 7, 8-й) класс / [В. Г. Галузо и др.]; Министерство образования Республики Беларусь. — 2-е изд. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 22 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-471-462-2.

Факультативные занятия. Математика после уроков: 5-й класс: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / [составитель Т. С. Безлюдова]. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 114 с. — ISBN 978-985-538-225-7.

Шкуратова, М. А. Изобразительное искусство в 1 классе: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / М. А. Шкуратова, Ю. А. Новикова. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 175 с. — Часть текста на белорусском языке. — 3340 экз. — ISBN 978-985-471-457-8.

Юрченко, Н. А. Фитодизайн: 1–4-е классы: пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. А. Юрченко; Национальный институт образования. — Мінск: Жаскон, 2011. — 88 с. — 1008 экз. — ISBN 978-985-6923-61-9.

Якименко, И. В. Структурно-функциональная модель интеграции учебных предметов в преподавании математики: (из опыта работы) / И. В. Якименко; Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Мінск: МОИРО, 2011. — 46 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6907-84-8.

Пазашкольная агульная адукацыя. Самаадукацыя

Модельная программа подготовки андрагогов: учебно-методическое пособие / [Н. Н. Кошель и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования», Представительство зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband E.V.» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь. — Мінск: АПО, 2011. — 313 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-495-231-4.

Сборник образовательных программ театральных объединений учреждений внешкольного воспитания и обучения / Мінска / Комитет по образованию Мингорисполкома, УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»; [под общей ред. Л. П. Синичкиной, В. Г. Радунской]. — Мінск: МГДДМ, 2011. — 145 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-7000-06-7.

Скопец, Н. З. Нравственно-эстетическая среда вокального обучения детей и подростков в условиях эстрадной студии «Атали»: методические рекомендации / Н. З. Скопец; Минский государственный дворец детей и молодежи. — Мінск: МГДДМ, 2011. — 47 с. — 10 экз. — ISBN 978-985-7000-07-4.

Арганізацыя выхавання і адукацыі

Андарало, А. И. История олигофренопедагогики: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика. Дополнительная специальность и для слушателей переподготовки по специальности 1-03 03 04 Олигофренопедагогика / А. И. Андарало, И. Ю. Макавич, В. А. Шинкаренко; Министерство образования Республики Беларусь, белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Мінск: БГПУ, 2011. — 75 с. — 130 экз. — ISBN 978-985-501-954-2.

Зайцева, Л. А. Ознакомление с окружающим миром детей с трудностями в обучении: пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / Л. А. Зайцева. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 102 с. — 980 экз. — ISBN 978-985-471-458-5.

Новицкий, П. И. Адаптивная физическая культура во втором отделении вспомогательной школы: учебно-методическое пособие для педагогов / П. И. Новицкий. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 199 с. — 770 экз. — ISBN 978-985-471-454-7.

Обухова, Т. И. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением слуха: учебно-методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / Т. И. Обухова. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 183 с. — 460 экз. — ISBN 978-985-471-449-3.

Почитай, подумай, угадай / [автор-составитель Е. Е. Нерад]. — 5-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 102 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-435-1.

Серединская, О. Х. Биология в 7 классе: учебно-методическое пособие для педагогов 1-го отделения вспомогательной школы с белорусским и русским языками обучения / О. Х. Серединская. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 91 с. — 1085 экз. — ISBN 978-985-471-442-4.

Судзук, С. Воспитание талантов / Синити Судзук; [перевод с английского — С. Э. Борич]. — Мінск: Попурри, 2011. — 189 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1430-0.

Прафесійная адукацыя. Прафесійная каледжы

Гуревич, И. А. Физическая культура и здоровье: 300 соревновательно-игровых заданий: учебно-методическое пособие для преподавателей и учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования / И. А. Гуревич. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011. — 348 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-1911-2 (в пер.).

Майсеня, Л. И. Математическое образование в средних специальных учебных заведениях: методология, содержание, методика / Л. И. Майсеня; Министерство образования Республики Беларусь, белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт информационных технологий БГУИР. — Мінск: БГУИР, 2011. — 303 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-760-9.

Непрерывное профессиональное образование: состояние и перспективы развития: тезисы докладов научно-методической конференции (Минск, 8–9 сентября 2011 г.) / [редколлегия: Г. М. Шахлевич, П. В. Миронова]. — Мінск: БГУИР,

2011. — 191 с. — Часть текста на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-791-3.

Вышэйшая адукацыя. Універсітэты

Вилькоцкий, А. И. Процессы и аппараты химической технологии: курсовое проектирование: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по химико-технологическим специальностям / А. И. Вилькоцкий, В. А. Марков, Л. В. Новосельская. — Мінск: БГТУ, 2011. — 286 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-530-049-7 (в пер.).

Водоносова, Т. Н. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия: методическое пособие для студентов специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» направления 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства (строительство)» / Т. Н. Водоносова; Министерство образования Республики Беларусь, белорусский национальный технический университет, Кафедра «Экономика строительства». — Мінск: БНТУ, 2011. — 78 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-660-2.

Гидравлический расчет водопроводящих трактов гидроэнергетических установок: учебно-методическое пособие: [для студентов, выполняющих курсовую работу] / Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет мониторинга окружающей среды, Кафедра инженерная экология; [составитель: С. В. Артемчук]. — Мінск: МГЭУ, 2010. — 101 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-6931-55-3.

История педагогического образования Беларуси: учебно-методическое пособие для магистрантов, обучающихся по специальности 1-08 80 06 «Общая педагогика, история педагогики и образования» и слушателей переподготовки по специальности 1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалиста» / [А. И. Андарало и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Мінск: БГПУ, 2011. — 283 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-969-6.

Методы и средства защиты объектов связи от несанкционированного доступа: курсовое проектирование: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности «Защита информации в телекоммуникациях» / [Б. И. Бельев и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Мінск: БГУИР, 2011. — 95 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-618-0.

Ничишина, Т. В. Производственная педагогическая практика студентов по дополнительной специальности «Социальная педагогика»: учебно-методическое пособие для студентов психолого-педагогического факультета / Т. В. Ничишина, А. М. Качук; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 84 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-737-9.

Организация обучения в аспирантуре и магистратуре: практическое руководство в вопросах и ответах / Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова; [составители: Т. И. Житкевич, Н. Е. Гайдук]. — Мінск: МГЭУ, 2011. — 39 с. — 25 экз. — ISBN 978-985-6931-71-3.

Развитие творческих способностей учащихся в системе непрерывного технологического образования (школа-колледж-вуз): сборник научных трудов преподавателей факультета технологии / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырьский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [редколлегия: В. Н. Навыно (ответственный редактор), С. Я. Астрейко, Е. В. Тихонова]. — Мозырь: МЗПУ, 2011. — 197 с. — 100 экз. (1-й и 2-й изд.). — ISBN 978-985-477-454-1.

Солодков, А. П. Система менеджмента качества охраны труда в высшем учебном заведении: учебно-методическое пособие / А. П. Солодков, В. И. Турковский, И. В. Галузо; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск: ВГУ, 2011. — 50 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-309-1.

Справочник первокурсника 2011 / Министерство образования Республики Беларусь, белорусский национальный технический университет; [составитель Е. А. Гриневич; под общей редакцией: Г. Ф. Ловшенко, Е. А. Гриневич]. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Мінск: БНТУ, 2011. — 94 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-525-736-4.

Теория механизмов, машин и манипуляторов: курсовое проектирование: учебно-методическое пособие для студентов-заочников машиностроительных специальностей / [П. П. Андипорович и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, белорусский национальный технический университет, Кафедра «Теория механизмов и машин». — Мінск: БНТУ, 2011. — 63 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-519-397-6 (ошибоч.).

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. Курсовое проектирование: пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / П. А. Непарко и др.; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, белорусский государственный аграрный технический университет. — Мінск: БГАУ, 2011. — 285 с. — 345 экз. — В переплете. — ISBN 978-985-519-397-6 (ошибоч.).

Физическая культура: курс лекций; для студентов 1-го курса всех специальностей / [В. Ф. Святина и др.]; под общей редакцией В. Ф. Святина, С. Б. Репкина; Министерство образования Респуб-

лики Беларусь, белорусский государственный экономический университет. — Мінск: БГЭУ, 2011. — 52 с. — 425 экз. — ISBN 978-985-484-796-2.

МАТЭМАТЫКА І ПРЫРОДА/НАУЧНЫЯ НАВУКІ

Фролова, И. В. Основы современного естественнонаучного методического комплекса: [для студентов] / И. В. Фролова, Л. М. Храменкова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, белорусский государственный аграрный технический университет. — Мінск: БГАУ, 2011. — 149 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-519-415-7.

Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў

Барковская, Н. Ф. Человек и мир: 2-й класс: рабочая тетрадь [с тематическими наклейками]: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. Ф. Барковская. — Мінск: Кузьма, 2011. — 48 с. — 7100 экз. — ISBN 978-985-453-453-4.

Барковская, Н. Ф. Человек и мир: 3-й класс: рабочая тетрадь [с тематическими наклейками]: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. Ф. Барковская. — Мінск: Кузьма, 2011. — 48 с. — 7100 экз. — ISBN 978-985-453-454-1.

Довнар, Л. А. Человек и мир: 1-й класс: рабочая тетрадь [с тематическими наклейками]: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Л. А. Довнар. — Мінск: Кузьма, 2011. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-453-452-7.

Малашевич, В. Вертялка камышевка в Беларуси: современное состояние популяции / Владимир Малашевич. — Мінск, 2011. — 19 с. — 299 экз.

Национальный парк «Припятский» = National park «Pripjatsky» / [перевод на английский: Кузнецов В. О.; фото: Бамбиза С. Н.]. — Мінск: Рифтур, 2011. — 28 с. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 2000 эк



Кнігарня “Крыніца”, г. Салігорск

Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. И. Г. Краузе. Азбука вождения легкового автомобиля для женщин. — Минск: Амалфея, 2011.

В книге в доступной форме описаны приёмы управления легковым автомобилем, вождения в различных условиях, действия в особых случаях. Автор акцентирует внимание и на безопасности дорожного движения. Книга ориентирована на тех, кто приступает к освоению техники вождения легкового автомобиля.

2. Азбука развития. 30 занятий для развития ребёнка. — Минск: Юнипресс, 2011.

3. Э. Ф. Вольнец. Алгебра, 7 класс. Решение задач с подробными объяснениями. — Минск: Кузьма, 2010.

4. Приглашаем в Беларусь. — Минск: Рифтур, 2010.

5. Анатолий Клышка. Беларускія народныя казкі. — Минск: Народная асвета, 2010.

6. Альбом для девочки. — Минск: Современное слово, 2010.

7. Волк и семеро козлят. — Минск: Минская фабрика цветной печати, 2011.

8. О. И. Сечко. Химия. 7 класс. Тетрадь для лабораторных работ. — Минск: Аверсэв, 2011.

9. А. Ю. Кудрявцев, Г. Д. Куропаткин. Англо-русский, русско-английский словарь. — Минск: Попурри, 2009.

10. Домашние питомцы. Детёныши животных и их родители. — Минск: Харвест, 2011.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Габриэль Гарсиа Маркес. 100 лет одиночества. — Москва: АСТ, 2011.

2. Евгений Прошкин, Олег Овчинников. Смертники. — Москва: АСТ, 2010.

3. Дэн Браун. Утраченный символ. — Москва: АСТ, 2011.

4. Пауло Козльо. Валькирии. — Москва: АСТ, 2011.

5. Сурен Цормудян. Странник: аудиокнига. — Москва: АСТ, 2010.

6. Ю. Голицинский. Грамматика. Сборник упражнений. — Санкт-Петербург: Каро СПб, 2010.

7. Корней Чуковский. Айболит. — Москва: Алтей М, 2010.

8. Риджина Будзи. Winx Love. Бал для Блум. — Москва: АСТ, 2011.

9. Олеся Жукова. Книга будущего первоклассника. — Москва: АСТ, 2011.

10. О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. Мои первые прописи. К азбуке О. В. Узоровой, Е. А. Нефёдовой. — Москва: АСТ, 2011.

да падручніка «Хімія» для 8-га класа агульнаадукацыйных устаноў (аўтары: І. Я. Шымановіч [і інш.]): дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / В. І. Сячко. — 4-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 48 с. — 5500 экз. — ISBN 978-985-529-952-4.

Сячко, В. І. Сшытак для лабараторных доследаў і практычных работ па хіміі для 8 класа: дадатак да падручніка «Хімія» для 8-га класа (аўтары: І. Я. Шымановіч, А. І. Васілеўская, В. І. Сячко); дапаможнік для вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання / В. І. Сячко. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 43 с. — 5500 экз. — ISBN 978-985-529-953-1.

Шарапа, А. І. Сшытак для лабараторных доследаў і практычных работ па хіміі для 11 класа: дадатак да падручніка «Хімія» для 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў (аўтары: А. П. Яльніцкі, А. І. Шарапа); дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / А. І. Шарапа, А. П. Яльніцкі. — 2-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 48 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-955-5.

Шымановіч, І. Я. Хімія: падручнік для 8-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / І. Я. Шымановіч, А. І. Васілеўская, В. І. Сячко; пад рэдакцыяй І. Я. Шымановіча; [пераклад на беларускую мову Н. Г. Ляўчук]. — 3-е выд., перапрацаванае. — Мінск: Народная асвета, 2011. — 215 с. — 23240 экз. — ISBN 978-985-03-1607-3 (у пер.).

Болтромаюк, В. В. Общая химия. Физическая и коллоидная химия: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Медико-диагностическое дело», «Медико-психологическое дело», «Сестринское дело» / В. В. Болтромаюк; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра общей и биоорганической химии. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 530 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-496-827-8.

Борушко, И. И. Химический эксперимент: тетрадь для практических работ и лабораторных опытов: 8-й класс: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / И. И. Борушко. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 19 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-550-6.

Борушко, И. И. Химический эксперимент: тетрадь для практических работ и лабораторных опытов: 10-й класс: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / И. И. Борушко. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 26 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-551-3.

Кекало, Е. А. Проверьем домашние задания. Химия: 10-й класс: к учебному пособию «Химия 11» (2008 г. изд.) авторов: И. Е. Шиманович [и др.] / Е. А. Кекало, А. П. Петров. — 2-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 128 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-419-569-8.

Основы химии для иностранных студентов = Essential chemistry for foreign students: учебно-методическое пособие: [для студентов / С. В. Ткачев и др.; перевод с русского языка: С. Ч. Папул, С. В. Ткачева]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии. — Минск: БГМУ, 2011. — 166 с. — Обложка и текст на английском языке. — 30 экз. — ISBN 978-985-528-384-4.

Петров, А. П. Проверьем домашние задания. Химия: 7-й класс: к учебному пособию «Химия 8» (2008 г. изд.) авторов: И. Е. Шиманович [и др.] / А. П. Петров. — 4-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 91 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-586-5.

Петров, А. П. Проверьем домашние задания. Химия: 9-й класс: к учебному пособию «Химия 10» авторов: А. П. Ельницкий [и др.] / А. П. Петров. — 4-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 87 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-574-2.

Теоретические основы химии: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / [И. М. Жарский и др.]; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2011. — 177 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-530-091-6.

Фізічная хімія

Немцев, В. А. Численное исследование сопряженных задач динамики паровых пузырей в химически реагирующем растворе / В. А. Немцев, А. М. Черкашин. — Минск: ОИЭЯИ, 2011. — 33 с. — 50 экз.

Неарганічная хімія

Неорганическая химия: учебно-тренировочные материалы: учебно-методическое пособие: [для слушателей подготовительного отделения / Г. Э. Атрахимович и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии. — 4-е изд. — Минск: БГМУ, 2011. — 133 с. — 142 экз. — ISBN 978-985-528-423-0. — ISBN 978-985-462-423-0 (ошибочн.).

Навукі аб Зямлі. Геалагічная навука

Программа освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 2011–2015 годы и на период до 2020 года: утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.04.2011 № 431 / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Департамент по геологии. — Минск, 2011. — 90 с. — 150 экз.

Біялагічная навука ў цэлым

Лісай, М. Д. Рабочы сшытак па біялогіі для 6 класа: дадатак да падручніка «Біялогія» для 6-га класа агульнаадукацыйных устаноў (аўтар М. Д. Лісай); дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / М. Д. Лісай, А. І. Шарапа, А. В. Баршчэўская. — 2-е выд. — Мінск:

— Мінск: Аверсэв, 2011. — 43 с. — 7100 экз. — ISBN 978-985-529-946-3.

Гомельскі навучны семінар па тэарэтычнай фізіцы, прысвечаны 100-летцю со дня ранняга Ф. І. Федарова: (Гомель, 20–22 июня 2011 г.): материалы / [редколлегия: А. В. Погачев (главный редактор) и др.]. — Гомель: ГТУ, 2011. — 270 с. — Часть текста на английском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-439-554-8.

Конгресс фізікоў Беларусі (3; 2011; Мінск). III Конгресс физиков Беларуси: сборник тезисов и программа, 25–27 сентября 2011 г., Минск, Беларусь / [редактор: С. Я. Килин]. — Минск, 2011. — 87 с. — Часть текста на английском языке. — 260 экз.

Лазовский, И. П. Проверьем домашнее задание. Физика: 8-й класс: задачи с ответами, указаниями, решениями к учебнику «Физика 8» для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Исаченкова, Ю. Д. Лещинский; под редакцией Л. А. Исаченковой. Минск: Народная асвета, 2010 / И. П. Лазовский. — 3-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 89 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-584-1.

Лазовский, И. П. Проверьем домашнее задание. Физика: 6-й класс: задачи с ответами, указаниями, решениями к учебнику «Физика 6» для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь. Минск: Народная асвета, 2010 / И. П. Лазовский. — 4-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 79 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-577-3.

Лазовский, И. П. Проверьем домашнее задание. Физика: 7-й класс: задачи с ответами, указаниями, решениями к учебному пособию «Физика 7» (2009 г. изд.) для общеобразовательной школы авторов Л. А. Исаченковой, Ю. Д. Лещинского / И. П. Лазовский. — 4-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 88 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-575-9.

Людзі,событты,факты: 80 лет: (1931–2011) / Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси; [составители: С. А. Астапчик (руководитель авторского коллектива), В. К. Грибовский, А. П. Ласковнев; редколлегия: С. А. Астапчик (гл. ред.) и др.]. — Минск: ФТИ НАН Беларуси, 2011. — 170 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6441-22-9.

Фізіка: 8-й класс: решения задач с подробными объяснениями: справочное пособие / [составители: Е. В. Сенчук]. — Минск: Кузьма, 2011. — 77 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-453-371-1.

Ярошевич, Н. А. Проверьем домашнее задание. Физика: 9-й класс: задачи с ответами, указаниями, решениями к учебному пособию «Физика 9» авторов: Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, А. А. Сокольский (Минск: Народная асвета, 2010) / Н. А. Ярошевич. — 2-е изд., дополненное. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 94 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-583-4.

Механіка

Данильчук, И. А. Нестандартные приемы решения задач механики с использованием законов сухого трения / И. А. Данильчук, В. С. Секержицкий. — Брест: БрГУ, 2011. — 18 с. — 20 экз.

Агульная механіка

Кумачев, В. И. Гравитация. Начала единой теории природы / Кумачев В. И. — Минск: А. Н. Вараксин, 2011. — 163 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6986-58-4 (в пер.).

Гідрамеханіка

Жарский, М. А. Гидравлика и гидропривод: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям направления образования 74 06 «Агроинженерия» / М. А. Жарский. — 2-е изд. — Минск: Экспертика, 2011. — 358 с. — 299 экз. — ISBN 978-985-469-386-6.

Жарский, М. А. Гидравлика и гидропривод: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям направления образования 74 06 «Агроинженерия» / М. А. Жарский. — Минск: Экспертика, 2010. — 358 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-469-351-4.

Оптыка

Общая физика. Оптика. Физика. Оптика: учебно-методическое пособие: [для студентов / В. С. Кузьмин и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет мониторинга окружающей среды, Кафедра физики и высшей математики. — Минск: МГЭУ, 2010. — 70 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6931-48-5.

Уласціваці і структура малекулярных сістэм Актуальные проблемы физики твердого тела: ФТТ-2011: сборник докладов международной научной конференции, 18–21 октября 2011 г., Минск: в 3 т. / [редколлегия: Н. М. Олехнович (пред.) и др.]. — Минск: А. Н. Вараксин, 2011. — Часть текста на английском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-6986-68-3.

T. 1. — 374 с. — ISBN 978-985-6986-69-0.
T. 2. — 420 с. — ISBN 978-985-6986-70-6.
T. 3. — 304 с. — ISBN 978-985-6986-71-3.

Супраціўленне матэрыялаў

Реут, Л. Е. Курс лекций и практических занятий по дисциплине «Механика материалов». Растяжение — скатие: учебно-методическое пособие для студентов машиностроительных специальностей / Л. Е. Реут; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Сопроствление материалов машиностроительного профиля». — Минск: БНТУ, 2011. — 146 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-701-2.

Хімія

Сячко, В. І. Сшытак для лабараторных доследаў і практычных работ па хіміі для 7 класа: дадатак

учреждений с русским языком обучения с 11-летним сроком обучения 2008 г. / Т. П. Косаревская. — 3-е изд., исправленное. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 197 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-570-4.

Ян Сыньюн. Линейные представления свободных групп / Ян Сыньюн. — Минск: РИВШ, 2011. — 79 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-500-485-2.

Геаметрыя

Геометрия: 7-й класс: решения задач с подробными объяснениями: справочное пособие / [составитель: Вольнец Елена Владимировна]. — Минск: Кузьма, 2011. — 128 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-453-469-5.

Геометрия: 8-й класс: решения задач с подробными объяснениями: справочное пособие / [составитель: Ахрамович Алина Владимировна]. — Минск: Кузьма, 2011. — 240 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-453-470-1.

Косаревская, Т. П. Проверьем домашнее задание. Геометрия: 7-й класс: к учебному пособию для 7-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения «Геометрия 7» (автор В. В. Шлыков); [учимся по новой программе] / Т. П. Косаревская. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 132 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-552-0.

Косаревская, Т. П. Проверьем домашнее задание. Геометрия: 8-й класс: к учебному пособию для 8-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (автор В. В. Шлыков, 2011); [учимся по новой программе] / Т. П. Косаревская. — 3-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2011. — 95 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-553-7.

Тэорыя імавернасцей і матэматычная статыстыка

Аксенчик, А. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / А. В. Аксенчик; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск: БГУИР, 2011. — 182 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-632-9.

Бородин, С. М. Теория вероятностей и основы математической статистики: курс лекций / С. М. Бородин, А. И. Курильчик, С. А. Шлапаков; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра геометрии и математического анализа. — Витебск: ВГУ, 2011. — 51 с. — 120 экз.

Математическая статистика: учебно-методическое пособие для студентов технологических специальностей дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра высшей математики; [составитель: Шендрикова О. А.]. — Могилев: МГГУП, 2011. — 51 с. — 45 экз. — ISBN 978-985-6979-20-3.

Методы и средства прогнозирования сложных процессов: учебно-методическое пособие: [для студентов специальности 1-40 01 02 Информационные системы и технологии (по направлениям)] / Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет мониторинга окружающей среды, Кафедра автоматизированных систем обработки информации; [составители: Кереселидзе Е. В., Петров В. В.]. — Минск: МГЭУ, 2010. — 75 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-6931-52-2.

Матэматычная кібернетыка

Закревский, А. Д. Вычисления в многомерном бுவелем пространстве / А. Д. Закревский; Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. — Минск: ОИГИ НАН Беларуси, 2011. — 105 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6744-67-2.

Даследаванне аперацый

Сендер, А. Н. Экономика-математические методы и модели: учебно-методический комплекс для студентов 2-го курса юридического факультета / А. Н. Сендер; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 165 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-473-731-7.

Астраномія. Астранфізіка. Геадэзія. Зоркі. Сузвез

Адамчук, Д. В. Пикноядерные реакции синтеза ядер и обмена ядер нейтронами в магнитных полях / Д. В. Адамчук, В. С. Костко, В. С. Секержицкий. — Брест: БрГУ, 2011. — 26 с. — 20 экз.

Геадэзія. Картаграфія

Морзак, Г. И. Пространственное моделирование в промышленности и социальной экологии: монография / Г. И. Морзак, С. А. Лаптенко. — Минск: БГАТУ, 2011. — 209 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-367-9.

Фізіка

Жылко, В. У. Сшытак для лабараторных работ па фізіцы для 11 класа: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / В. У. Жылко, Л. Р. Марковіч, Л. П. Ягорава. — 3-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 54 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-951-7.

Ісачанкава, Л. А. Сшытак для лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў па фізіцы для 9 класа: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / Л. А. Ісачанкава, І. І. Жалыярэвіч, І. М. Мядзведзь. — 3-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 75с. — 7100 экз. — ISBN 978-985-529-949-4.

Ісачанкава, Л. А. Сшытак для лабараторных работ па фізіцы для 6 класа: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / Л. А. Ісачанкава, І. Э. Слесар. — 4-е выд.

Ч. 2. — 2011. — 71 с. — 12450 экз. — ISBN 978-985-465-946-6.

Абсолютная величина (модуль) в примерах и задачах: учебно-методическое пособие: [для учащихся] / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования», Республиканская заочная школа; [составитель В. В. Красовская]. — 2-е изд. — Минск: АПО, 2011. — 59 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-495-226-0.

Агейчик, Н. Н. Математика: тетрадь самоконтроля: 2-й класс / Н. Н. Агейчик. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011. — 95 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0002-8.

Высшая математика: практикум: для студентов экономических специальностей вузов: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск: БГУЭ, 2008–2011.

Ч. 2. / [В. В. Косьянчук и др.]. — 2011. — 234 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-484-787-0.

Герасимов, В. Д. Моя математика: 1-й класс: учебник-тетрадь: в 2 ч. / В. Д. Герасимов. — Минск: Аверсэв, 2011. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-818-3.

Ч. 1. — 112 с. — ISBN 978-985-529-816-9.
Ч. 2. — 119 с. — ISBN 978-985-529-817-6.

Герасимов, В. Д. Моя математика: 2-й класс: учебник-тетрадь: в 2 ч. / В. Д. Герасимов. — Минск: Аверсэв, 2011. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-868-8.

Ч. 1. — 128 с. — ISBN 978-985-529-864-0.
Ч. 2. — 128 с. — ISBN 978-985-529-865-7.

Герасимов, В. Д. Моя математика: 3-й класс: учебник-тетрадь: в 2 ч. / В. Д. Герасимов. — Минск: Аверсэв, 2011. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-869-5.

Ч. 1. — 126 с. — ISBN 978-985-529-866-4.
Ч. 2. — 128 с. — ISBN 978-985-529-867-1.

Жилич, Н. А. Математика: 1-й класс: тетрадь для решения простых задач / Н. А. Жилич. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011. — 62 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-529-938-8.

Жилич, Н. А. Математ

Аверсэв, 2011. — 76 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-19-0014-1.

Хруцкая, Т. В. Сшытак для лабараторных і практычных работ па біялогіі для 7 класа; дадатак да падручніка «Біялогія» для 7-га класа (пад рэдакцыяй В. М. Ціхамірава); дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / Т. В. Хруцкая. — 5-е выд., перапрацаванае. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 48 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-902-9.

Лева, О. И. Супертренинг. Биология: материалы для подготовки к централизованному тестированию / О. И. Лева. — 2-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 205 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-215-0.

Лисов, Н. Д. Рабочая тетрадь по биологии для 10 класса: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: приложение к учебнику «Биология» для 10-го класса (под редакцией Н. Д. Лисова) / Н. Д. Лисов, З. И. Шелег. — Минск: Аверсэв, 2011. — 128 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-529-945-6.

Лисов, Н. Д. Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии: 9-й класс: приложение к учебнику «Биология» для 9-го класса (авторы: М. В. Машенко, О. Л. Борисов) / Н. Д. Лисов, — 5-е изд. — Минск: Аверсэв, 2011. — 45 с. — 8100 экз. — ISBN 978-985-529-835-0.

Лисов, Н. Д. Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии для 10 класса: приложение к учебнику «Биология» для 10-го класса (под редакцией Н. Д. Лисова) / Н. Д. Лисов, З. И. Шелег. — 9-е изд., переработанное. — Минск: Аверсэв, 2011. — 47 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-529-788-9.

Машенко, М. В. Тетрадь для лабораторных работ и практических заданий по биологии для 9 класса: приложение к учебнику «Биология» для 9-го класса (авторы: М. В. Машенко, О. Л. Борисов) / М. В. Машенко, О. Л. Борисов, А. А. Антипенко. — 5-е изд., переработанное. — Минск: Аверсэв, 2011. — 112 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-529-787-2.

Медицинская биология и общая генетика для иностранных студентов 1-го года обучения = Medical biology and genetics for international students 1st year: курс лекций / И. В. Рачковская и др.; перевод с русского языка Т. Ф. Даниловой; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. — 2-е изд., исправленное. — Минск: БГМУ, 2011. — 164 с. — Обложка и текст на английском языке. — 25 экз. — ISBN 978-985-528-433-9.

Медицинская биология и общая генетика для иностранных студентов 1-го года обучения = Medical biology and genetics for international students 1st year: учебно-методическое пособие / [В. Э. Бутвиловский и др.; перевод с русского языка Т. Ф. Даниловой]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. — 2-е изд., исправленное. — Минск: БГМУ, 2011. — 216 с. — Обложка и текст на английском языке. — 25 экз. — ISBN 978-985-528-434-6.

Писарчик, Г. А. Биология: 10—11-е классы: сборник задач и упражнений / Г. А. Писарчик, Н. Д. Лисов. — 2-е изд., дополненное. — Минск: Аверсэв, 2011. — 192 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-771-1.

Хруцкая, Т. В. Рабочая тетрадь по биологии для 11 класса: приложение к учебнику «Биология» для 11-го класса (авторы: С. С. Маглыш, А. Е. Каревский) / Т. В. Хруцкая. — Минск: Аверсэв, 2011. — 127 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-978-4.

Хруцкая, Т. В. Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии для 11 класса: приложение к учебнику «Биология» для 11-го класса (авторы: С. С. Маглыш, А. Е. Каревский) / Т. В. Хруцкая. — Минск: Аверсэв, 2011. — 29 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-529-789-6.

Черник, В. Ф. Общая биология: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-03 03 05 Логопедия. Дополнительная специальность; 1-03 03 06 Сурдологическая. Дополнительная специальность; 1-03 03 07 Тифлопедагогика. Дополнительная специальность; 1-03 03 08 Олигофренопедагогика. Дополнительная специальность / В. Ф. Черник; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2011. — 318 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-964-1.

Агульная экалогія

Карако, П. С. Социальная экология: экологическое сознание: [для студентов] / П. С. Карако. — Минск: Экоперспектива, 2011. — 215 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-469-374-3.

Шимова, О. С. Основы экологии и энергообережения: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям: «Бизнес-администрирование», «Государственное управление», «Экономическая кибернетика», «Социология», «Правоведение» и др. / О. С. Шимова, Н. К. Соколовской, О. В. Свицкая; под редакцией О. С. Шимовой. — Минск: БГЭУ, 2011. — 226 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-484-792-4 (в пер.).

Матэрыяльныя асновы жыцця

Романовский, И. В. Краткий теоретический курс биоорганической химии: учебно-методическое пособие: [для студентов] / И. В. Романовский, О. Н. Ринейская, В. В. Пичук; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биоорганической химии. — 2-е изд., исправленное. — Минск: БГМУ, 2011. — 163 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-528-418-6.

Сборник иллюстраций к лекциям по биологической химии: учебно-методическое пособие: [для студентов] / А. Д. Таганович и др.; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологической химии. — 3-е изд., исправленное. — Минск: БГМУ, 2011. — 85 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-528-379-0.


Батаніка

Каталог сосудистых растений Центральной академии наук Беларуси (открытый грунт) / [составители: И. К. Володько и др.]. — Минск: Тэхналогія, 2010. — 263 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-458-217-7 (в пер.).

Медыцынскія навукі

Борщевская, Е. В. Медицинская подготовка: 10-й класс: тетрадь для практических работ: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. В. Борщевская. — 4-е изд., переработанное. — Минск: Аверсэв, 2011. — 89 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-529-744-5.

Борщевская, Е. В. Медицинская подготовка: 11-й класс: тетрадь для практических работ: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. В. Борщевская. — 4-е изд., переработанное. — Минск: Аверсэв, 2011.



Чытальная зала Двухмоўе: за і супраць

“Я хачу, каб беларуская мова стала сапраўдным сябрам кожнага грамадзяніна”, — такую мэту ставіць Уладзімір Тулінаў, аўтар кнігі “Мова мая — сябар мой (Беларусь. Двухмоўе. За і супраць)”, якая ўбачыла свет у выдавецтве “Мэджык”.

Мовы, на якіх кантактуюць жыхары нашай планеты, маюць сваю гісторыю, шлях развіцця, статус і “аўдыторыю”. У многіх краінах суіснаванне дзвюх, а то і трох моў (у Швейцарыі, дарэчы, нават чатырох) — сітуацыя звычайная, гістарычна абумоўленая. У цэнтры ўвагі кнігі У. Тулінава — аспекты двухмоўя на тэрыторыі Беларусі. Двухмоўе ў нашай краіне — добра гэта ці дрэнна? Чаму склалася такая сітуацыя? Хто былі нашы далёкія продкі? Адмоўным ці станоўчым стаў для беларускай мовы савецкі перыяд? Аджазы на гэтыя і іншыя пытанні чытач

знайдзе на старонках навукова-папулярнага выдання. Аўтар прытрымліваецца закона, фармуляванага Маркам Туліем Цыцэронам для ўсіх, хто займаецца гісторыяй: ні ў якім выглядзе не дапускае хлусні; ні ў якім выпадку не баяцца праўды; не мець ні ценю прыхільнасці, ні ценю злобы.

Першая частка выдання “Мова — справа тонкая” прысвечана моўнай карце свету. У другой — “Гісторыя мовы — гісторыя народа” — аўтар робіць агляд літаратуры апошняга часу на тэму этнагенезу беларусаў. Трэцяя глава кнігі “Ціхая інтэрвенцыя” разглядае негатывыя працэсы, у выніку якіх не толькі забуржуаецца лексіка і зьбядняецца мова, але і разбураецца душа.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

— 91 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-529-745-2.

Военная и экстремальная медицина: пособие для студентов медико-диагностического факультета: [в 2 ч.] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Военная кафедра. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 99 экз. — Ч. 1 / [А. В. Дрокин и др.]. — 279 с. — ISBN 978-985-496-828-5.

Ч. 2 / [И. И. Прохоров, В. А. Новоселецкий, В. М. Ивашилин. — 327 с. — ISBN 978-985-496-817-9.

Анатомія

Гистология, цитология и эмбриология: учебник для студентов медико-диагностического факультета (1-790104 Медико-диагностическое дело) / [С. М. Зиматкин и др.]; под редакцией С. М. Зиматкина; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 435 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-805-6.

Глосарий по цитологии и гистологии: учебно-методическое пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет экологической медицины. — Минск: МГЭУ, 2010. — 191 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6931-65-2.

Дуреико, Л. И. Как устроен организм человека: книга для учащихся среднего школьного возраста / Л. И. Дуреико; [художник: С. В. Саркисов, В. В. Дударенко]. — 4-е изд. — Минск: Беларуская Энциклапедыя, 2011. — 429 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-11-0572-0 (в пер.).

Мышцы верхней конечности: учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса факультета физического воспитания / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [составители: Е. С. Блоцкий, И. Г. Роменко, Е. А. Раскошина]. — Брест: БрГУ, 2011. — 46 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-473-722-5.

Современные аспекты фундаментальной и прикладной морфологии: сборник трудов научно-практической конференции с международным участием, посвященной 110-летию со дня рождения академика НАН Беларуси Д. М. Голуба / под редакцией П. И. Лобко и П. Г. Ливченко. — Минск: БГМУ, 2011. — 315 с. — Часть текста на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-528-416-2.

Фізіялогія

Бернацкий, А. С. Загадочный и парадоксальный мозг / А. С. Бернацкий. — Минск: Народная асвета, 2011. — 175 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1648-6.

Глебов, А. Н. Роль кислородсвязывающих свойств крови в развитии окислительного стресса, индуцированного липополисахаридом: монография / А. Н. Глебов, Е. В. Шульга, В. В. Зинчук; под редакцией Зинчука В. В. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 215 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-496-807-0.

Грицук, А. И. Биохимия ротовой жидкости: учебно-методическое пособие для студентов 2-го курса медико-диагностического и лечебного факультетов / А. И. Грицук, В. Т. Свиргул, А. Н. Коваль; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра биохимии. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Гомель: ПТМУ, 2011. — 37 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-506-365-1.

Физиология: практические рекомендации по выполнению лабораторных работ / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [авторы-составители: В. В. Валетов, Е. И. Дегтярева]. — Мозырь: МЗГПУ, 2011. — 123 с. — 151 экз. — ISBN 978-985-477-458-9.

Гігіена

Даллал, Т. Танец живота: самоучитель / Тамалин Даллал и Ричард Харрис; [перевела с английского И. В. Гродель]. — 4-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 206 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1453-9.

Кечина, Е. А. Поведенческий риск женшин секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики / [Кечина Евгения Аркадьевна]; Программа развития ООН в Республике Беларусь, РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО». — 2011. — 100 с. — 570 экз.

Консультирование подростков и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья: пособие для врачей и среднего медицинского персонала / [Н. Е. Акола и др.; редколлегия: Е. М. Русакова (главный редактор), И. Ф. Мезен, Е. В. Зеневич]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). — Минск: Альюра-Живые краски, 2011. — 256 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6831-60-0.

Грамадскае здароўе і гігіена. Санітарыя

Биомедицинская этика. Практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по медицинским и биологическим специальностям / [С. Д. Денисов и др.]; под редакцией С. Д. Денисова, Я. С. Яскевич; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра философии и психологии. — Минск: БГМУ, 2011. — 202 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-528-421-6.

25 лет после Чернобыльской катастрофы. Преодоление ее последствий в рамках Союзного государства: сборник пленарных докладов международной научно-практической конференции / под общей редакцией В. С. Аверина. — Гомель: Сож, 2011. — 225 с. — 315 экз. — ISBN 978-985-6927-16-7.

Загвоздка, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности: 3-й класс: рабочая тетрадь [с тематическими наклейками]: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Т. В. Загвоздка. — Минск: Кузьма, 2011. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-453-455-8.

Знай! Поймай! Действуй!: сборник практических материалов для волонтеров, работающих с использованием принципа «равный обучает равного» по профилактике ВИЧ-инфекции / Республиканское общественное объединение «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО»; [составитель: Станкевич Ю. В. — Минск, 2011. — 41 с. — 2000 экз.

Каталог завершённых разработок и проектов, созданных в рамках Программы совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006—2010 годы: [автор-составитель: О. М. Луговская] / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь. — Минск: Институт радиологии, 2010. — 33 с. — 50 экз.

Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. — 2011. — 18 с. — 800 экз.

Решение чернобыльских проблем в рамках Союзного государства: 2006—2010: (итоговый бюллетень) / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь [и др.; фото: О. Н. Аланасюк, Н. В. Гашкова, А. Л. Шкут]. — Минск: Институт радиологии, 2010. — 57 с. — 265 экз. — ISBN 978-985-6765-71-4.

Тактика проведения аварийно-спасательных работ. Охрана труда и техника безопасности: учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений по специальностям «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», «Безопасность людей, объектов и территорий в чрезвычайных ситуациях» / [Г. Ф. Ластуа и др.]; Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Командно-инженерный институт». — Минск: Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности МЧС Республики Беларусь, 2011. — 318 с. — 1195 экз. — ISBN 978-985-6956-20-4 (в пер.).

Чернобыльская катастрофа, 1986—1991: документы и материалы / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный архив Республики Беларусь, Государственный архив Гомельской области, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. — Минск: Институт радиологии, 2011. — 336 с. — 215 экз. — ISBN 978-985-6765-75-2.

A quarter of a Century after the Chernobyl catastrophe: outcomes and prospects for the mitigation of consequences: national report of the Republic of Belarus / Department for Mitigation of the Consequences of the Catastrophe at the Chernobyl NPP of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus; [authors and reviewers: Vladimir A. Chernikov et al.]. — Minsk: Institute of Radiology, 2011. — 81 с. — На английском языке. — 92 экз. — ISBN 978-985-6765-73-8.

Чварць стагоддзя пасля Чарнобыльскай катастрофы: вынікі і перспектывы пераадолення

Фармакалогія

Донорство крови и ее компонентов: сборник нормативных правовых актов. — Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. — 58 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6928-42-3.

Ильичи Ли. Исцеление чакр: [древняя восточная гимнастика для оздоровления тела и души] / Ильичи Ли; [перевод с английского выполнила И. В. Гродель]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 183 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1429-4.

Производство оптических деталей, изделий и систем медицинского назначения: учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-38 02 02 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» / [М. Г. Киселев и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Конструирование и производство приборов». — Минск: БНТУ, 2011. — 121 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-548-3.

Паталогія. Клінічная медыцына

Астапенко, В. В. Местная анестезия в общей хирургии: учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. В. Астапенко; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра общей хирургии. — Минск: БГМУ, 2011. — 28 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-528-428-5.

«Гериятрия в системе медицинской помощи населению», белорусская республиканская научно-практическая конференция (2011; Минск). Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной дню пожилых людей «Гериятрия в системе медицинской помощи населению», 28 сентября 2011 г., Минск / [редколлегия: Демидчик Ю. Е. и др.]. — Минск: БелМАПО, 2011. — 81 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-499-519-9.

Губарь, В. В. Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе: пособие для студентов педиатрического и лечебного факультетов, врачей-интернов / В. В. Губарь, Т. И. Ровбуць; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом клинической биохимии, Кафедра педиатрии № 1. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 58 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-814-8.

Диагностическое значение лабораторных показателей: практическое пособие / [Е. Т. Зубовская и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», ГУ «Белорусская медицинская академия последипломного образования». — Минск: БГУФК, 2011. — 305 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6953-60-9.

Камышинович, В. С. Организация клинической лабораторной службы: практическое пособие / В. С. Камышинович, Н. Л. Сергейчик, Е. Т. Зубовская; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «Белорусская медицинская академия последипломного образования», ГУ «Республиканский центр клинической лабораторной диагностики». — Минск: БГУФК, 2011. — 132 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-6658-57-3.

Курс лекций по специальности «Общая врачебная практика» / [Воронко Е. А. и др.]; под редакцией Демидчик Ю. Е., Мрочек Л. Н., Воронко Е. Н.; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра общей врачебной практики. — Минск: БелМАПО, 2011. — 461 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-499-514-4.

Новые лечебные и диагностические технологии в терапии: материалы конференции / под общей редакцией С. Л. Кабака. — Минск: БГМУ, 2011. — 51 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-528-412-4.

Общий уход за терапевтическими больными: пособие для студентов лечебного факультета / [М. А. Лис и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики внутренних болезней. — 4-е изд., переработанное и дополненное. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 239 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-496-758-5.

Ожирение: руководство к действию / М. Л. Луцкич [и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования». — Минск, 2011. — 44 с. — 3000 экз.

Организация медико-социального ухода за пациентами на дому: руководство для специалистов, вовлеченных в ВИЧ-сервисную и другую медико-социальную деятельность: учебное пособие для слушателей системы последипломного медицинского образования / [Т. В. Матвейчик и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 367 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-471-436-3.

Патогенез социально значимых заболеваний человека: материалы конференции / под общей редакцией С. Л. Кабака. — Минск: БГМУ, 2011. — 103 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-528-413-1.

Педиатрия: курс лекций для студентов 4-го курса педиатрического факультета / [Н. С. Парамонова и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра педиатрии № 2. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 387 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-821-6.

Попутничко, Д. М. Нарушения водно-электролитного обмена (патологические аспекты): учебно-методическое пособие: [для студентов] / Д. М. Попутничко, Е. В. Меленчук, Ф. И. Висмонт; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической физиологии. — Минск: БГМУ, 2011. — 29 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-528-435-3.

Схема учебной истории болезни по клинической фармакологии: учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов / [Е. И. Михайлова и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом анестезиологии и реаниматологии. — Гомель: ПТМУ, 2011. — 23 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-506-369-9.

Федюкович, Н. И. Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях: учебное пособие для учащихся учреждений профессионально-технического и среднего

специального образования / Н. И. Федюкович. — Минск: РИПО, 2011. — 119 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-503-162-9.

Царев, В. П. Пропедевтика клинической диагностики: курс лекций / В. П. Царев; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет экологической медицины, Кафедра экологической медицины и радиобиологии. — Минск: МГЭУ, 2010. — 59 с. — 48 экз. — ISBN 978-985-6931-59-1.

Сардэчна-сасудзістая захворванні

Атрошенко, Е. С. Диалоги с участковым терапевтом: стенокардия напряжения / Е. С. Атрошенко. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Белпринт, 2011. — 215 с. — 270 экз. — ISBN 978-985-459-222-0.


Мориц, А. Нет болезням сердца! / Андреас Мориц; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — 3-е изд. — Минск: Попурри, 2011. — 108 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1454-6.

Основы сердечно-легочной и церебральной реанимации в педиатрии: пособие для студентов педиатрического факультета / [Н. И. Янковская и др.]. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 130 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-823-0.

Унікальны праект

Кацярына БЯДУЛІНА

У РВУ “Літаратура і Мастацтва” ўбачыла свет новая кніга Анатоля Бутэвіча “Таямніцы Мірскага замка. Падарожжа па сівых мурах з Адамам Міцкевічам”. Яна прысвечана выдатнаму помніку беларускага дойлідства Мірскаму замку і яго ўладальнікам. Гэта ўнікальная магчымасць зазірнуць за намітку гісторыі, каб убачыць, што і як адбывалася на нашай зямлі некалі, пазнаёміцца з выбітнымі асобамі беларускай даўніны. Вакол замка дагэтуль не сціхаюць спрэчкі вучоных і даследчыкаў, узнікаюць новыя версіі, здагадкі, меркаванні, што дадае кнізе займальнасці, бо пра многае ў шырокім ужытку згадваецца ўпершыню. Пра адметнасці выдання мы пагутарылі з самім аўтарам.



Дух Міра ў сэрцы

— **Анатоль Іванавіч, як з’явілася ідэя стварэння такога праекта — кнігі пра таямніцы Мірскага замка?**

— Задумка вельмі прастая. Калі паглядзець на тое, што выпускаецца сёння пра гісторыю Мірскага замка, то можна заўважыць, што, акрамя маленькіх буклетаў, паштовак, ніякіх іншых выданняў няма. Хачу адзначыць таксама, што я вельмі люблю гісторыю, і таму, мабыць, трошкі захварэў на замкавую тэматыку. Так што гістарычная тэма — гэта мае!

— **У чым адметнасць кнігі?**

— У яе ўваходзіць кароткая гісторыя Мірскага замка. Тут можна знайсці адказы на розныя пытанні: чаму Мір завецца Мірам; калі і як пачалося будаўніцтва замка? Расказваецца пра яго першабудаўніка Юрыя Ільвіча. Цікава таксама паглядзець на адметнасці замка: вежы, ліфт, сцены; даведацца пра бітвы, што адбываліся каля яго. Гэта і вайна Расіі з Рэччу Паспалітай, і Паўночная вайна 1700—1712 гадоў, і паўстанне 1794-га, і Айчынная вайна 1812 года, і Мірскае гета падчас Вялікай Айчыннай. У кнізе расказваецца пра кожнага ўладальніка мястэчка і замка, можна пазнаёміцца з іх высокімі гасцямі, сярод якіх былі Пётр I, Карл XII і іншыя знакамітасці. Сабраны тут і легенды, звязаныя з замкам. Яшчэ адна адметнасць кнігі — гэта зноскі-тлумачэнні, якія дапамагаюць чытачу ўвайсці ў таямнічы свет мінуўшчыны, зразумець многія гістарычныя тэрміны, паняцці, пасады. І ўвогуле, пры напісанні кнігі мне хацелася знайсці нешта новае, адметнае, каб абудзіць у чытача жаданне наведаць замак. Таму я стараўся прывесці тры факты і гістарычныя дэталі, якія раней былі невядомы, хацеў паглядзець на сусветнага маштабу каштоўнасць, уключаную ў спіс ЮНЕСКА, вачыма зацікаўленага наведвальніка,

які адкрывае для сябе чараўны таямніцы Мірскага замка і гісторыю самога Міра. Мяркую, гэтая кніжка — толькі пачатак, бо ёсць столькі сюжэтаў, якія могуць увасобіцца ў новыя як гістарычныя, так і мастацкія творы — не адзін дэтэктыў можна напісаць! У кнізе толькі пункцірна пазначаны некаторыя з іх. Напрыклад, пра арапа Святаполк-Мірскага Джона Пярэйру, пра нястомнага і таленавітага авантурыста Васіля Святаполк-Мірскага, жырчэвыя прыгоды якога маглі б склаці цэлы дэтэктыўны серыял.

— **А чаму вы запрасілі ў вандрожку менавіта Адама Міцкевіча?**

— Чаму менавіта яго? Не толькі таму, што ён, народжаны на нашай зямлі, стаў класікам польскай літаратуры і дасягнуў сусветнай паэтычнай славы, а яшчэ і таму, што ён выдатна ведаў гісторыю нашага краю, шмат пра што расказаў у сваіх творах. Найбольш вядомай стала паэма Адама Міцкевіча “Пан Тадэвуш”, створаная ў 1834 годзе. Некалі даследчыкі творчасці паэта выказалі думку, што замак магнатаў Гарэшкаў з паэмы не што іншае, як Мірскі замак. Так-так, не здзіўляйся. Перачытаўшы твор, я таксама пераканаўся:

пры апісанні замка Гарэшкаў і падзей вакол яго Адам Міцкевіч сапраўды трымаў перад вачыма Мірскі замак, шмат ведаў пра ягоных гаспадароў з княскага роду Радзівілаў, пра многіх расказаў у паэме. Адно не трэба забываць, што гэта мастацкі твор, а не навуковае даследаванне, таму ў ім нямала творчай фантазіі.

— **У выданні шмат цікавых фактаў, гістарычных падзей, якія малавядомы. Колькі часу заняла падрыхтоўка кнігі?**

— Праца над кнігай — заўсёды працэс індывідуальны, кожны шукае тое, што можа зацікавіць чытача. Падрыхтоўцы працэс складаны. Гэта вывучэнне дакументаў, літаратуры — гістарычнай і таго, што было напісана іншымі. Часта ў дачыненні да дакладнасці трэба было прымаць сярэдняе рашэнне: па факталогіі не ўсё, што гаворыцца ў дакументах і гістарычнай літаратуры, супадае. Не ўсё ўвайшло ў кнігу. Засталося шмат цікавага матэрыялу.

— **Прыведзены ў кнізе і легенды Мірскага замка. Якая з іх вам здаецца больш праўдападобнай?**

— У кнігу ўвайшло чатырнаццаць легенд. Кожная з іх па-свойму цікавая і арыгінальная. Таму выбраць штосьці адно вельмі

складана. Аднак хачу заўважыць, што “Легенду пра радзівілаўскае метро” я крыху дадумваў сам. Былі розныя паданні пра падземны ход у Міры, таму я і назваў яго “радзівілаўскім метро”. Але ці было гэта сапраўды так? Ніхто дакладна сказаць не можа. Значыць, ёсць поле для дзейнасці як даследчыкаў, так і пісьменнікаў. Дарэчы, я лічу, што з мірскіх легенд таксама можна зрабіць больш шырокі твор, які зацікавіў бы нямала чытачоў.

— **Якія праекты плануеце рэалізаваць у будучыні, над чым працуеце цяпер?**

— Існуе вядомае выказванне: калі хочаш насмяшыць Бога, раскажы яму пра свае планы. Маўляў, яны тады абавязкова не збудуцца. Але рызыкну... Можна нарадзіцца працяг гэтай жа серыі — кніга пра Нясвіж. А калі гэта серыянасць, то трэба прытрымлівацца нейкай аднолькавасці. Таму пакуль што назва можа быць такая: “Нясвіж вядомы і невядомы. Падарожжа ў глыб стагоддзяў з Уладзіславам Сыракомлем”. Мяркую, што гэтая вандрожка будзе не менш займальнай і цікавай.

На здымках: Напаoleon Орда, “Мірскі замак”; Язеп Драздовіч “Мірскі замак”.



Пад вокладкай

Юзефа ВОЎК



Жушма, В. П. Гарэза / Васіль Жушма; малюнкі Д. Я. Руновай. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 216 с.

Гэтая аповесць напісана ў выніку амаль дзесяці гадоў вандровак па лясах Беларусі. З фотапаратам у руках аўтар на зіраў за прыродай, бачыў многа цікавага. Сустрэчы са зьярамі, птушкамі, наскомымі надойга засталіся як у памяці, так і на фотаплёнцы. Таму гэтая кніга — пра жыццё беларускага лесу, узаемаадносін зьяроў і птушак, пра добрых і спагадлівых людзей. Аўтар разам з вавэрачкай Гарэзай уводзіць чытачоў у таямнічы свет роднай прыроды, дапамагае лепш зразумець адметнасці жыцця насельнікаў лесу.



Калого, Л. Творы: апавяданні, аповесці / Лукаш Калого; прадм. Я. Лецкі. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 462 с.

У зборнік увайшлі найбольш вядомыя творы Лукаша Калогі (сапр. Кастусь Вашына) — самабытнага празаіка 20-х — пачатку 30-х гадоў. Непаўторны, арыгінальны стыль, глыбокае веданне народнай мовы, трапны гумар і тонкае псіхалагічнае майстэрства прыкметна вылучаюць яго сярод сучаснікаў і ўжо каторы год выклікаюць захапленне ў аматараў беларускага слова.



Татарінов, Ю. А. Древняя Литва: истоки белорусской народности и государственности / Юрий Татарінов. — Мінск: Смэлток, 2011. — 80 с.

У гістарычнай навуцы, як, напэўна, і ва ўсіх сферах навуковых ведаў, існуе афіцыйная і альтэрнатыўная версіі. Афіцыйная засноўваецца на даследаваннях прызнаных навукоўцаў, выніках археалагічных раскопак, сур’ёзным аналізе. Неафіцыйная — на здагадках, фантазіях, не надзейных крыніцах, думках “а магло быць і так”. Дык вось гэтую кніжачку можна хутчэй аднесці да неафіцыйнай гісторыі — у дадзеным выпадку здагадкі і вывады заснаваны на прыкладах з тапанімікі. Таму верыць ці не верыць Татарынаву — ужо справа чытача. У любым выпадку, такія версіі па шыраюць круггляд, адкрываюць новыя гарызонты. І — хто ведае — магчыма, альтэрнатыўнае меркаванне калісьці стане афіцыйным.



Грышковец, Е. Следы на мне / Евгений Грышковец. — Москва: Махаон, 2011. — 320 с.

Як заўсёды, шчыра і адкрыта, Яўген Грышковец распавядае пра сваіх герояў. На гэты раз імі сталі людзі, якія адыгралі важную ролю ў яго жыцці. З аднаго боку — нічога надзвычайнага: нейкія гісторыі, падзеі, уражанні. Але ж перажыванні аўтара ў гэтым выпадку на многа больш важныя, чым падзеі. Чытаеш — і пачынаеш звяртаць увагу не на жыццё герояў, а на свой уласны лёс. На сябе. “Чытаючы кнігу Грышкаўца, вельмі лёгка адчуць сябе аўтарам... Бо яго герой ва ўсім хоча толку дабіцца: будзе планы, ставіць мэты. Але робіцца гэта з вялікім інтарэсам і ўвагай да людзей навокал”, — піша ў прадмове да кнігі літаратурны крытык Дзмітрый Бак. Складана з ім не пагадзіцца, тым больш ведаючы гранічную шчырасць пісьменніцкага стылю аўтара.

Водзукі дасылайце на электронны адрас аўтара: himarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.



Віктар Супрунчук

А ён, нібыта маленькі хлопчык, адчуваючы, як гарыць полымем твар, молячы Бога, каб нікога не сустрэць па дарозе, шымыгнуў у свой кабінет і, зачыніўшыся, прасядзеў колькі часу адзін, спрабуючы супакоіцца. Галаву свідравала думка: “Яна здэкеуецца з мяне, здэкеуецца... Спецыяльна...” І самыя розныя пацупці перапаўнялі яго душу.

Яму ляпалі ў дзверы раз-другі-трэці, а ён, нібы нервовая жанчына, сядзеў і ніяк не мог узяць сябе ў рукі. І сумна, і смешна... Не было ў яго жыцці такой сітуацыі, каб ён разгубіўся і не ведаў, як сябе паводзіць. Нарэшце Міхась супакоіў сябе тым, што Ганна Арнольдаўна не проста жанчына: яна генеральны дырэктар, ягоны начальнік... І ён нібыта зноў зірнуў у яе халодныя сінія-сінія вочы, якія, здаецца, усё-ткі з цікавасцю глядзелі на яго. Магчыма, як на мужчыну. А чаму не?.. Ён таксама высокага росту і з твару нічога.

Міхась падышоў да люстэрка: не прыгажун, але і не які-небудзь кракадзіл. Падцягнуты, плечы шырокія, лоб высокі. Валасы без сівізны, трохі кучаравыцца, ляжаць хвалямі. Жонка, калі ў добрым настроі, любіць запусціць пальцы ў ягоныя валасы і гуляць з імі.

Прызнанне без узаемнасці

Апавяданне

Увечары, зачыняючы дзверы ў кабінет, Міхась цішком назіраў, як спускалася па лесвіцы з чацвёртага паверха на трэці Ганна Арнольдаўна, на хадку размаўляючы па мабільным тэлефоне. За ёй не адставала пухлявая нізенькая Вера Мікалаеўна, намеснік генеральнага дырэктара. Яна ўсміхнулася Міхасю і неяк хітравата і загадкава падміргнула.

Ён пачакаў, калі сціхне пошчак іхніх абцасаў, і няспешна пакіраваў дамоў. Стомабрала сваё. Звычайна напрыканцы дня ён заходзіў выпіць кухал пива, але гэтым разам не было настрою. Ён ішоў да прыпынку тралейбуса, потым ехаў, заціснуўшы з усіх бакоў пасажырамі, і нікога нічога не заўважаў. Нібыта насланне, у вачах была постаць Ганны Арнольдаўны. Здаецца, чуў яе хрыплаваты, але для яго своеасаблівы і надзвычай мілагучны голас, які вызначыў бы сярод мноства галасоў. Кабінет, карціны на сцяне, дываны на падлозе, мэбля, стол з паперамі — на ўсім гэтым быў адбітак яе характару, розуму, тонкага адчування прыгожага і сучаснага. Яна размаўляе па тэлефоне, п’е гарбаты, смяецца...

Жонка адразу прыкмеціла, што Міхась нейкі замаруджаны, занадта павольны, быццам хворы і паеў слабата, не так, як звычайна — з апетытам. Нават не дакрануўся да любімых дранікаў з мясам і грыбамі. Не стаў глядзець тэлевізар, адразу пайшоў у ложак. Жонка зазірнула ў спальню, прысела побач, пачала раскадваць пра сяброўку, якая ездзіла адпачываць у Егіпет, пазнаёмілася з арабам і цяпер не ведае, што рабіць: выходзіць за яго замуж ці не. “Тут муж і двое дзяцей, а яна спадабала араба: дома гвалт, сварка. Што далей, што далей...”

— Ну, дурніца, дурніца, зусім з глузду з’ехала, — словы ў жонкі цяжкі, бы вада з крана. — Муж яе кахае, дзеці, нібы анёлы, ласкавыя... Патрэбен ёй гэты араб, адкуль ён узяўся. Ну і дурніца! — жонка ажно падскоквала на ложку і пляла кашалі, пляла...

Было адно жаданне: не чуць яе і каб яна хутчэй скончыла свае байкі, пайшла з спальні. Прыплюшчыўшы вочы, Міхась глядзеў праз вейкі на жонку і не мог зразумець, як ён столькі гадоў пражыў з гэтай крыклівай, шумнай і несімпатычнай жанчынай, гадаваў дзяцей. У яе быў тлусты другі падбародак, вялікі жывот. Яна ўвесь час нешта жавала, кілаграмамі з’ядала цукеркі, не баючыся дыябету, на які ўрэшце і захварэла. А ён ці заўважаў гэта раней, ці

звяртаў увагу на тое, што жонка ходзіць па кватэры ў парваных старых штанах, абвіслай кофце? Пры тым, што ў яе паўнютка шафа вопраткі. Прошай на адзенне ён ніколі не шкадаваў, зарабляючы ўсё жыццё няблага. Проста яму было ўсё роўна. Да яе адзення, выгляду. Яна была накішталт шафы ці газавай пліты, якія павінны быць у кватэры заўжды. А ён? Паеў, паглядзеў тэлевізар, паспаў, тады-сяды пагаварыў з дзецьмі, можа нават пагуляў з імі, калі былі яшчэ малыя, а ранаіцай за парог і — да вечара, каб зноў паўтарыць гэты ж ланцужок.

Наступны дзень прайшоў у калатнечы і мітусні. Міхась нават не з’еў бутэрброда. Толькі ў перапынку паміж нарадамі выпіў кубачак кавы. Два разы бачыў Ганну Арнольдаўну, калі яна ад’язджала ў міністэрства і на прэс-канферэнцыю, на якой раскавала пра перспектывы развіцця кампаніі. Выглядала, як заўсёды, прыгажуняй, была ў добрым настроі, і журналісты закідалі яе пытаннямі. Яна адказвала на іх і, было відаць, атрымлівала задавальненне сядзець перад тэлевізійнымі камерамі, выказваць свае думкі, якія заўтра прачытаюць і пачуюць дзясяткі тысяч людзей.

Яна гаварыла гладка, называла лічбы, не глядзячы на паперку. Міхась, як у трыццаць гадоў, калі ў чарговы раз закахаўся, адчуў неверагодную цягу да гэтай жанчыны, дзеля яе быў гатовы нават пакінуць сям’ю. Аднак ён быў чалавек прагматычны і ніколі не рабіў адразу тое, што неспадзявана прыходзіла яму ў галаву. Ці мала было на яго жыццёвым шляху жанчын, дзеля якіх ён збіраўся зрабіць рашучы крок, а потым, паразважаўшы і ўбачыўшы, што новая каханка нічым не лепшая за жонку, прыходзіў да высновы: няма ніякага сэнсу мяняць шыла на мыла. Зрэшты, ён разумеў, што ягоная гісторыя з Ганнай Арнольдаўнай, калі і пачнецца, скончыцца гэтак жа, як і многія іншыя. Кожны застанеца пра сваіх інтарэсах. Толькі ім зараз рухава не логіка, а векавечная цяга мужчыны да прыгожай жанчыны.

Працаваць заставалася яшчэ хвілін дваццаць, і Міхась вырашыў не затрымавацца, пайсці дахаты. Ён успомніў, што на балконе недароблена шафа, якую пачаў збіраць на тым тыдні. Дошкі стаялі тарчма і перашкаджалі хадзіць, сушыць бялізну. З-за гэтай шафы жонка яму, як кажуць, чэрап прадзяўбла. Адчыніліся дзверы — на парозе стаяла Вера Мікалаеўна, намеснік Ганны Арнольдаўны. Яна засмяялася, убачыўшы, як хуценька ўскочыў з крэсла Міхась. Недарэмна амаль трыццаць гадоў насіў на плячах пагоны. Прывычка — другая натура.

— Міхась Іванавіч, я вас папрашу праз паўтадзіны зайсці ў пакой адпачынку, туды, дзе мы абедзем. — І дадала: — Гэта нададоўга.

Не адмовіш: усё-ткі другая асоба пасля генеральнага дырэктара, а ведаючы яе няпросты характар, застаецца толькі ўсміхацца і рабіць выгляд, што ён яе любіць і паважае. У калідоры пачуўся тупат, гамонка. Рабочы дзень скончыўся, і супрацоўнікі невыпадкі рушылі з сваіх кабінетаў. У гэты момант лепш не выходзіць насустрач на топу, які, не звяртаючы ўвагі на пасады і ўзрост, плыве на выхад з будынка. Дзейнічаў інстынкт адпаведна тэорыі Паўлава, гэтакі ж амаль, як жаданне піць ці есці.

Калі Міхась падышоў да пакоя адпачынку, у якім абедалі, часам гулялі юбілеі, у будынку ўжо было ціха. Чуваць, як на вуліцы равуць машыны, прагудзеў ліфт і спыніўся на нейкім паверсе. Міхась пастукаў і адчыніў дзверы. За шырокім і доўгім сталом, на якім стаялі талеркі з закуссю, бутэлькі

з пітвом, сядзелі Ганна Арнольдаўна, Вера Мікалаеўна і яшчэ некалькі чалавек з ліку кіраўнікоў аддзелаў.

— Заходзьце, Міхась Іванавіч, заходзьце, не саромейцеся, — сказала Вера Мікалаеўна. — Я ўспомніла...

— Мы ўспомнілі, — перапыніла яе Ганна Арнольдаўна.

— Так, мы ўспомнілі, — засмяялася Вера Мікалаеўна. — Гэта ж сёння трыццаць гадоў, як я працую ў нашай кампаніі. Дарэчы, нават кадравікі не ўспомнілі...

— Вінаватыя, памылку паправім, — сказаў кадравік.

Міхась мог часам узяць добрую чарку застаючыся з галавой і на нагах, але спіртным не злоўжываў. І ўсё-ткі ён трохі захмялеў, бо, мабыць, больш чым пажадана пазіраў на Ганну Арнольдаўну. Яна смяялася разам з усімі, веслілася, ператварыўшыся са строгай і нават жорсткай начальніцы ў простую жанчыну, сяброўку па сталолі, з якой можна паспяваць, пажартаваць, а ў нейкі момант паспрабаваць і пазаляцацца да яе. Вядома, чым заканчваецца многія бяседы з удзелам мужчын і жанчын: утвараюцца пары, і пачынаецца каханне на вечар.

На Міхаса ніхто не звярнуў увагі, калі ён выбраўся з-за стала і, трохі хістаючыся, пацягнуўся з кабінета. Калідор быў пусты, у канцы яго гарэла толькі адна лямпачка. Ён пастаяў, слухаючы цішыню. Чуваць было, як у туалце капае вада. З прыёмнай генеральнага дырэктара праз паўадчыненыя дзверы выбівалася святло. Яно нібы клікала да сябе, па-змоўніцку нагадвала, што ў кабінете ёсць гаспадыня. Ногі, быццам непадуладныя яму, зрушылі з месца, і ён зрабіў тое, пра што марыў. Настрой быў адпаведны, і ў галаве варушыліся словы, якія вось-вось хлынуць з яго ракой. Ён шмат што скажа. Ён умее гаварыць ласкавыя словы, здолее выказаць свае пачуцці, якія жывуць у ім.

Ганна Арнольдаўна чытала дакументы. Міхась нават падумаў, можа, яго? Ён амаль бязгучна, мякка ступаючы па густым варсістым дыване, наблізіўся да стала, сеў у крэсла. Ганна Арнольдаўна, не падымаючы вачэй, спытала:

— Слухаю, Міхал Іванавіч.

І раптам усе словы, якія перапаўнялі яго, некуды зніклі, ён не мог нават засяродзіцца і бездапаможна маўчаў, бяздумна ўсміхаючыся.

— Слухаю вас, Міхал Іванавіч, — праз паўу паўтарыла Ганна Арнольдаўна. — Я ўважліва слухаю вас!..

Нібы адчынілася ў галаве засланка, і ўсё, што Міхась думаў дагэтуль пра генеральнага дырэктара, хлынула бурлівым патокам. Ён гаварыў і гаварыў, некалькі разоў ускоквалі з крэсла, каб абняць, пацалаваць Ганну Арнольдаўну, але яна ўзмахам рукі паказвала: заставайцеся на месцы.

Назваў яе багіняй, найпрыгажэйшай жанчынай на свеце. Ён пасля нават не мог успомніць, чаго нагаварыў у той вечар. Што яе кахае, што яна святло ў канцы яго жыццёвага тунэля. Ён гатовы ў любы момант развесціся з жонкаю і ажаніцца з Ганнай Арнольдаўнай. Будзе добрым бацькам... Не, не айчымам, а менавіта добрым бацькам для яе дзяцей. Іх ён ужо любіць, з імі будзе ездзіць па грыбы, па ягады, на поўдзень купацца ў моры. На Чорным моры жыве яго даўні сябар, які з радасцю прыме іх у сваім двухпавярховым доме. Галоўнае — ён яе вельмі кахае...

Ганна Арнольдаўна ўважліва яго слухала. Твар быў задумены, нейкі цень лёг на яго, зрабіўшы амаль незнаёмым, чужым, нібыта гэта была ўжо зусім іншая жанчына. Яна кашлянула раз-другі, не перапыняючы маналог Міхаса, чмыхнула, засланяючы рот рукой. Адварнула галаву да акна і засмяялася. Спярыша ціхенька, ледзь чутна. Праз хвіліну яна рагатала, гучна, ляпаючы рукой па стале. Ад смеху з вачэй у яе пацяклі чорныя ад тушы слёзы. Яна рагатала і рагатала... Міхась замоўк, разгублена глядзеў на Ганну Арнольдаўну, не разумеючы прычыну яе смеху. Ён і сам засмяяўся, пасля тоненька і брыдка захікаў, быццам школьнік. Яна рагатала, а Міхась яшчэ сядзеў за сталом, не ведаючы, што яму рабіць. Нарэшце падняўся і, згорбіўшыся, быццам пабіты сабака, выскочыў у калідор. І ледзь не бегма, не заходзячы ўжо да вясялай кампаніі, якая ўсё-ткі заспявала, пакінуў будынак.

На працу Міхась больш не выйшаў, паслаў заяву на звальненне па электроннай пошце. Яму доўга сніўся сон з Ганнай Арнольдаўнай, якая смяялася...

Мінулае стагоддзе. Сярэдзіна 50-х. Змены ў грамадскім жыцці спакваля пачыналі ўплываць на аднаўленне публіцыстычных жанраў у мастацтве. У 1956 годзе на III з'ездзе беларускіх мастакоў загаварылі пра амаль поўную адсутнасць плакатнай творчасці ў нашай рэспубліцы. Плакат выдаваўся толькі да святочных дат Дзяржаўным выдавецтвам БССР.

Быў і парадны, і сатырычны

Да 45-годдзя беларускага «Агітплаката»

Людміла НАЛІВАЙКА

3 1961 года ў Саюзе мастакоў БССР пачалася дзейнасць секцыі плаката, куды ўвайшлі Т. Ігнаценка, Л. Кроль, І. Маслан, Р. Ганцэвіч, І. Радунскі, Л. Замах, П. Калінін, І. Крэйдзік, В. Філімонаў, Ф. Выпас. Аўтары першых агітплакатаў працавалі на грамадскіх асновах. Іх творы выконваліся ад рукі і экспанаваліся ў вокнах Саюза мастакоў БССР на галоўным прапекце Мінска. А 21 жніўня 1966 г. рашэннем ЦК КПБ была створана рэдкалегія «Агітплаката Саюза мастакоў БССР». Перад ёй стаялі задачы па стварэнні плакатаў для агітацыйна-прапагандысцкіх мэт: адлюстраванне падзей знешняй і ўнутранай палітыкі, актуальных праблем народнай гаспадаркі. Галоўны рэдактар і склад рэдкалегіі зацвярджаліся ідэалагічным аддзелам ЦК КПБ. У тым самым аддзеле зацвярджалася тэматыка працы з перспектывай на год. Першым рэдактарам быў прызначаны мастак-графік М. Гуціёў. Пад яго кіраўніцтвам «Агітплакат» працягваў традыцыі «Окон РОСТА» і сатырычных беларускіх выданняў часоў вайны «Раздавім фашысцкую гадзіну!» ды «Паргызанская дубінка», а таксама часопіса «Вожык».

За перыяд фарміравання і станаўлення беларускі «Агітплакат» (праіснаваў ён да канца 1980-х) зрабіўся сапраўднай школай агітацыйнага і сатырычнага мастацтва. У першым шэрагу руліўцаў гэтай справы былі Л. Замах, Ф. Выпас, Л. Кроль, І. Крэйдзік, П. Калінін, Р. Ганцэвіч, І. Радунскі, М. Моўчан, М. Масцераў, А. Чысыякоў, Р. Малеюцкі, Л. Чурко, В. Салаўёў, Б. Казлоўскі, М. Чэпик, Ф. Дарашэвіч, Я. Хайрулін ды іншыя творцы. Адкрыццё ў 1975 г. майстэрні плаката пры кафедры графікі Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута спрыяла падрыхтоўцы плакатыстаў-прафесіяналаў.

Акрамя абавязковых — пад лозунгамі «Спаборнічай!», «Выконвай!», «Збірай ураджай!», «Павялічвай вытворчасць!» — у планы ўключалася вялікая серыя сатырычных аркушаў. Дый тэматыка агульначалавечага гучання: святочныя даты, барацьба за мір, ахова навакольнага асяроддзя. Менавіта ў плакаце нарадзіліся цэлыя серыялы пра будаўнічыя пляцоўкі блізу Полацка, у Гродне, Салігорску. Агітацыйныя аркушы плакатаў абвешчаны дасягненні пачатку 60-х: «Зашумела Палессе і ўраз ажыло. Наваполацк паўстаў цуда-волатам / і па трубах сталых пацякло / беларускае «чорнае золата» (Л. Замах, 1966); «Вугаль знойдзены і руда ў нас! Працякуць з мартэняў, прыйдзе час, рэкі беларускага металу! (А. Чысыякоў, 1966); «Меліярацыя — шлях да пашырэння пасяўных плошчаў Беларусі!» (У. Дубавецкі, 1979). Мастацкую падтрымку набылі савецкі «Знак якасці», заклікі на суботнікі, сацыялістычнае спаборніцтва на вытворчасці. У дыктоўнай рабоце «Сей у пару — збярэш хлеба гару» (У. Крукоўскі, 1977) нават адчува-

ецца вобразная афарыстычнасць.

Самыя лаканічныя плакаты станаўліліся ўзорнымі і запамінальнымі. У іх быў створаны ідэальны вобраз працаўніка: маладога чалавека, дзяўчыны, якія даюць прыклад стваральнай дзейнасці, радууюць добрым настроем, шчырай усмешкай. Заўважу, што мастакі выдатна валодалі малюнкам, прапаноўвалі вельмі сучасныя па рытміцы і фармальнай пабудове кампазіцыі, а гэта выклікала давер і сімпатыю да іх герояў. У цэнтры выявы заўсёды быў вобраз чалавека-стваральніка, або ўзоры зробленага ім на калгасным палетку, або дасягненні будаўніцтва прамысловых аб'ектаў: «Учора — рубж наватара, сёння — працоўная норма» (У. Дубавецкі, 1981); «Моладзь Беларусі! Прымнажай працоўныя поспехі Радзімы!» (І. Крэйдзік, 1980).



На мастацка-прамысловым факультэце БДТМІ ў 1986 г. адкрылася кафедра нагляднай агітацыі, выставак і рэкламы. У «Агітплакат» прыйшла моладзь з вышэйшай мастацкай адукацыяй. І вызначыліся як найбольш сталыя У. Жук, У. Васюк, С. Волкаў, Р. Данчанка, В. Філімонаў, В. Сакалоў, Л. Кальмаева, І. Уладчык, В. Смаляк, У. Дубавецкі, У. Сытчанка, К. Ракіцкі. Склалася цэлая сістэма вырашэнняў: ад ілюстрацыйнага і параднага да манументальнага і востра экспрэсіўнага — аж да метафарызацыі плаката. Асноўным падыходам заставалася спалучэнне светлых ды цёмных плям і выразны контур, што надавала патрэбную дынамічнасць выяве.

Мастакі станаўліліся прапагандыстамі беларускай культуры, імкнуўся захоўваць і развіваць не толькі нацыянальныя адметнасці, але і мець свае тыпажы і дакументальныя арыбуты. У агульную ідэю плаката ўключаліся моладзь у нацыянальным адзенні, помнікі гісторыі і архітэктуры, узоры і арнаменты. Напрыклад, найбольш знакамітыя краявіды нашай сталіцы — у аснове аркуша В. Смаляка «3 руін і попелу ўзняты горрад-герой Мінск» (1980). Яркім

руліўцам тэмы адраджэння нацыянальнай культуры з'яўляецца У. Крукоўскі — мастак, журналіст. Ён аўтар плаката «Архітэктура — нацыянальны скарб» (1973) і серыі партрэтаў слаўных дзеячаў Беларусі: Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, В. Цяпінскага, К. Каліноўскага, Цёткі (А. Пашкевіч), М. Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, І. Луцкевіча, Я. Драздовіча ды інш. У «Агітплакаце» мужнела і сталела творчасць аднаго з класікаў беларускай графікі канца ХХ ст., знанага педагога У. Васюка, які авалоўваў шырокай палітрай тэм і жанраў: ад агітацыйна-святочных да афіш спектакляў і свят. Ён аўтар вядомых твораў «Мір, Праца, Першамай» (1984), «Планеця Зямля патрэбна жыццю» (1986), распрацовак вобразаў М. Гусоўскага, П. Мсціслаўца, С. Буднага. Ад-

крыццямі, што сведчылі пра змену формай мастацкага мыслення, папаўняўся творчы набытак У. Жука, В. Кавалёўскага, Д. Масля, Л. Кальмаевай, іншых творцаў, чуйных да новых паваротаў у тэме аховы прыроды і самога чалавека. Непаўторны ў сваіх кампазіцыйных распрацоўках М. Стома прапанаваў, можна сказаць, сімфонію колеравых сутучаў, якія ўвабралі ў сябе вастрыню надзённых праблем: «Беражыце санітару лесе» (1976), «Ахоўваць прыроду — значыць ахоўваць Радзіму!» (1980), «Лебедзь-шыпун ахоўваецца законам» (1983).

Як сінтэтычны від выяўленчага мастацтва плакат, вядома ж, спалучае візуальны вобраз і слова. Таму «Агітплакат» актыўна супрацоўнічаў з многімі беларускімі літаратарамі, у тым ліку А. Астрэйкам, Р. Бардуліным, С. Блатуном, А. Вялікіным, Хв. Жыцькам, С. Законнікавым, Г. Кляўко, П. Прыходзькам, М. Пенкратам, М. Скрыпкам, І. Стадольнікам, П. Сушко.

«Агітплакат» адгукнуўся і на сацыяльную патрэбу ў змаганні з недахопамі, якія раней не браліся пад увагу афіцыйнай крытыкай. Мастак, які адчуваў свой час і «набіраў» патрэбную вобразную вастрыню, працаваў над кожнай тэмай у сумоўі з паэтам-вастрасловам, здатным на дасціпныя выкрывальныя рыфмы, якія маглі прэтэндаваць на народныя прымаўкі выхаваўчага кшталту. Ролю «Агітплаката» ўспрынялі як сваю асабістую пазіцыю-задачу мастакі-вожыкаўцы М. Гурло, В. Салаўёў, С. Волкаў, М. Лісоўскі, Я. Бусел, В. Шматаў, А. Чуркін. Сярод плакатных тэм вылучаліся выкрывальніцтва абібокаў, марнатраўцаў, гультаёў; высмейванне бюракратыі і хабарнікаў; ганьбаванне алкаголікаў і горкіх п'янтосаў; сатырычны адлуп антысавецкай ідэалогіі; уладуленне станоўчых узораў вядзення народнай гаспадаркі. Стваралася

нямала выразных узораў ва ўмоўна-гратэскавым стылі, падмацаваным здаровым народным гумарам. Напрыклад, М. Лісоўскі ў плакаце «Адзін гоніць, другі тоне» (1966) звярнуўся да праблемы вырабу самагонкі. Паказаў такога цынічнага тыпа, які за грошы гатовы загнаць усіх у бутэльку з «зялёным зеллем», адкуль немагчыма выкараскацца, не разбіўшы яе ўшэнт. У гурме «герояў» М. Гурло з'явіўся крыкун за трыбунай — гэтка дэмагог, які на словах асуджае п'янства, а насамрэч з'яўляецца завадатарам сярод апіхов. Вельмі ўдала вырашаны карыкатурны плакат Я. Бусела «Раз, два, узлі!» (1983) пра тых спрытных, якія раскрадаюць дзяржаўную маёмасць, пакуль іх сапраўды не «возьмуць» — і за краты. Традыцыі свайго бацькі, вядомага графіка-сатырыка А. Волкава працягвае С. Волкаў. У яго ўласнай калекцыі — 100 плакатаў, серыі коміксаў, сяброўскіх шаржаў. Сярод іх ёсць, напрыклад, аркуш з подпісам: «Спекулянт амаль з натуры: за кошт нашага добра / з нас гатоў садраць тры скуры. Прэч ганіце махляра!». Або — сатырычны вобраз лайдацтва: сярод збожжа, як той сыты надзьмуты хаяк, спіць гора-механізатар...

Не заставаўся «Агітплакат» убаку ад праблем у міжнародным становішчы 1960 — 80-х. Паказаў драпежных рэваншыстаў, сіяністаў, алігархаў, шаленых рэакцыйных палітыкаў, якія нібы смертаносныя змеі, атручваюць... слухачоў радыёстанцыі «Голас Амерыкі», «Бі-Бі-Сі», «Нямецкая хваля». У палітычнай сатыры такі выяўленчы радыкалізм цалкам дапушчальны, бо яго змякчае стылізацыя і ўсмешлівая іронія. Такія адмоўныя вобразы выклікаюць зусім не страх, а смех, бо яны — гэтка канцэнтрат паталагічных якасцей і нікчэмнасці. Аўтар аркуша «Рэванш» (1968) Я. Бусел скарыстоўвае словы: «Голас знаёмы і брэша заўзятая. Відаць, позабыў ён пра сорок пяты!» Паслядоўна гэтай тэмай займаўся А. Чуркін, якому належыць зборнік карыкатур «Твар свабоднага свету» (1988).

Вядома, што «Агітплакат» як найбольш мабільная, запатрабаваная жыццём, папулярная і перспектыўная форма развіцця беларускай графікі паспрыяў адраджэнню культурна-дэмакратычнага пласта ў нашым мастацтве ХХ стагоддзя. Але з надыходам «перабудовы» знікла патрэба ў гераічных лозунгах і закліках, а галоўнае, аслаб ідэалагічны ціск. Набыткі зрабіліся гісторыяй, у якой засталася свая значная падзея: у 1984 г. перад сталічным Палацам мастацтва была разгорнута ўражлівая экспазіцыя. Яна прысвячалася выхаду ў свет 1000-га нумара «Агітплаката».

На здымках: плакаты Я. Бусела і М. Гурло.

ART-науцэркі

Лана ІВАНОВА, фота Віктара Кавалёва і аўтара

Міжнародны конкурс піяністаў-выканаўцаў славянскай музыкі, які носіць імя Станіслава Манюшкі, адбыўся ў Мінску. Наогул гэты конкурс быў трэці па ліку, але ў нашай краіне праходзіў упершыню. Яго арганізавала Міністэрства культуры Беларусі пры ўдзеле Французскай асацыяцыі С. Манюшкі, якую ўзначальвае прапрапраўнучка беларуска-польскага кампазітара — Клары Манюшка. Спаборнічала 11 музыкантаў з Беларусі, ЗША, Паўднёвай Карэі, Польшчы, Расіі, Узбекістана,



Японіі. У конкурсную праграму ўваходзілі толькі творы з аркестравым суправаджэннем. Піяністы гралі з нашым Дзяржаўным акадэмічным сімфанічным аркестрам, дырыжыраваў Андрэй Галанаў. Журы прызнала пераможцам паляка Лукаша Крупінскага, 2-е месца ў расіяніна Міхаіла Далгова. А беларускі музыкант Яўген Галанаў адзначаны 3-й прэміяй. На думку Клary Манюшкі, гэты конкурс, скіраваны на прапаганду фартэп'янальнай творчасці славянскіх кампазітараў, магчыма, яшчэ не раз пройдзе ў Беларусі, на радзіме яе знакамітага продка.

Гамальчанін, выпускнік Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, ён паспяхова пачынаў сваю оперную кар'еру ў Сьвярдлоўску. Вярнуўшыся на радзіму заслужаным артыстам РСФСР, Мікалай Майсеенка ўжо 30 гадоў служыць сцэне і публіцы НАВТ оперы і балета Беларусі, дзе ўвасобіў вядучыя партыі барытона практычна ва ўсіх пастаноўках. Нядаўна тут адбыўся яго бенефісны спектакль «Рыгалета» — у гонар 70-годдзя выдатнага саліста.

Песня «Ангелы добра», з якой блочка прадстаўляла Беларусь на міжнародным дзіцячым тэлеконкурсе «Еўрабачанне-2011», апынулася ў ліку лепшых і падзяліла 3-е месца з кампазіцыяй расіянікі Каці Рававай. Перамога — у Грузіі.

Вольга Бубіч прэзентавала наведвальнікам сталічнай мастацкай галерэі «Універсітэт культуры» незвычайны аўтарскі фотапраект, прысвечаны Мінску і яго жыттарам. Серыя чорна-белых дыптыхаў «Торад унутры» — своеадметны позірк



сучаснай моладзі на пазнавальныя архітэктурныя аб'екты, папулярныя куткі сталіцы. Дзіўна, але здымкі нібы транслююць псіхалагічную сувязь канкрэтных людзей з іх улюбёнымі мясцінамі і... выяўляюць «партрэтна-характарнае» падабенства чалавека з дакументальнымі дэталіямі гарадскога ландшафту.

На здымках: артдырэктар конкурсу, старшыня Французскай асацыяцыі Станіслава Манюшкі, прафесар Парыжскай акадэміі музыкі, піяністка Клара Манюшка; фотадзіптых Вольгі Бубіч «Сабінадамы» «кукурузы» на вул. В. Харужай».



Гучнае tutti саюза энтузіястаў

— Дэлегаты папярэдняга з'езда прынялі грунтоўную пастанову, вызначыўшы перспектывы кірункі працы Беларускага саюза музычных дзеячаў. Паўсталі сур'ёзныя задачы перад праўленнем саюза. Што ўдалося зрабіць за мінулае п'яцігоддзе?

Міхась Дрынеўскі. Я ўзначальваю саюз з першага дня яго існавання, без малага 25 гадоў. Але, шчыра скажу, я не памятаю такога насычанага і плённага справаздачнага перыяду. Бясспрэчна, наш саюз стаў заўважнай, аўтарытэтай і паважанай арганізацыяй, якая дапаўняе работу дзяржаўных структур у галіне музычнага мастацтва. Пра гэта сведчыць і той факт, што ў саюз за мінулыя пяць гадоў, без усялякага, як кажуць, адміністрацыйнага фактару, уступіла больш як 700 чалавек, і сёння ў нас 1448 членаў БСМД. Вельмі радуе, што шэрагі саюза значна папоўніліся таленавітай моладзю, у тым ліку лаўрэатамі міжнародных конкурсаў, стыпендыятамі ды лаўрэатамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы творчай моладзі. Ну, а прыклад для іх — тыя 102 члены саюза, якія маюць ганаровыя званні "народны" і "заслужаны". І нам удаецца выкарыстоўваць гэты магутны творчы патэнцыял як "рухавік" у развіцці беларускай музычнай культуры. Таму што прыйшлі гэтыя людзі ў саюз не з працягнутай рукой, а з імкненнем прапанаваць сваю дапамогу, даць нешта ад сябе.

Адрэзу ў нас склаўся вельмі слушны прычып работы з членамі саюза: аб'яднанні паводле прафесійнага прычыпу. Да колішніх п'яці творчых асацыяцый за мінулыя пяць гадоў дадаліся яшчэ тры: оперна-сімфанічных дырыжораў (старшыня — А. Анісімаў), беларускіх баяністаў і акардэаністаў (старшыня — М. Сеўрукоў), маладых беларускіх кампазітараў (старшыня — К. Яськоў). І кожная асацыяцыя ўжо мае на сваім рахунку шмат цікавых акцый, што, як правіла, станаўліся падзеямі. Так, напрыклад, Асацыяцыя беларускіх цымбалістаў (старшыня — Я. Гладкоў) правяла ў 2007 годзе ў Маладзечне V Рэспубліканскі фестываль "Сярэбраны звон цымбалаў", прысвечаны 100-годдзю І. Жыновіча і 10-годдзю АБЦ, а летась — Міжнародны форум цымбалістаў. Асацыяцыя беларускіх дамырстаў і мандаліністаў (ганаровы старшыня — Г. Асмалюўская, старшыня — М. Марэцкі) — IV Рэспубліканскі фестываль да 95-годдзя Г. Жыхарава і тры Рэспубліканскія мандалінныя сесіі. Беларуская перкусійная асацыяцыя (старшыня — У. Судноўскі) — II Міжнародны фестываль "Дні барабанаў і перкусіі". Асацыяцыя кіраўнікоў хлопчыкаў і юнакоў (су-старшыня — А. Варлакін, У. Глушакоў, Ю. Казакевіч) шмат зрабіла для прапаганды ў нашай краіне гэтага пакуль што рэдкага віду харавых спеваў: чацвёрты год запар у сталічнай філармоніі адбываюцца канцэрты абанемента "Спяваюць хлопчыкі", у 2008-м адбылося міжнароднае свята хароў хлопчыкаў "Галасы сяброў", сёлета — першы Рэспубліканскі фестываль хлопчыкаў і юнакоў.

Безумоўна, адно сваімі намаганнямі мы б не зладзілі гэтыя мерапрыемствы. Таму імкнёмся пашыраць і ўмацоўваць нашы партнёрскія кантакты і вельмі дзякуем Міністэрству культуры краіны, Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, Беларускай дзяржаўнай філармоніі, упраўленню культуры Мінскага аблвыканкама, іншым

Сёння ў Мінску праходзіць IV з'езд Беларускага саюза музычных дзеячаў. Старшыня праўлення грамадскага аб'яднання, народны артыст Беларусі Міхась Дрынеўскі выступіць са справаздачным дакладам. У 2012 годзе саюз адзначыць адметную дату: 25 гадоў з часу заснавання. Таму дэлегатy з'езда падсумуюць найбольш значныя дасягненні БСМД, абмяркуюць праблемы і планы яе дзейнасці, вызначаць шляхі далейшага развіцця сваёй творчай суполкі. Напярэдадні падзеі адбылася гутарка карэспандэнта "ЛіМа" з кіраўнікамі саюза — старшынёй праўлення Міхасём Дрынеўскім і яго першым намеснікам Наталляй Вітчанкай.



дзяржаўным установам за плённае супрацоўніцтва.

— Дарэчы, на мінулым з'ездзе шмат гаварылася менавіта пра неабходнасць умацоўваць і развіваць дзелавыя кантакты саюза з Міністэрствам культуры, шукаць магчымасці для ажыццяўлення супольных праектаў. Атрымалася?

М. Д. Так. Нашы стасункі з міністэрствам кардынальна змяніліся, і за апошнія 5 гадоў мы зладзілі столькі цудоўных сумесных мерапрыемстваў, колькі не правялі за папярэдняе 20 гадоў. Назаву толькі самыя маштабныя. У 2007 і 2008 гадах адбыліся выстаўкі работ членаў Асацыяцыі майстроў музычных інструментаў у межах фестывалю "Славянскі базар у Віцебску". Летась, пасля дваццацігадовага перапынку, прайшло Рэспубліканскае свята-конкурс вакальна-харавых калектываў, прысвечанае 100-годдзю Г. Цітовіча. У 2007-м вялікі грамадскі розгалас выклікаў канцэрт-бенефіс "Музычнае прынашэнне" да 60-годдзя заслужанага артыста БССР, нашага першага лаўрэата Міжнароднага конкурсу імя П. Чайкоўскага, — спевача Валерыя Кучынскага. У такім самым фармаце ладзіўся канцэрт-бенефіс да 80-годдзя легендарнага дырыжора Генадзя Правагарава, у якім на бязвыплатнай аснове выступілі тры аркестры, два хоры, шэсць дырыжораў, вядучыя салісты Беларускай оперы. Гэта было залетась. І хто ведаў тады, што Маэстра заставалася жывць не болей як год? Зноў і зноў задумаешся пра тое, як важна своечасова сказаць чалавеку "дзякуй". На жаль, так не атрымалася ў дачыненні да народнай артысткай СССР, прэзідэнта Міжнароднага саюза музычных дзеячаў, нашай зямлячкі Ірыны Архіпавай. З-за адсутнасці сродкаў не адбыўся ў Мінску канцэрт да яе юбілею, не адбылася доўгачаканая сустрэча вялікай Артысткай з радзімай дзеда. І толькі сёлетняй вясной беларускія музыканты, спевакі ўшанавалі яе памяць канцэртамі з удзелам расійскіх калектываў.

— Вы назвалі столькі розных адметных імпрэз, якія вымагаюць вялікай арганізацыйнай працы, і я ведаю, што гэта зусім невялічкая доля зробленага саюзам за апошнія 5 гадоў. У нашых чытачоў можа

скласіся ўражанне, быццам бы ў праўленні БСМД працуе нямаля штатных спецыялістаў. Але ж арганізацыйна-творчыя пытанні курыруе ў рэспубліканскім праўленні толькі адзін чалавек! У чым сакрэт паспяхоўнасці?

Наталля Вітчанка. Адкаж на словах проста, але ж у рэалізацыі праз канкрэтныя справы — складаны. Гэта развіццё грамадскіх асноў. Наватарскі падзвіжніцкі характар дзейнасці многіх членаў саюза заслугу мае глыбокай павагі. Так, у 2005 годзе па прапанове Валерыя Уколава мы стварылі, нягледзячы на скептыцызм некаторых членаў прэзідыума праўлення, некамерцыйны прадзюсарскі цэнтр "Класіка". За пяць з паловай гадоў Валерыя Іванавіч, гэты дзіўны "бясрэрбанік", прыдумаў і правёў столькі мерапрыемстваў, колькі іншыя не арганізуюць за зарплату. А дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Тамара Слабодчыкава! Яна за свой кошт шматкроць ездзіла ў Маскву, вяла міжнародныя перамовы дзеля таго, каб у Мінску адбыліся Рэспубліканскія семінары-практыкумы па харавых спевах пад кіраўніцтвам сусветна вядомага маэстра Уладзіміра Мініна і яго паплечніка, прафесара Уладзіміра Семенюка. Якую карысць прынеслі гэтыя семінары прафесійнаму развіццю нашых музыкантаў! Прафесар БДУ культуры і мастацтваў Аляксандр Карацееў — натхняльнік і галоўны арганізатар Рэспубліканскіх конкурсаў выканаўцаў на духавых і ўдарных інструментах, першага адкрытага Рэспубліканскага фестывалю-конкурсу музычнага мастацтва Беларусі "Спадчына". Не адстае і моладзь: творчы цэнтр "BelArtSound" пад кіраўніцтвам Галіны Казіміроўскай сабраў пры канцы мінулага года калектывы з усёй краіны на першы беларускі фестываль-конкурс харавой музыкі "Рэха". На грамадскіх асновах узначальвае работу праўлення наш старшыня М. Дрынеўскі; праўленне Мінскага гарадскога аддзялення БСМД — кампазітар, прафесар В. Войцік; Мінскага абласнога аддзялення — маэстра Р. Сарока; Гомельскага абласнога — мастацкі кіраўнік Гомельскай абласной філармоніі Г. Паўлянок; Гро-



дзенскага абласнога — дацэнт ГДУ Р. Левіна...

На жаль, мы не маем магчымасці аплатаваць гэтую грамадска карысную працу. Сёння ў нас ёсць толькі адна магчымасць падтрымкі энтузіястаў: маральная. Да 20-годдзя саюза, у 2007 г., мы заснавалі нашу вышэйшую ўзнагароду — нагрудны знак "За ўклад у развіццё музычнага мастацтва", якім ужо ўзнагароджаны 62 чалавекі.

— А ці засталіся праблемы, якія не ўдалося вырашыць за пяць міжз'ездаўскіх гадоў?

М. Д. Зразумела. Вельмі шкада, што за гэты перыяд не атрымалася вырашыць праблему ўкаранення ў вытворчасць новых беларускіх цымбалаў. З закрыццём Барысаўскай фабрыкі музычных інструментаў гэтая праблема надзвычай абвастралася, а без яе вырашэння вельмі складана ўявіць сабе будучыню гэтага нацыянальнага інструмента і нашай выканальніцкай школы. Таксама не разбытаны клубок праблем у майстроў музычных інструментаў. Неаднаразова мы звярталіся да Міністэрства культуры з прапановамі, але ж да гэтага часу не знайшлі ўзаемаразумення.

І яшчэ пра набалелае: на з'ездзе ў 2006 годзе мы адзначалі, што журботныя падзеі, якія здарыліся адна за адной — пайшлі з жыцця старшыня Магілёўскага абласнога аддзялення В. Тупіцын і адказны сакратар Т. Якаўлева, — прывялі да таго, што адно з нашых лепшых

структурных падраздзяленняў практычна перастала існаваць. На жаль, мы так і не вырашылі гэтую праблему.

— І усё ж такі што заахвочвае музыкантаў уступаць у "саюз энтузіястаў"?

Н. В. Некаторыя людзі далучаюцца да нас, заплаціўшы гадавы членскі ўнёсак — 35 тысяч рублёў, і хочучы атрымаць нейкую аддачу на мільён. Такія, як правіла, у саюзе не затрымліваюцца, і мы пра іх выхад не шкадуем. Галоўным чынам у наш саюз уступаюць з жадааннем прычыніцца да ажыццяўлення творчых праграм, рэалізаваць свае ідэі. Людзі цэняць такую магчымасць, ганаратца, што праз сваё членства ў саюзе маюць дачыненне да нашых шматлікіх творчых акцый. А мы, безумоўна, імкнёмся стварыць адпаведныя ўмовы, каб кожны адчуваў сабе ў саюзе, як у вялікай і дружнай сям'і. Мы віншваем з юбілеямі, святамі, аказваем матэрыяльную дапамогу. У 2007 годзе пачалі вырашаць адну са сваіх статутных задач: "садзейнічаць у стварэнні сацыяльна-бытавых умоў членам БСМД". Столькі было цяжкасцей, бо ніколі за гісторыю Беларусі творчы саюз не будаваў свой жылы дом! Вялікі дзякуй Мінскаму гарвыканкаму, які паверыў у нашы магчымасці і стварыў неабходныя ўмовы для ажыццяўлення нашай мары. І ўрэшце, 28 снежня 2010 года, мы па радавалі многіх членаў БСМД навагодняй казкай: будаўнікамі бгў здадзены 115-кватэрны дом у мінскім мікрараёне "Сокал". Кватэры атрымалі многія маладыя сем'і, маладыя спецыялісты, тры лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы творчай моладзі. Я з прыемнасцю працэту, што пісалі навасельцы ў нашай "Кнізе воддукаў". Вось, напрыклад: "Як патрэбны свой дом! Гэта аксіёма, якая не вымагае доказаў! Але ж як гэтага не проста дабіцца! Наш саюз здолеў гэта! Аказваецца, музыкантам па сілах не толькі вывучыць партыю ў аркестры або хоры..." Летась мы ўзяліся за другі "побытвы" праект: "Прылуці-2010", адпаведна якому будаўніцтва дома для членаў БСМД у Мінскім раёне пачнецца ў наступным годзе.

— А новы год ужо блізка...

М. Д. ... і для саюза ён будзе значнальней, дваццаць пяты. Мы верым у велізарныя магчымасці нашай музычнай суполкі, зычым ёй шматвяковай слаўнай гісторыі! А яшчэ пажадаем усяго самага добрага рэдакцыі "ЛіМа", якой вельмі ўдзячныя за плённае творчае супрацоўніцтва.

Запісаў Арцём КУМЕЛЬСКИХ

Нашы юбіляры



Галіна Віктараўна АСМАЛОЎСКАЯ — заслужаная артыстка Беларусі, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, ганаровы старшыня Асацыяцыі беларускіх дамырстаў і мандаліністаў Беларускага саюза музычных дзеячаў, член прэзідыума праўлення Беларускага саюза музычных дзеячаў;



Ірына Міхайлаўна ШУМИЛИНА — заслужаная артыстка Беларусі, салістка Беларускай дзяржаўнай філармоніі, член праўлення Беларускага саюза музычных дзеячаў;



Галіна Мікалаеўна МІХЕЕВА — канцэртмайстар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, член праўлення Мінскага гарадскога аддзялення Беларускага саюза музычных дзеячаў;



Генрых Якаўлевіч ГЕДЫЛЬТАР — дацэнт, былы саліст Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь, заснавальнік ансамбля флейтыстаў Нацыянальнага аркестра сімфанічнай і эстраднай музыкі Беларусі, ансамбль "Кантабіле".

Алеся ЛАПШКАЯ

Жанчына — заўсёды загадка?

Прывабнасць можа быць рознай — падманлівай, няўлоўнай і межавец з непрывабнасцю. Еўрапейскія пісьменнікі звычайна фіксавалі прывабнасць-непрывабнасць нават для эпизадных персанажаў. Беларускія ж аўтары (20-х, і не толькі, гадоў) далёка не заўсёды імкнуліся выявіць абаяльнасць сваіх гераінь. Большасць жанчын у беларускай прозе — гэта проста персанажы жаночага полу, цікавыя пісьменніку найперш у сацыяльным аспекце, а не нейкай там таямнічасцю і загадкаваасцю. Зрэшты, катэгорыя прывабнасці ніколі не была для вяскоўцаў галоўнай. Адсюль і схематычныя апісанні жаночых персанажаў — узрост, матэрыяльнае становішча, вочы, валасы, узровень стомленасці. І ўжо паводле першага крытэрыю далёка не кожная гераіня магла спадзявацца на тое, што пісьменнік надзеліць яе абаяльнасцю.

Амаль па сёння пісьменнікі надзялялі прывабнасцю выключна дзявочыя вобразы: у беларускай культуры дзяўчына традыцыйна (згадаем фальклор) была стварэннем чыстым, светлым, узнёслым. І чым далей ад пары юнацтва, тым менш шанцаў на рамантызацыю. Тут немагчыма абмінуць вядомае апавяданне Кузьмы Чорнага “Вераснёвыя ночы”, дзе пісьменнік нібы інстынктыўна адмаўляе сваёй гераіні, трыццацігадовай Агаце, у жаночай прывабнасці — выключна з-за яе ўжо недзявочага ўзросту. Аўтар зніжае вобраз кабеты шматлікімі натуралістычнымі дэталімі (“пачухала левы локаць”, “у вялікі палец на назе ўкусіла восеньская муха”, “выцірала кулакамі вочы і пэчкала зямлёю твар”), робіць млявасць, павольнасць, санлівасць Агаты сімптомамі таго няўлоўнага працэсу, вынікі якога канстатуецца народным словам “абабілася”.

Што тут казаць пра маці дваццацігадовага камсамольца — саракагадовая кабета ўжо “старая” як для сына-юнака, так, звычайна, і для пісьменніка. Для прыкладу можна згадаць маці Зосі з апавесці Змітрака Бядулі “Салавей”. Сама дзяўчына — юная і голая, чыгач не дасць ёй больш як дваццаць гадоў, а ейная маці — гэта “зморшчаная, нізенькая бабулька” з “худымі вісячымі грудзямі” і “чорнымі, патрэсканымі і паколматымі нагамі”. Пісьменнік нібыта “пераскочыў” праз пакаленне і замест маці намалюваў Зосіну бабулю. Не дзіўна для беларускай літаратуры і тое, што маці Зосі не мае ўласнага імя — паспрабуйце згадаць, які звалі маці Лабановіча, хоць і маладзейшую паводле апісання, але таксама абсалютна не надзеленую жаночасцю. О, як адрозніваюцца 30—40-гадовыя гераіні беларускіх класікаў ад гераінь таго ж узросту, створаных, напрыклад, Франсуазай Саган... І справа не толькі ў тым, што высковае жыццё хутка старыць кабету, але і ў асаблівасцях мужчынска-сялянскага ўспрымання жанчыны, уласцівага большасці беларускіх пісьменнікаў.

Бабішча Мар’я

Было б, аднак, некарэктна разважаць пра беларускіх гераінь у еўрапейскім кантэксце і пры гэтым ігнараваць вобразы вясковых жанчын, створаных у рускай літаратуры. Тым больш што менавіта 20 — 30-я гады былі ў гэтым сэнсе вельмі цікавым перыядам. Узвіхураная рэвалюцыйнай Расія паўставала ў шматлікіх тагачасных творах як краіна рэзкіх кантрастаў, дзе вырваліся на волю дзікасць, бруд, грубасць і тупая сіла, увасабленнем якіх часцяком была расійская вёска. Барыс Пільняк (раман “Машына і ваўкі”, апавесць “Маці сыра-зямля”), Леанід Лявонаў (“Незвычайныя апавяданні пра мужыкоў”), Ісак Бабель (“Конармія”) выяўляюць альбо выключна некамфортную — як для беларускага чыгача — вёску, альбо непрывабных, выродлівых яе прадстаўнікоў. І ў галерэю жаночых вобразаў, створаных за тры стагоддзі рускімі пісьменнікамі, дадаўся новы вобраз вясковай жанчыны — “бабы”, якая стала эстэтычным шокам альбо, у лепшым выпадку, дысгарманічнай з’явай, якую трэба неяк асэнсавваць.

“Баба” — гэта мажана, здарова і моцная кабета з груба-натуралістычным стаўленнем да ўсяго фізіялагічнага, увасабленнем духоўнай і інтэлектуальнай абмежаванасці, абсалютнай прыземленасці і нявытанчанасці. “Лицо бабіцы Марыі было здее, в избе, оно было очень довольно, дремучее, в лиших бородах, в склизких морщинах, вспотело от самогона, губа на губу, глаза закрыты в спокойствии, из носа и изо рта сопли и слюны” — так абагульняе сваіх “баб” Барыс Пільняк. Побач з Някрасаўскай Дар’яй (паэма “Мароз,

Чырвоны Нос”) вясковая “баба” варта адно дыягназу ЗПР. Калі беларускія сялянкі не надзелены асаблівым шармам, то рускія “бабы” зазвычай рэзка непрывабныя як сваёй знешнасцю, так і паводзінамі: “Прошла раз и Феклуша, хозяйская дочь: рожа рябая, ровно шилом исковыряна, рот до ушей, телёнка проглотнёт, уши торчком, спина корыгом, шея тоненька, хоть перерви, верблюд — не девка” (Арцём Вясёлы), “...у Машухи губы как у зверя. Машуха прыгнула проворно с печки, задралась юбки. — Машуха дышит тяжело, как лошадь, вывезшая в гору воз, и губы у Машухи теплы и мягки, как у лошади...” (Барыс Пільняк).

Наўрад ці беларускія сяляне значна адрозніваліся ад сялянства Расіі — аднак на ўсю нашу прозу будзе літаральна некалькі ўтрыманых, гіпербалізаваных “баб”. Бо калі для рускага пісьменніка “баба” — адзін з сацыяльных тыпаў, для беларускага пісьменніка вясковая кабета — галоўная іпастась беларускі. Вобразы сялянскіх, з аднаго боку, атрымліваліся ў нашых аўтараў нібыта больш “гладкімі”, нейтральнымі, гуманістычнымі. З іншага боку, памкненне заплісць вочы на грубасць, бруд, духоўную неразвітанасць пазбаўляла магчымасці разгадаць адмысловы дух вёскі і спецыфічную індывідуальнасць вясковай жанчыны. Бо для Барыса Пільняка зрэшты цалкам магчыма, што “дремучая, покойная, страшноватая и прекрасная” Мар’я ўвасабляе сабой Расію (вось яна — прываб-

Шанц на жаночкасць

Неяк мы ўжо звярталі ўвагу на асаблівасці жаночых персанажаў беларускай прозы (“Традыцыі і сучаснасць”, “ЛіМ”, № 24, 2011 г.): ім практычна не ўласцівая эксцэнтрычнасць, экзальтаванасць, трагічная надламанасць. Што да еўрапейскай літаратуры, то галоўнае ў жанчыне-гераіні амаль для кожнага мужчыны-пісьменніка — гэта яе прывабнасць ці непрывабнасць.

насць у непрывабным), і гэтае супастаўленне правакуе чыгача на значна больш глыбокую рэфлексію і эмоцыю, чым вобразы прыгнечаных безыменных беларускіх кабет.

Нібыта больш нейтральныя...

Здаецца, і сапраўды ў беларускай літаратуры няма гэткай грубай, выродлівай “бабішчы Мар’я”. Але калі ўважліва ўчытацца, то высьвятляецца, што рысы “бабішчы” выяўляюцца ў жаночых персанажаў, створаных самымі рознымі аўтарамі. Гартуем часопіс “Маладняк” № 7 за 1925 г. — апавяданне А. Вольнага “Два”: “Нізавошта, а так проста сп’яна хванануў Пахом жонку палемам. Жонка жалобна завывала і пабегла з хаты. Моўчкі, без крыку, у хляве, без пары яна й радзіла Васіля. Ледзьве жывая прыпаўзла жонка Пахома да хаты і ў прыгоршні пасінейшымі рукамі, каля змучанага, хворага сэрца, прыцігнула дзіцяне”.

Здаецца, нічога тут не выклікае рэзкай

“Як адрозніваюцца 30 — 40-гадовыя гераіні беларускіх класікаў ад гераінь таго ж узросту, створаных, напрыклад, Франсуазай Саган... І справа не толькі ў тым, што вясковае жыццё хутка старыць кабету, але і ў асаблівасцях мужчынска-сялянскага ўспрымання жанчыны, уласцівага большасці беларускіх пісьменнікаў.

агіды, але чаму кабета менавіта “вые” — не стогне, не плача, чаму “прыпаўзае”, а не “прыходзіць”, чаму нараджае дзіця “ў хляве”, а не ля іншай якой гаспадарчай прыбудовы? Нешта жывёльнае адчуваецца ў паводзінах жанчыны — і, здаецца, можна было б не спыняцца на творы гэтага не надта вядомага аўтара, калі б не падобная сітуацыя ў апавяданні Змітрака Бядулі “Дэлегатка”:

“Яўхім накінуўся на сваю жонку... Пачаў яе біць... Першы мо раз у сваім жыцці Аўгіня не вытрымала — падняла громкае галошанне-вышчэ. <...> У страшным выглядзе жонка



Сялянкі з вёскі Лучнікі. Фота С. Юхніна. 1908 г.

вырвалася, выскочыла з хаты. <...> З прычынаннямі і плачам ішла яна па вуліцы, ішла, перавальваючыся з нагі на нагу, пакалечаная, вымазаная, у брудзе, у парваных вопратках”.

Каб выклікаць спачуванне да кабет, пісьменнік “зніжае” вобраз праз непрывабныя падрабязнасці: здаецца, бойка адбылася хутка, але Яўхім паспеў запэцкаць і парваць жончыну вопратку, пакалечыць Аўгіню. Першая рэакцыя на пабоі не словы дакору, а “галошанне-вышчэ”, хаця ў адрозненні ад першай “нямой” сцэны (нібыта жонка Пахома ўвогуле не надзеленая мовай), Аўгіня на вуліцы пачынае “прычытаць”. Яшчэ адзін эпізод такога кшталту — з’яўленне першага жаночага персанажа ў рамане Кандрата Крапівы “Мядзведзічы”:

“Проставалася, раструханая, у адной кашулі і саматканай спадніцы яна бяжыць, задыхаючыся, пасярод вуліцы, на якой яшчэ няма людзей. Пасмы я цёмна-русых валасоў прыліпаюць да мокрага ад слёз твару. Яна падтрымлівае рукою цяжкія, налітыя малаком грудзі, якія перашкаджаюць ёй бегчы і вылузваюцца з расхлістанай пазухі. Яна раз-два ступіць, каб перадыхнуць, і потым зноў трушком, хліпаючы і задыхаючыся”.

Жанчына бяжыць, каб паведаміць пра бяду: уночы ў яе скралі каня. Але няшчасце жанчыны “непрыгожае” — тут няма высокага трагізму, пісьменнік звяртае ўвагу на паспешлівасць, вымушаную неахайнасць і непрывабнасць кабет.

Гора ў жаночым абліччы — гэта вышчэ, брудная вопратка, прыліплы да твару валасы і “расхлістаная пазуха”. Беларускія праякі менавіта ў такіх, здавалася б, нязначных эпізодах, якія не трэба было доўга выпісваць, аўтаматычна выяўлялі не толькі рэальную сітуацыю на вёсцы, але і агульнае сялянскае ўспрыманне кабет “спелага ўзросту”, фактычна адмаўляючы ёй у жаночасці. Здаецца, беларускія гераіні-сялянкі абдзеленыя французскім шармам у той самай ступені, у якой і іх рэальныя прагатыпы — але чаму менавіта такой была культурная сітуацыя на вёсцы?

Р. С. Рэдакцыя газеты “ЛіМ” прапануе вам падзяліцца сваімі меркаваннямі.

Фота прадастаўлена Нацыянальным гістарычным музеем Рэспублікі Беларусь.

Птушкі з міфалагічнага выраю

Любоў ЛУЦ

Аляксей Ненадавец заўсёды вяртае свайго чыгача ў далёкую мінуўшчыну, дапамагае адказаць на пытанні, якія часта ўзнікаюць у тых, хто імкнецца больш даведацца пра духоўны свет старадаўніх беларусаў. Новая манаграфія даследчыка, выдадзеная “Беларускай навукай”, носіць сімвалічную назву — “Вявыя міфалагічнага выраю”.

Здавалася б, гэтым разам аўтар разглядае вузкае кола дэманалагічных персанажаў. Іх усяго тры. Затое якія! Чорт, Баба-Яга і Вядзьмарка. А. Ненадавец паставіў перад сабою задачу паказаць адметнасць беларускіх дэманалагічных персанажаў. Ужо з першых старонак чыгач зверне ўвагу на вялізную колькасць вусна-паэтычных матэрыялаў, выкарыстаных у манаграфіі, на ўсемагчымыя сведчанні і тэарэтычныя высновы вучоных. Часта даводзіцца чуць, маўляў, нічога новага ў гэтай тэме не адшукаеш, бо ўсё ўжо даўным-даўно “пералапачана” папярэднікамі. Але гэта гучыць пераканаўча, калі знаёмішся з манаграфіяй А. Ненадаўца. Распавядаючы, напрыклад, пра чорта (нячысціка), аўтар не толькі падае нейкія займальныя гісторыі, але вылучае тры аспекты, якія ўвогуле не апісваліся ці былі “раскіданыя” па артыкулах і слоўніках. Тут жа яны сабраныя і прааналізаваныя настолькі грунтоўна, што можна гаварыць пра своеасаблівую паўнату фальклорных “партрэтаў”. Вобраз чорта (нячысціка) асвятляецца пачынаючы з перыяду ранняга язычніцтва, тлумачыцца ягонае паходжанне, апісваецца знешні выгляд і нораў. А. Ненадавец вылучае адну найбольш істотную рысу, характэрную менавіта для дэманалагічнага персанажа беларускага фальклору — гэта ягоная “мяккасць” у адносінах да чалавека. Апошні назаўсёды перамагае ў барацьбе з нячысцікам, а калі за справа бярэцца жанчына, то чорт вымушаны ганебна ўцякаць!

Падкрэсліваецца тое, што вобраз чорта ў айчыннай вусна-паэтычнай творчасці не адміраў яшчэ нават у першай палове XX стагоддзя. Гэта лішні раз свядраджа папулярнасць ніжэйшай дэманалагічнай істоты сярод вясковага насельніцтва. Не выключана, вобраз захаваўся ў свядомасці людзей таму, што нашы продкі не спыталіся адмаўляцца ад усяго мінулага, няхай сабе і ў духоўным жыцці. Іншая справа, што адносіліся ўжо без той асаблівай палыхлівасці і пашаны, якія існавалі раней, але і без вялікай долі сарказму.

Пацвярджаючы агульнавядомыя тэзісы, навуковец імкнецца па-свойму растлумачыць паходжанне найпапулярнейшага казачнага персанажа, які паланіў дзіцячыя фантазіі на працягу многіх стагоддзяў — Бабы-Ягі. Імя яе, паводле А. Ненадаўца, паходзіць ад старажытнаславянскага слова “ягла”, “ягліца” — “мерцвячына”. Аўтар аналізуе матэрыялы, звязаныя з гэтым персанажам, спрабуе знайсці і падкрэсліць самабытнае, адметнае, характэрнае толькі для нашай духоўнай спадчыны. Напрыклад, згадаецца немалаважная акалічнасць — Баба-Яга ў беларускім фальклору не толькі выступала супраць сумленных людзей, але нярэдка дапамагала ім унайскладанейшых сітуацыях. Гэта сведчанне таго, што нашы продкі ўмудраліся знайсці станоўчае нават у традыцыйна адмоўным персанажы. А. Ненадавец не забываецца сказаць колькі слоў і пра сам “вядзьмарскі” свет, пра ягоных насельнікаў і штукарствы. Аўтар слухна свядраджае, што ва ўмовах жорсткага сацыяльнага ўціску нашы продкі свядома звярталіся да казачнага алегарызму і гіпербалізацыі пэўных вобразаў, за якімі лёгка было заўважыць абагуленых прадстаўнікоў класа прыгнятальнікаў.

Наступны раздзел рэзюмуемай кнігі звязаны з архетыпам вядзьмаркі. Прызвычаены да таго, што дабрабыт абавязкова будзе недастадобы некаму з суседзяў ці аднавяскоўцаў, сялянскі імкнецца аберачы сваю гаспадарку, сям’ю, блізкіх і родных. Калі нешта здаралася не так, то ў гэтым падазравалі вядзьмарка. Многае з духоўнай спадчыны нашых продкаў, асабліва з яе найстаражытнейшых пластоў, глыбока не даследавана. Нешта закраналася, нешта асвятлялася ў сувязі з іншымі тэмамі і аспектамі, нешта свядома апускалася. У выніку атрыманася корціна з многімі невядомымі персанажамі і вобразамі міфалагічнага свету. Аднаўляць іх надзвычай цяжка, але неабходна, чым і займаецца вось ужо на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў Аляксей Ненадавец.

Людміла САЯНКОВА,
фота Кастуся Дробава

Формула сумлення



У жыцці шмат чаго ёсць важнага. Адною з такіх важных частак з'яўляецца памяць. Без памяці мы ніхто і нішто. Памяць — гэта і ёсць высновы жыцця. Калісьці Дзмітрый Сяргеевіч Ліхачоў адзначыў, што памяць ёсць ва ўсім: дрэвах, раслінах, камянях, вадзе... Па генетычнай памяці нам перадаецца код жыцця з усімі індывідуальнымі асаблівасцямі. Пры дапамозе памяці перадаецца вопыт, назапашваюцца навыкі, ствараюцца традыцыі. Толькі памяць парушае межы паміж мінулым, сённяшнім і будучым часам. Калі мінулае помніцца, то яно як быццам пераходзіць у сённяшні дзень, цягнецца нябачным ланцужком за кожным нашым крокам, нават прадугадваючы будучае.

Грамадства, дзе памяць з'яўляецца маральнай велічыняй, бачыцца адразу. Гэта заўважаецца ў імёнах на клапатліва ахоўваемых старажытных могілках, у назвах вуліц, нават будынкаў. На сценах не проста вывешваюцца барэльефы з прозвішчамі знакамітых жыхароў, у галоўных залах абавязкова будуць партрэты тых, хто дапамагаў гэтаму будынку ажыць. Гэта і ёсць нягасная чалавечая памяць. У Амерыцы мяне ўзрушыла традыцыя даваць імёны, прывабныя назвы студэнцкім аўдыторыям. У Гарвардзе, напрыклад, можна слухаць лекцыі ў Паўночнай альбо Веснавой аўдыторыі, пасяджэнні праводзіць у зале, названай імен знакамітага выкладчыка, зайсці ў музей славутага ўніверсітэта, які таксама носіць імя таго, хто яго заснаваў.

У нас, на жаль, такіх традыцый не было. Мы ўсе вучыліся ў пранума-

раваных аўдыторыях, не заўсёды ведаючы, хто вучыўся тут раней, якія традыцыі тут ёсць. Мы не маглі завітаць у музей факультэта, універсітэта, таму што іх проста не было. Мы не ведалі імёны тых выкладчыкаў, якія працавалі за многа год перад тым, як з'явіліся ў гэтых памяшканнях новыя пакаленні студэнтаў. Потым мы ўладкоўваліся на працу, не ведаючы, хто працаваў тут раней, дзякуючы чым намаганням існуе тая ці іншая ўстанова.

На факультэце журналістыкі, дарэчы, самым старэйшым на постаўцаўкай прасторы, зрабілі першыя крокі дзеля таго, каб памяць жыла, каб імёны тых, хто шмат зрабіў дзеля журналіскай адукацыі, журналіскай практыкі, журналіскай навукі, былі занатаваны не толькі ў вучэбных дапаможніках, манаграфіях. Цяпер сту-

дэнты, седзячы ў аўдыторыі імя Рыгора Булацкага, будуць дакладна ведаць і пра аднаго з заснавальнікаў журналіскай адукацыі ў краіне, і пра няўрымслівага дэкана, і пра баявога салдата Савецкай Арміі, які ў час Вялікай Айчыннай вайны са сваімі сябрамі на ўласныя грошы купіў самалёт, і пра яго незабыўныя спевы пад гармонік на студэнцкіх вечарынах. Завітаўшы ў аўдыторыю імя Барыса Стральцова, дазнаюцца пра аднаго з самых паважаных прафесараў факультэта, заснавальніка беларускай школы тэорыі журналістыкі, пра сур'эзнага даследчыка з душой рамантыка, пра тонкага лірыка, які свой лірычны настрой адлюстравуе ў шматлікіх абразках. Гэтыя імёны сталі амаль што легендамі не ў адным пакаленні студэнтаў.

Такіх імёнаў было нямала. І можна было б пасядзець ва ўтульнай Арыяднінай зале (у гонар інтэлігентнейшай Арыядны Іванаўны Апелінскай) ці пачытаць кніжкі дзе-небудзь у Клаўдзіным пакойчыку (многія выпускнікі памятаюць аднаго з самых адукаваных і культурных выкладчыкаў Клаўдзію Сяргееўну Стрэпетаву), задумацца над гістарычнай абумоўленасцю беларускай мовы ў майстэрні імя Аркадзя Наркевіча, з добрай усмешкай згадваючы ягоныя славы дзесяць сшыткаў, якія павінен быў адпісаць па беларускай мове кожны студэнт. А хто не памятае імкліваю, з нейкай неверагоднай крыніцай энергіі Ефрасінню Леанідаўну Бондараву! Студэнты за вочы называлі яе проста «баба Фрося». Нягледзячы на досыць суровы выгляд, яна з неверагоднай увагай і пяшчотай ставілася да студэнтаў, якія падвізліся на ніве «культурнай» журналістыкі.

З імі магла да паўночы сядзець у зале кінатэатра альбо Дома кіно, магла за свой кошт адпраўляць на студэнцкія канферэнцыі, у сваёй кватэры накрываць стол з нагоды абароны дысертацыі сваёй вучаніцы. Яна адкрывала для многіх, хто быў родам з правінцыі, свет мастацтва, кіно. Гэта яна ладзіла незабыўныя сустрэчы з Васілём Быкавым, Святланай Алексіевіч, Янкам Брылём, Міхасём Стральцовым, Віктарам Туравым, Віктарам Дашуком, Анатолемам Алаем. Гэта яна выпускала альманах студэнцкай літаратурна-мастацкай творчасці «Аўтограф», дзе можна сустрэць імя Адама Мальдзіса — студэнта 4 курса, Міхася Стральцова — студэнта 2 курса, Васіля Зуёнка — студэнта 3 курса і шмат-шмат іншых імёнаў, якія цяпер — гонар нацыянальнай культуры. Днямі адкрылася аўдыторыя імя заснавальніка беларускай школы кінакрытыкі, Заслужанага дзеяча навукі Беларусі, доктара філалагічных навук, прафесара Е. Л. Бондаравой.

Вось і будуць у факультэцкіх калідорах аўдыторыямі паглядаць адно на аднаго тыя, хто яшчэ нядаўна размаўлялі, спрачаліся, даказвалі, дыскавалі, радаваліся, непакоіліся. Нам жа застаецца памяць пра іх. А памяць — гэта пераадоленне часу, смерці. Гэта сапраўдная маральная каштоўнасць, якая судносіцца з сумленнем. Адзін з самых сумленных людзей ХХ стагоддзя так і сказаў: «Без памяці няма сумлення» (Д. Ліхачоў). Няма ўдзячнасці. Назвы аўдыторыі — хай сабе і невялікая, але усё ж такі ўдзячнасць вучняў, якія за сваімі галоўнымі ўрокі — павагі, веры і любові.

На здымку: Ефрасіння Бондарова.

Анатоль САБАЛЕЎСКИ

Упершыню я сустрэў яе ў 1955 г. у газеце «Літаратура і мастацтва», куды мяне, студэнта аддзялення журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, задаволіўшы просьбу, накіравалі на практыку.

Але спачатку пра абставіны. Як цяпер, памятаю аднапавярховы драўляны дамок, у якім месцілася рэдакцыя. Такіх дамкоў побач было даволі многа, паміж імі віхлялі вузкія і крывыя вулачкі. Знаходзіліся пабудовы каля цяперашняй плошчы Незалежнасці і цягнуліся ўніз па сучасным праспекце. У правафланговай хаце ў цэнтры размяшчалася рэдакцыя «Літаратуры і мастацтва». Па левым баку невялічкага калідора была бібліятэка газеты з ціхмяным Алесем Махначом, які нядаўна перабраўся з Узд. Гэта пазней даведаюцца, што ён абаронца Брэсцкай крэпасці, герой. А тады за лепшае лічылася маўчаць, што ён і рабіў, — быў жа ў нямецкім палоне. На прычыны ў той час не зважалі.

За кароткім калідорам быў большы пакой (праз яго праходзілі ў свой кабінет галоўны рэдактар Павел Кавалёў і яго намеснік Алесь Бачыла), дзе працаваў невялікі штат выдання (загадчыкі аддзелаў: літаратуры — Янка Казека, мастацтва — Кастусь Губарэвіч, публіцыстыкі — Яўгенія Данская, карэспандэнт Зінаіда Бандарына). Кожны меў свой стол. Знайшоўся ён і для студэнта-практыканта.

Адночы ў гэты пакой зайшла прысадзістая, шыракатая ў касці, але не грузная

Клапатлівая цёця Уладзя

Да Уладзіславы Францаўны Луцэвіч, жонкі Янкі Купалы, звярталіся не інакш, як «цёця Уладзя». У тым ліку людзі яе веку і нават старэйшыя, тым самым выказваючы сваю павагу і пашаноту. За вочы часам называлі Купаліхай, але найбольш — цёцяй Уладзяй. І ўсе разумелі, хто маецца на ўвазе.

жанчына — цёця Уладзя. Ёй было ўжо за шэсцьдзесят, але яна не страціла жвавасці, маладой энергіі. Не пайшла ў начальніцкі кабінет, а села за вольны на той час стол Зінаіды Бандарынай, каб бачылі і чулі ўсе супрацоўнікі. А нагода візіту была такая. У горадзе адбылася імпрэза ў гонар Янкі Купалы. Вось газета «Мінская праўда» дала інфармацыю пра гэта, а ў «Літаратуры і мастацтве» такой інфармацыі не з'явілася. Наракала на замоўчванне з тым, каб надалей падобнае не здаралася.

Я пра сябе дзівіўся: творы ж Янкі Купалы шырока вывучаюцца ў школах і вышэйшых навучальных установах, друкуюцца і ставяцца на сцэне. Яго імя, што называецца, ва ўсіх на вуснах. Ёсць і музей, які арганізавала і ўзначальвала Уладзіслава Францаўна. І што б магла дадаць да ўсяго інфармацыя пра вечарыну? Але цёця Уладзя, бадай, з аднолькавай стараннасцю займалася і буйнымі справамі, і васьм такімі дробнымі.

Крыху пазней, пасля першай сустрэчы, даведаўся з друку, што музей рыхтуе зборнік «Янка Купала ў беларускім мастацтве». Я да таго часу ўжо завяршыў манаграфічны нарыс пра

акцёра Івана Шацілу, у якім, натуральна, цэнтральнае месца займала выкананне ім ролі Янкі Купалы ў спектаклі «Шчасце паэта». Гэты матэрыял акурат падыходзіў да зборніка, і я з ім накіраваўся ў музей, які тады месціўся ў падвальным памяшканні Дома Саюза пісьменнікаў па вуліцы Энгельса, насупраць будынка ЦК партыі. Якраз спеў там цёцю Уладзю. Яна без лішніх распытаў сказала: «Пачытайце».

Я прачытаў больш як дзесяцістаронкавы матэрыял, у якім цытаваў і вершы Янкі Купалы. Цёця Уладзя слухала ўважліва, нідзе не перапыняла. Пасля таго, як закончыў чытанне, папрасіла пакінуць матэрыял у яе. Думалася мне — справа вырашана.

Прайшоў час, кніга выйшла з друку. Майго артыкула там не было. Неяк сустрэўся з цёцяй Уладзяй, падалося, што яна адчувае сябе нікавата. Але не стала нічога гаварыць, тлумачыць. Не пытаўся і я. На тым усё і скончылася.

Цяпер жа паспрабуем разабрацца. Укладальнікамі зборніка былі Алесь Есакоў і Уладзіслава Луцэвіч. Што да першага, то я з ім супрацоўнічаў, і ні ў якім разе ён не мог пайсці супраць волі цёці Уладзі. А вось

рэдактарам зборніка быў Максім Лужанін, чалавек уладны, жорсткі, ганарысты, чым асабліва вылучаўся з літаратараў свайго пакалення, людзей, якія прабылі складанымі, цяжкімі даваеннымі і ваеннымі гадзін і былі асабліва дэмакратычнымі, добраазначанымі. Мне падавалася, што яны не так паважалі ці любілі Лужаніна, як пабойваліся.

Што да артыкула, то па ім пазней была падрыхтавана асобная радыёперадача, апублікаваны ён і ў маім зборніку крытыкі. І ўсё без праблем. А тады справа датычыла зусім не мяне, як і не акцёра Шацілы. Аўтарам п'есы «Шчасце паэта» быў Васіль Вітка. Не ведаю, калі і чым ён не дагадзіў М. Лужаніну, але той, на поўную моц скарыстоўваючы рэдактарскія правы, старанна сціраў яго імя і твор, і гэтага нельга не заўважыць, калі ўважліва чытаць зборнік «Янка Купала ў беларускім мастацтве», выдадзены ў 1958 г. Ды бог з усім гэтым. Як гаворыцца, не было б шчасця... Той цяпер ужо вельмі далёкі выпадак дазволіў мне не проста бліжэй пазнаёміцца з цёцяй Уладзяй, а нават пасябраваць. Мы сталі гарнуцца адно да аднаго. Ад цёці Уладзі я адчуваў мацярынскую ласку, набіраўся душэўнага спакою.

Яна да ўсяго была — пра гэта, здаецца, нідзе не гаварылася — яшчэ і вялікай тэатралкай.

Людзі з пісьменніцкага асяроддзя звычайна мала бывалі ў тэатры, як правіла, глядзелі толькі элітныя спектаклі, а таксама паводле п'ес беларускіх драматургаў. Цёця Уладзя глядзела, вядома, не ўсе пастаноўкі, але старалася пабачыць як мага больш. Знаходзіла магчымасць бываць на грамадскіх праглядах, прэм'ерах, ды і на шараговых спектаклях — для яе дзверы ў тэатры, бадай, заўсёды былі адчыненыя.

Апошні раз я сустрэўся з цёцяй Уладзяй позняй восенню 1959 года. Са сваёй Андрэеўшчыны кіраваўся па аспіранцкіх справах у Маскву. Па дарозе спыніўся ў Мінску. У Рускім тэатры была прэм'ера. На яе прыйшла і цёця Уладзя. Селі, як зазвычай, поруч. Спектакль быў слабы, бяздарны. Я глядзеў яго па прафесійных абавязках да канца, дасядзела і цёця Уладзя.

З тэатра выйшлі разам. Яна скардзілася на сваё нездароўе. Пасадзіў у тралейбус. Развіталіся. Праз некалькі месяцаў да Масквы дайшла сумная вестка — цёці Уладзі не стала. Боле працяла сэрца. Але трымаецца і радасць. У асляпляльна яркіх промнях Янкі Купалы, — яго Уладзіслава Францаўна Луцэвіч называла «Яначка» ці «Мой Яначка», — якому аддавала ўсё жыццё, не блякне і яе імя, справы. І гэта выдатна.

Алег АНАНЬЕЎ,
мастацтвазнаўца

Гэты выдатны педагог шмат гадоў веў выяўленчую студыю пры Палацы культуры чыгуначнікаў — яна дала пучэўку ў жыццё многім мастакам. У гісторыі культуры Беларусі Барыс Фёдаравіч застаўся ў ліку стваральнікаў класічных для нацыянальнага мастацтва жывапісных работ. Яго імя ў шэрагу такіх майстроў пэндзя, як Акім Шаўчэнка, Віктар Казачэнка, Дзмітрый Алейнік, Валянцін Волкаў, Аркадзь Астаповіч, Леў Лейтман, Сяргей Каткоў, Канстанцін Касмачоў, Яўген Ціхановіч, Уладзімір Старчакоў ды інш.

Б. Звінаградскі нарадзіўся ў горадзе Артвіне Батумскай губерні (Расія, цяпер — Турцыя). Вучыўся ў прыватных студыях Харкава ў І. Дзмітрыева і Я. Агафонава, у Маскве ў А. Келіна, потым — у адной з вядучых мастацкіх навучальных устаноў дарэвалюцыйнай Расіі — Маскоўскай вучылішчы жывапісу, скульптуры і дойлідства ў А. Архіпава.

Падчас грамадзянскай вайны добраахвотнікам ваяваў у Чырвонай Арміі, з войскам трапіў у Беларусь. Пасля дэмабілізацыі з 1925 года жыў і працаваў у Гомелі, беручы актыўны ўдзел у мастацкіх выстаўках. На жаль, яго творы даваеннага часу не захаваліся... У перыяд Вялікай Айчыннай вайны Б. Звінаградскі працаваў у франтавай газеце “Раздавім фашысцкую гадзіну”, у агітбрыгадзе тэатра лялек. Пасля вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў актыўна ўключыўся ў творчую і грамадскую дзейнасць па адраджэнні мастацтва. Уступіў у Саюз мастакоў БССР. У сваёй творчасці працягваў традыцыі рускай пейзажнай школы: разам з яе лірычнасцю і адухоўленасцю атрымаў у спадчыну ад на-

У Гомелі яшчэ напярэдадні майскага свята Перамогі адкрыўся пасля працяглай рэканструкцыі Палац культуры чыгуначнікаў, які захаваў свой статус культурнага асяродка горада. Узведзены ў далёкім 1918 годзе, гэты будынак заўжды ўраджаваў сваім размахам. Тут месціліся тэатральна-канцэртная зала, бібліятэка, кінатэатр, пакоі для заняткаў калектываў мастацкай самадзейнасці, гурткоў. Тут збіраліся таленавітыя творцы, настаўнікі. Музыку да пастановак Тэатра рабочай моладзі пісалі кампазітары Аляксей Туранкоў і Рыгор Пукст. Дзіцячым аркестрам і хорам са 170 чалавек кіравалі К. Карнілаў і Р. Пукст, танцавальным калектывам, створаным у 1936 годзе, — Аляксандр Рыбальчанка. (Дарэчы, народны артыст БССР, балетмайстар А. Рыбальчанка стварыў тут першы ў Беларусі ансамбль песні і танца, які ў 1960-м атрымаў званне “народны”.) Прыемна, што адраджэнне актыўнай дзейнасці Палаца культуры яго сённяшні калектыв не ўяўляе без выставачных праектаў. Адным з першых стала персанальная выстаўка заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Барыса Звінаградскага (1896 — 1982).

Палац. Мастак. Эпоха...

стаўнікаў і здатнасць да шырокіх абагульненняў.

Сёлета выстаўка прадставіла жывапісныя творы Б. Звінаградскага, у якіх ён як пейзажыст раскрыў багацце простых матываў беларускіх прастораў. Большасць карцін напісана з натуры. Майстэрства пленэру, святла і колеру непарыўна звязаныя для яго з вострым адчуваннем прыгажосці прыроды. “Ён піша прыгажосць”, — адзначаў у “ЛіМе” мастацтвазнаўца Аляксей Шныпаркоў з нагоды 75-годдзя жывапісца.

А яшчэ Звінаградскага слухна называюць песняром Сожа. Ён стварыў вялікі цыкл твораў, у якіх увасобіў жыццё роднай ракі, паказаў яе чароўнасць і працоўныя будні. Пейзаж “Сожа. Вялікая вада” ўвайшоў у скарбонку беларускага мастацтва. Барыс Фёдаравіч успамінаў, як працаваў над гэтай карцінай: “Я пісаў яе вясной 1953 года. Выбраў самае высокае месца — дах Палаца

піянераў (Палац Румянцавых і Паскевічаў. — А. А.), што стаіць на высокім, абрывістым беразе Сожа. Адсюль адкрываўся выглед, які па-сапраўднаму ўзрушваў уяўленне. Працавалася лёгка. Адзіны толькі клопат: як схіпіць і перадаць сонечнае святло, як захаваць гэты магутны размах ракі, як напісаць паветра? Гэта адзін з любімых маіх твораў”.

У створаных ім карцінах прыроды няма ўражлівых знешніх эфектаў. Асаблівай лірычнасцю, шчырасцю і любоўю мастака да роднай зямлі вабяць: “Змярканне на Прыпяці”, “Мірнае неба”, “Вясна Палесся”, “Зелень. Май”, “Уборка сена”.

Звінаградскі — адзін з заснавальнікаў індустрыяльнага пейзажа. Гэты жанр стаў сімвалам савецкай эпохі. Але наш мастак падышоў да трактоўкі прамысловага асяроддзя адмыслова, убачыўшы ў гэтым эстэтычную каштоўнасць. Яскрава бачна дарэвалюцыйная класічная адука-



цыя аўтара, якая выгадала ў ім унутраную культуру, інтэлігентнасць. Ён пазбягае залішне дакладных контураў новабудуўляў і графічнасці жалезабетонных канструкцый.

Яго пейзаж знітаваў традыцыі расійскага жывапісу і рамантыку сацыялістычнага рэалізму. Яго індустрыяльна-прыродная кампазіцыя ўспрымаецца не як рэпартаж з будоўлі, а як дынамічная прастора, што нараджае адчуванне бадзёрасці, энергіі і душэўнага ўздыву (“Аднаўленне шклозавода імя Сталіна”, “Ля порта”, “Брылёўскі сад вясной” і інш.). Глядач адчуваў пульс стваральнай чалавечай працы, гармонію цывілізацыі і прыроды. Праз індустрыяльныя пейзажы мастак па-свойму асэнсоўваў стасункі чалавека і навакольнага асяроддзя ва ўмовах тэхнічнага прагрэсу.

Б. Звінаградскі быў галоўным мастаком Дзяржаўнага тэатра лялек БССР (1938 — 1941,

1944 — 1948), выкладаў у школах і тэхнікумах (1926 — 1937), выяўленчых студыях Гомеля (1948 — 1957). Яго творы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, у фондах Беларускага саюза мастакоў. У музеі Гомельскага палацава-паркавага ансамбля, бадай, самая значная калекцыя твораў, большасць якіх прадстаўлена на выстаўцы ў абноўленым Палацы культуры чыгуначнікаў.

Сваімі цёплымі ўспамінамі пра гэтага паважанага ўсімі майстра падзяліліся на яе адкрыцці выхаванцы Барыса Фёдаравіча — прадстаўнікі Беларускага саюза мастакоў: Валянцін Пакаташкін, Уладзімір Кароткі.

Хочацца, каб гэты вернісаж стаўся пачаткам панарамнага праекта, які аб’яднаў бы выстаўкі вучняў Барыса Звінаградскага. Бо кожны з іх — не проста непаўторны творчы свет, але і адмысловая старонка ў гісторыі беларускага мастацтва, у гісторыі Радзімы.

На здымку: Барыс Звінаградскі “Сожа ля суднарамонтнага завода”.



Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота аўтара

Маленькі наіўны чалавечак усхапіўся што было раніцы і пачаў пільнаваць інфармацыйныя каналы. Яму здавалася, што дзвятага снежня ўсе падборкі навін пачнуцца з абвесткі пра самую галоўную падзею дня: краіна святкуе 120-годдзе Максіма Багдановіча! Ён чакаў паведамлення пра тое, як эліта беларускай моладзі, што акурат у той знамянальны дзень праводзіла свой вялікі сход, наведлася з кветкамі да помніка паэту: класіку, які ўвасобіў сумленне нацыі, назаўжды застаўшыся іх раўналеткам, — а потым завітала на тэматычную выстаўку выяўленчага мастацтва, прымеркаваную да юбілейнай нагоды... Пра Максіма Багдановіча і насамрэч успаміналі ды гаварылі па ўсіх каналах. Але, мабыць, не так, як хацелася маленькаму наіўнаму чалавечку, і ён жахнуўся. Бо не ведаў, нябога, што святкаванні юбілею паэта яшчэ працягваецца, прадоўжыцца і ў наступным годзе. Дый

Прыйсці да Несамотнага

Рэспубліканская выстаўка жывапісу, графікі, скульптуры, дэкаратыўна-прыкладных работ “Я не самотны...”, прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча, разгарнулася ў сталічным Палацы мастацтва.

не разумеў, што да Багдановіча не ідуць арганізаваным строем. Прыйсці да Багдановіча — гэта цэлая філасофія, стан душы, стан свядомасці. А самі класікі да чалавека інтэлігентнага з’яўляюцца не праз шум вялікіх юбілеяў, а праз ціхае свята першай духоўнай сустрэчы. І застаюцца жывуць у яго асобасным свеце назаўжды.

Да класікаў не ходзяць цугам... Да іх не патрапляюць спехам. Хоць нехта, дазваўшыся пра чарговы юбілей, бяжыць да іх напярэці, спяшаючыся спрычыніцца да Вялікага. Для каго іншага хвіліны самотнага роздуму збягаюцца ў гадзіны, з якіх складаюцца ночы і дні, а можа, і гады, пакуль аднойчы не ўздыдзе зорка натхнення — той духоўны пуцяводнік, які падкажа дарогу (ці раздарожжа) да неспазнанага свету генія.

Так або іначай, а многія з беларускіх мастакоў знайшлі свайго Багдановіча. У выстаўцы “Я не самотны...” узялі ўдзел больш як сто творцаў, прапанаваўшы для экспазіцыі і правяраныя часам работы, і “прэм’еры”, датаваныя 2011 годам.

У сумоўі колішняга і новага прадставілі вобразны свет паэта жывапісцы, раскрыўшы сваё візуальнае ўяўленне пра яго асобу, адчуванне яго вершаў, аба-

гульненае ўспрыманне прызначэння творцы, рамантыка-філосафа, прарозцы, пакутніка. Зусім не малады, нядужы, але адухоўлены мудрэц, нібы алузія на біблейскага прарока, — такім намалеваны Багдановіч на партрэце І. Ціханова (1992). Мастакі Р. Таболіч у карціне “М. Багдановіч. Мадонны” (2011) і В. Барабанцаў у вядомым палатне з трыпціха “На радзіме Максіма Багдановіча” ўвасабляюць хрэстаматычную выяву паэта ў выразным дэкаратыўна-сімвалічным атачэнні. Манументальна і прытым даволі экспрэсіўна паказвае яго постаць, нібы акрыленую рухам “размытай” сімвалікі рукатворных народных шэдэўраў, М. Апіёк (“І думкі імкнуцца...”). Максім Багдановіч на выстаўцы случкіх паясоў у Вільні”, 2001). Юным і жыццелюбівым, як ге-



рой прыгожай казкі, зачараваны сваёй золатавалосай спадарожніцай, падаецца Максім у жывапіснай кампазіцыі А. Аракчэевай “Ціха па мяккай траве сінявокая ноч прахадзіла...” (2011). Паэтэтычныя алузіі відавочныя і ў работах Р. Сіплевіч (“Таямніца сіння валожкі”), В. Мікіты (“Легенда возера”), А. Назаранкі (“Ноч”), А. Панцюка-Жукоўскага (нацюрморт “Вянок паэта”). І ў элітарна вытанчаным “Зімовым вобразе” (палатно, акрыл, 2011) А. Хацкевіча: тут бачыш не традыцыйную тэхналогію жывапісу, а магію жывога пісьма — нібыта з-пад паверхні напятага палатна, праз аголеную фактуру тканіны дзівосным чынам праступаюць фарбы. Белья ствалы бяроз. Белья, пухнатыя, лятучыя шматкі свежага снегу. А праз манахромны пейзаж спакваля вылучыш тонкія цёмныя лініі, якія складаюцца ў знаёмыя рысы паэта...

Суровая абагульненая сімваліка, пэўна, сілкалава натхненне У. Савіча (кардон “Пластуе век зацята дні”, 2009), У. Сулкоўскага (“Памяць”, 2009), У. Пракапцова (“Самотнасць”, 2011), а таксама — сонечны ўзлёт жывапіснага дару А. Квяткоўскага, чыя асляпляльна-зіхоткая жоўтая акрылава “Планета паэтаў” (2009), дзе атабарыўся ледзь заўважны задумены рамантык і пад бокам якой, нібы рахманы Пегас, адпачывае ровар, не страціла сваёй жыццядайнай энергіі ды аптымістычнага святла.

На здымках: Аксана Аракчэева “Ціха па мяккай траве сінявокая ноч прахадзіла...” (палатно, алей, 2011); Станіслаў Сугінтас “Успаміны дзяцінства” (палатно, алей, 2011).

Яўген ШУНЕЙКА,
мастацтвазнаўца,
фота Святланы Берасцень

«Пяцідзясятнікі»

Прафесар Яўген Шунейка працягвае даследаваць і аналізаваць творчасць сваіх раўналеткаў — пакалення “пяцідзясятнікаў”. А кажучы дакладней — тых мастакоў, што нарадзіліся ў 1950-х.

ку — яго творчая магістральная дарога да ўслаўлення жаночага характава. Няўжо яму так неабходна пры гэтым займацца яшчэ выкананнем з бронзы парадыйных “піратаў Карыбскага мора” і да т. п.?

В. Ціханаў, захапіўшыся нечакана ў 1990-х гадах акрылавымі магчымасцямі пейзажнага “дывізіянізму”, раптам патрапіў на няходжаную творчую сцяжыну, якая вывела яго на актуальную і драматычную тэму пакінутых вёсак. Аднак пасля ўдалай прэзентацыі фільма і выстаўкі ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, якія адразу ўзнімаюць грамадскую ролю мастака ў асэнсаванні “шнараў” і “страт” на ўлонні роднай зямлі, ізноў прытуліўся да добра адпрацаваных вясёлкавых краявідаў. Адказная ж тэма пакуль што чакае яго вяртання... або будзе падхопленая новым, больш паслядоўным лідарам.

А. Смаляк не без рацыі лічыць сябе вядучым мастаком сацарту. Але гэты кірунак ужо належыць гісторыі пераломнага перабудовачнага “імгнення”. Больш перспектыўным для няўрымслівага жывапісца можа быць канцэнтрацыя на тэатральнай тэматыцы, нават на закулісі, бо тут у мастака ўжо ёсць відавочныя поспехі. Хіба парадаксальная ідэя-мара стаць новым “мінскім Латрэкам” не мае права на існаванне?

У. Пракапоў таксама пачынае інтрыгаваць сваёй небанальнай фантазіяй. Ён вельмі высока узняўся са сваёй уяўнай Музай і прысеў нават на рог месяца. Толькі каб хапіла зухаватасці ў салідным узросце і надалей лунаць у жывапісных аблоках!

У. Кожух — вельмі адметная постаць сярод беларускіх жывапісцаў. Ужо з часоў вучобы ў Мінскім мастацкім вучылішчы пры канцы 1960-х гадоў ён зарэкамендаваў сябе як мастак сацыяльна абвостранай праблематыкі. Яго курсавая кампазіцыя “Допыт алжырскага барацьбіта на электрычным крэсле” — нібы водгук-прадчуванне сучасных падзей на арабскім Усходзе. Пасля завяршэння



вучобы ў БДТМІ У. Кожух не спыняўся ў памкненні быць адкрывальнікам вясковай архаікі, працавітасці, шчырасці. Толькі пасля ўдзелу ў Першым міжнародным Шагалаўскім пленэры (1994 год) яго неак празмерна захапілі вобразы кволых і бледнаскурых жаночых зданяў, якія ўспрымаюцца не больш як другасныя рэмінісцэнцыі колішняга мадэрну. А ў выдатнага творцы значна большы патэнцыял, і яму неабходна як мага хутчэй вызваліцца ад штучных самаабмежаванняў.

Ёсць магчымасць па-новаму праявіцца і іншым майстрам сваёй упадабанай тэматыкі. Больш як 20 гадоў мінула з таго часу, як Ф. Янушкевіч стварыў свой удалы дыпломны трыпціх, прысвечаны К. Каліноўскаму. Не агледзімся, як будзем святкаваць неўзабаве 150-годдзе вызваленчага паўстання. Магчыма, што мастак, атабарыўшыся ў родным Ракаве за сапраўднымі “краснымі мурамі” разбудаванай уласнай сядзібы, у месчачковай цішыні рыхтуе з гэтае нагоды нешта новае і жывапісна-маштабнае.

А. Ксяндзоў, наадварот, майстар камернай, інтымнай скіраванасці. Ён першы на хвалі перабудовы аднавіў жанр “ню” ў чыстым яго выглядзе пасля доўгатэрміновай забароненасці-закамуфляванасці ў савецкім жывапісе. Спачатку быў перлінава-серабрысты перыяд “ксяндзоўскіх” мадэляў, затым — вогненна-тэракаваты. Ці дачакаемся, нарэшце, наступнага, больш прасветленага?

Пасля таго, як у сталічным Палацы мастацтва ў выніку абнаўлення інтэр’ераў былі ўдала аголеныя функцыянальныя канструкцыі, што падтрымліваюць агромністы дах, для мастакоў і дызайнераў, якія працуюць з прасторавымі аб’ектамі, узніклі дадатковыя магчымасці для зручнай падвескі такіх кампазіцый у галоўнай нашай выставачнай зале. Для П. Бондара, як ніколі раней, надраецца магчымасць паказаць свае вельмі адмысловыя тэкстыльныя эксперыменты, што ўжо даўно пыляцца ў майстэрні і вымагаюць менавіта вольнай далекасяжнай прасторавай кампаніі.

Нарэшце, колькі крытычных заўваг пра сёлетнюю нашумелую

выстаўку В. Касцючэнкі “Знак вады”, якая неяк не зусім адназначна перагукваецца з назвай вядомага быкаўскага твора “Знак бяды”. Жывапісец як рэдкая хто з еўрапейскіх мастакоў валодае фавістычна-мажорнай палітрай, нешараговай стылізацыяй выяўленчых формаў. Гэта — вялікі здабытак мастака-эксперыментатара. Але немагчыма зводзіць ідэю выстаўкі толькі да наталення смагі, вымалёўваючы пры гэтым амаль арэолы святых над галовамі аматараў крынічнай вады з кубкамі ды піяламі. Комплекснае вырашэнне сучаснага артпраекта вымагае і пастаноўкі больш праблемных пытанняў. Напрыклад, што гэтак хутка забруджвае ва ўмовах сучаснай цывілізацыі чысціню гэтай першакрыніцы і першаасновы жыцця?

Як бачым, у творчасці актыўнай грамады “пяцідзясятнікаў” ёсць шэраг праблем, якія з іх досведам і здольнасцямі зусім рэальна вырашыць у самы хуткі тэрмін. Бо ўзрост, самі разумеецца, не дазваляе адкладаць важныя справы на неакрэсленую будучыню. Сучасная творчая моладзь можа яшчэ крыху “падурэць”, прадэманстраваць сваю незалежнасць ад “акадэмічных каранёў” і да т.п. А сталым і адказным майстрам не да твару такая штучная “інфанталізацыя”. Для іх, у цэлым, характэрным з’яўляецца адчуванне сябе блізкамі калегамі-прадстаўнікамі адной мастацкай школы, дзе кожны мае свой адметны досвед, стыль і творчы метад. У прафесійнай згуртаванасці яны на многае здатныя. Толькі вось прыспеў час перажыць “другую маладосць”, разгарнуць больш актыўную творчую дзейнасць, адхіліўшы ўбок усё другаснае, выпадковае, надуманае. Бо толькі гэтак можна канчаткова сцвердзіць свае індывідуальныя мастакоўскія здабыткі, звязаныя з самымі значнымі, эпохальнымі падзеямі мінулага трыццацігоддзя і з вобразным бачаннем новых перспектываў прагрэсіўнага развіцця нашай краіны і свету.

На здымку: Павел Лук “Пане Каханку. Кароль Станіслаў Радзівіл” (бронза, 2000) і графічны аркуш Рыгора Сітніцы з серыі “Замак” (папера, аловак, 1997).

Раіса МАРЧУК,
фота аўтара

Натхняе Лагойшчына

Ужо некалькі гадоў сталічная мастачка Эвеліна Мірская больш бывае не ў Мінску, а ў вёсцы Кроква, што на Лагойшчыне. І яе творчасць адлюстроўвае тое, што яна бачыць і назірае кожны дзень. Перш за ўсё гэта мясцовыя краявіды — чароўныя і шчымлівыя, звонкія і тужлівыя. А нядаўна ў Лагойскім гісторыка-краязнаўчым музеі імя Канстанціна і Яўстафія Тышкевічаў ладзілася персанальная выстаўка мастачкі “Беларускі пейзаж”.



мастацтва: што ты робіш і дзеля чаго гэтым займаешся? Якія задчы перад сабою ставіш?

“Цяпер я рыхтую новую серыю работ, — распавяла мастачка. — Гэта не зусім новы кірунак, а адгалінаванне ад пейзажнай тэмы. Мне падабаецца жывая арганічнасць вёскі і ўсё, што звяза-

на з побытавымі рэчамі тутэйшых насельнікаў: старымі драбінамі, з неардынарна складзенымі дрывогнямі, свайскай жывёлай...”

Эвеліна вельмі любіць зямлю, на якой жыве. Можна бясконца ўзірацца ў кожны яе куточак. Здраецца, хтосьці іншым разам выкажа незадавальненне тым, што не заўсёды да нашых вёсчак даедзеш па добрай дарозе, але ёй падабаецца, што існуюць месцы, дзе жыццё цячэ павольна, традыцыйна, неак патрыярхальна. У гэтым, зразумела, ёсць свае плюсы і мінусы. Але плюсаў мастачка бачыць больш, бо дзе яшчэ ў цэнтры Еўропы знойдзеш такую аўтэнттыку, такую не кранутую часам прыгажосць?

“Сама прырода, невялікія старыя масткі, дзівосныя куточки, куды рэдкая зазірне чалавек, сам лад жыцця вясцоўцаў настолькі радуюць маё вока, што з захапленнем стараюся перанесці ўсё гэта на палатно, — прызнаецца Эвеліна. — Некаторыя сучасныя беларускія мастакі любяць гаварыць, што беларускі краявід халодны. Я ж з гэтым сцвярдженнем не згодная, бо, на мой погляд, наш традыцыйны краявід — жывы, цёплы і вельмі кранальны”.

А на пытанне, што для яе, як для мастачкі самае важнае, адказвае: “Мае пазітыўныя адносіны да жыцця і да людзей, да таго, што раблю. Мяне, як і многіх творцаў, хвалюе: а што застанецца пасля мяне?”

Планы ж у мастачкі грандыёзныя. Займаецца рэканструкцыяй сваёй хаты. Марыць стварыць

сядзібу ў кантры-стылі, прытым абавязкова са страхой з трыснягу. Мяркуе захаваць для нашчадкаў амаль рарытэтныя побытавыя рэчы вясцоўцаў. Прынамсі, мае ўжо неблагую калекцыю. І ў выніку плануе зрабіць не проста дом для адпачынку і творчасці, а дом-галерэю. А яшчэ гэтая няўрымслівая жанчына займаецца пакрысе агратурызмам.

Ёсць у Эвеліны Мірскай задумка: ладзіць у тутэйшых мясцінах фестывалі беларускага жывапісу. І лічыць, што гэта цалкам магчыма. “Сёння Лагойск — вядомы нават па-за межамі Беларусі турыстычны цэнтр, — разважае яна. — Было б цікава, каб горад развіваўся яшчэ і як культурны цэнтр. Многія творцы менавіта тут пісалі свае карціны і чэрпалі натхненне. Сапраўды, чаму б і не?”

Мастак, уладальніца інтэлектуальнай і побытавай уласнасці, гаспадыня аграсядзібы — усё гэта Эвеліна Мірская.

На здымку: работа Эвеліны Мірскай “Зімовыя стажкі”.

Прыгажосць беларускай прыроды заўсёды прыцягвала Пятра Глебку, які нарадзіўся на Уздзеншчыне ў вёсцы з адмысловай назвай — Вялікая Вуса. Тут ён жыве і сёння. Яшчэ ў дзяцінстве марыў прысвяціць сваё жыццё мастацтву, творчасці. Пасля заканчэння школы вучыўся завочна ў Маскоўскім народным універсітэце на аддзяленні станковага жывапісу, захапляўся кіна- і фотасправай, разьбой па дрэве — гэта неяк незаўважна прыйшло.



Ведаюць майстра і без рэкламы

Вера ЛУКАШЭВІЧ, фота аўтара

— Калі працаваў у раённым Доме культуры, мне даручылі выбраць герб — з пастаўленай задачай справіўся, — прыгадвае Пётр Мікалаевіч. — Пасля мне давалося ўдзельнічаць у рэспубліканскім семінары-практыкуме па разьбе па дрэве. Усе, хто прыехаў тады ў Гродна, мелі спецыяльныя дыпламаты з наборамі неабходных інструментаў. Я ж захапіў толькі разцы, аднак не разгубіўся. Нам далі заданне: стварыць на працягу месяца кампазіцыю з дрэва. Справіўся са сваёй работай за сем дзён. Гэта была скульптура па матывах твораў Якуба Коласа. Цяпер яна

знаходзіцца ў нашым уздзенскім музеі. А тады нават не хацеў забіраць яе дадому, бо не надаваў гэтаму рамяству належнага значэння. З гадамі стаў займацца разьбой сур’эзна, і цяпер яна для мяне самая любімая справа. Майстар не прабуе рэкламы. Пра яго залатыя рукі ведаюць па ўсёй акрузе. Калі трэба аформіць парк, сквер, звяртаюцца менавіта да Пятра Глебкі. Асабліва ўдаецца яму паркавая і ансамблевая драўляная скульптура. З густам зроблены кампазіцыі “Адвечная песня Купалы”, “Мой родны кут”, “Ля абеліска”, “Вяртанне да вытокаў”... Гэтыя работы выкананыя па матывах беларускіх легенд, казак, вясёлых народных жартаў.

Змест жа кампазіцый падказвае само жыццё, багатая беларуская прырода, вясковыя людзі. Разьба Пятра Глебкі мае энергічны характар. Для работы ён выкарыстоўвае пераважна дубовую драўніну, час ад часу звяртаецца да ліпы, хвой, карельскай бярозы. Падыходзіць да сваіх твораў вельмі адказна, бо за такімі вырабамі трэба вельмі пільна сачыць, своєчасна рэстаўрыраваць, абнаўляць, тады яны доўга будуць радаваць людзей. Работы Пятра Мікалаевіча неаднаразова былі прадстаўлены на раённых, абласных выстаўках, на ВДНГ у Маскве, за мяжой. У 1997 годзе ў конкурсе “Фотавобраз”, які праводзіла газета “Рэс-

публика”, Пётр Глебка атрымаў дыплом II ступені. Скульптурная кампазіцыя “Адвечная песня Купалы” выклікала ўсеагульнае захапленне на абласной выстаўцы дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, дзе майстар быў узнагароджаны дыпламам I ступені, а яго работа засталася ў фондах музея абласнога цэнтра народнай творчасці. Пётр Глебка, мастак і дызайнер, займаецца і афармленнем сваёй сядзібы. На яго падворку можна ўбачыць цудоўную драўляную лазню, невялікае штучнае возера, упрыгожанае непаўторнымі фігурамі з жывых дрэў, кашлатыя елкі, пад якімі “расце” дружная сямейка драўляных баравікоў... Усюды адчуваецца рука сапраўднага гаспадары.

На здымку: Пятру Глебку падабаецца “сядзец у цэбры”.

Вернісаж

Замест пэндзля — іголка

Раіса МАРЧУК, фота аўтара

У нашых продкаў было прынята, што дзяўчаты самі рыхтавалі сабе пасаг: ткалі ручнікі і коўдры, шылі сукенкі і спадніцы, вышывалі абрусы і сарочки. І чым багацейшым выглядаў куфар, тым больш славілася нявеста. Прайшлі часы, але адзін з самых старажытных відаў мастацтва — вышыўка — не згінуў, а, наадварот, набыў новае дыханне, і цяпер гэтае рукадзелье карыстаецца вялікай папулярнасцю. Вышываюць і вясковыя жанчыны, і гараджанкі, прытым з вялікай ахвотай. Майстрыхі ствараюць свае палотны ў розных тэхніках: крыж, паўкрыж, габеленавае шво, ручная гладзь, машынная мастацкая гладзь. Калі на палатне з’яўляецца малюнак, нараджаецца сучасны твор мастацтва, нават пры ўмове, што карціна выканана па ўжо гатовай схеме.

— На шчасце, гэты від мастацтва — жывы і жыве, — зазначыла кіраўнік клуба “Сузор’е” Наталля Сак. — І мы вельмі рады, што выстаўка карцін нашых майстрых адбылася ў цэнтры горада, у гістарычным музеі, таму што ладзіць тут экспазіцыю — вельмі ганарова. Клуб аб’ядноўвае 15 жанчын. Усе мы вельмі розныя, але збліжае нас агульнае хобі — творчасць. Хаця некаторыя лічаць, што ў вышыўцы няма нічога асаблівага: крыжык да крыжыка — і атрымаецца карцінка.

Выстаўка вышытых карцін членаў сталічнага клуба “Сузор’е” прайшла ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Хто змог патрапіць на незвычайны вернісаж, упэўніўся: гэта сапраўды творы мастацтва. Прынамсі, неабазнаны чалавек адразу і не зразумее, у якой тэхніцы і якім чынам яны створаны. Многія здзіўляліся, даведаўшыся, што прадстаўленыя палотны не напісаны пэндзлем, а вышыты ніткамі.

Што можна адлюстраваць з дапамогаю іголки і нітка? Вышывальшчыцы сцвярджаюць: праз маленькае вушка іголки іншы раз можна разгледзець цэлы сусвет. Вышытыя карціны ствараюць у доме ці офісе атмасферу ўтульнасці, спакою, цяпла.

— Усе нашы майстрыхі шмат працуюць і на рабоце, і дома, — распавяла далей Наталля Аляксееўна. — Але ведаю па сабе: калі бярэш у рукі іголку, то адпачываеш і атрымліваеш вялікую асалоду ад творчасці. Неяк у мяне запыталіся: калі вы гэтым займаецеся? З пяці да сямі раніцы, бо вечарам іншыя турботы. У той жа час мы шчаслівыя ад таго, што нашы творы выстаўляюцца, прыносяць радасць тым, хто на іх глядзіць. Кажуць, вы-



шывальшчыцы бачаць свет крыху па-іншаму. Але мне здаецца, што і той, хто проста глядзіць на іх работы, таксама ўспрымае ўсё інакш. Цяпло і радасць, якія мы ўкладваем у свае карціны, людзі, безумоўна, адчуваюць. Клуб “Сузор’е” правёў ужо больш як дзясятак выставак не толькі ў Мінску, але і па-за яго межамі. Карціны вышывальшчыц вабяць тонкім майстэрствам, абуджаюць лепшыя пачуцці, даюць прастор для фантазіі. А хтосьці абавязкова возьме ў рукі іголку, каб стварыць уласны свет прыгажосці.

На здымку: аўтарская распрацоўка Святланы Аляксеевай “Восень” (мастацкая машынная гладзь).

Афарызм

Лепей няверныя перакананні, чым зусім без іх.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

З глыбіні

Сцежкамі Максіма Багдановіча

Удзельнікі народнага літаратурна-мастацкага аб’яднання “Рунь” Валожынскага раённага цэнтра культуры вырашылі адзначыць юбілей Максіма Багдановіча, прайшоўшы тымі сцежкамі, па якіх хадзіў сьлыны паэт. Тым больш што Ракуцёўшчына, дзе ён у 1911 годзе жыў і творча працаваў на працягу двух месяцаў, знаходзіцца ў суседнім Маладзечанскім раёне.

Група дарослых рунёўцаў і школьнікаў здзейсніла пазнавальную экскурсію ў філіял Літаратурнага музея Максіма Багдановіча “Фальварак Ракуцёўшчына”. Найперш наведаліся на пагорак, дзе пра тое, што ў гэтых мясцінах бываў паэт, нагадваюць два камяні: “свечка” і “кніга”. Тут надзвычай цікава распавёў пра маладога класіка захоплены краязнаўца, пісьменнік, метадыст Маладзечанскай бібліятэкі імя М. Багдановіча Міхась Казлоўскі.

У філіяле Літаратурнага музея Максіма Багдановіча экскурсанты з хваляваннем пераступілі парог невялічкага гасцявога доміка і гаспадарскага дома арандатара, пазнаёміліся з умовамі, блізкімі да тых, у якіх жыў і тварыў паэт. Пабывалі ля крынічкі, дзе любіў адпачываць Максім Багдановіч.

Эксперсія па ракуцёўскіх сцежках Максіма Багдановіча, пачутыя ў гэты дзень новыя факты з яго жыцця ўсхвалявалі ўдзельнікаў літаратурна-мастацкага аб’яднання і абудзілі іх натхненне.

Валянціна ПРУЦЬ-РУСАКЕВІЧ, г. Валожын

Руплівец беларушчыны

Пачатак снежня адзначаны важнай падзеяй у жыцці літаратурнай грамадскасці Івацэвіцкага раёна. У чытальнай зале Цэнтральнай бібліятэкі імя П. Пестрака адбылася творчая сустрэча з пісьменнікам і краязнаўцам Алесем Зайкам.

Усё жыццё і дзейнасць Алесь Зайкі звязана з вёскай Заполле Івацэвіцкага раёна. Тут ён нарадзіўся і жыве, доўгія гады настаўнічаў у мясцовай школе. За гэтыя гады сабраны ўнікальны краязнаўчы архіў, створаны этнаграфічны школьны музей. Шмат намаганняў прыклаў Алесь Фаміч і для стварэння музея Тадэвуша Касцюкі на Марачоўшчыне. За гэтую працу ён быў узнагароджаны імяным гадзіннікам з выявай Касцюкі. Дарэчы, у Беларусі такіх гадзіннікаў толькі шэсць.

У гэтым годзе выдадзены дзве кнігі нашага земляка — зборнік лірычных замалёвак “Дым з коміна” і “Дыялектны слоўнік Косаўшчыны”. Падчас сустрэчы з пісьменнікам адбылася прэзентацыя гэтых кніг. Цікава распавядаў пра свае стасункі з Алесем Фамічом яго даўні прыхільнік і аднадумец Валерый Гапееў. Наогул, Алесь Зайка ўмее сябраваць. Яшчэ са школьных гадоў доўжыцца сяброўства з Алесем Разанавым, які натхняе яго на новыя творчыя праекты. Цяпер рыхтуецца фотавыстаўка Алесь Зайкі ў мясцовым краязнаўчым музеі, назвы да некаторых фотаздымкаў падарыў знакаміты паэт.

Марына РЭХВА, г. Івацэвічы

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ

Рэдакцыйная калегія:
Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барскоў
Святлана Берасцень

Віктар Гардзеі
Уладзімір Гніламедаў
Вольга Дадзіёмава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крэйдзіч

Віктар Кураш
Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
аддзел “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылца на “ЛІМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856

Кошт у розніцу — 1800 рублёў

Наклад — 2826
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны ў друк
15.12.2011 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведчанне
№ 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 5966

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

